

05  
Х КРДІН, ЗЛУЧАЙЦЕСЯ!

# Саветы Беларусі



ШТОМЕСЯЧНЫ  
ЧАСОПІС  
ЦЭНТРАЛЬНАГА  
ВЫКАНАЎЧАГА  
КАМИТЕТУ  
БЕЛАРУСКАЙ  
САВЕЦКАЙ  
САЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ  
РЭСПУБЛІКІ

ЗЪМЕСТ 1). Уступная прамова тав. Чарвякова на  
Х Усебеларускім Зьездзе Саветаў 2). Х Усебеларускі Зьезд Саветаў — А.Хацкевіч. 3). Посьпехі  
БССР у справе ажыцьцяўлення Ленінскай нацыянальнай палітыкі ад IX да X Усебеларускага Зьезду Саветаў—А.Х. 4). Саветы на новым этапе сацыялістычнага будаўніцтва—Мікуліч. 5). Кіраўнцтва і сувязь яшчэ кульгае—Вінаградаў. 6). За ўдарныя  
тэмпы перабудовы савецкага апарату—Шышко.  
7). Баявымі тэмпамі ліквідуюм прарывы ў справе  
ўцягнення жанчын ў працу саветаў—Б. 8). Апар-  
тунізм пад „левым“ сцягам—Вайцок. 9). Лінія  
найменшага супрацьўлення ці палітычной бліза-  
рукасць—Рабцэвіч. 10). Больш увагі сельсудам  
—Смалавік. 11). Ператворым дэпутація групы ў  
сапраўдныя ячэйкі масавай савецкай работы на  
прадпрыемстве—Элентух. 12). Закікuty вучастак  
—М. С. 13). Агляд важнейшых пастаноў Прэзы-  
дыуму ЦВК.—Лібман. 14). Падрыхтоўка да будаў-  
шчага сезону—Аноцкі. 15). Палажэнне аб рабочых  
звездах саветаў і РВК.

№ 3  
(29)

Чацьверты год выданья  
Сакавік 1931 г.



# САВЕТЫ БЕЛАРУСІ

Штотомесячны часопіс прэзыдыуму ЦВК БССР  
на савецкім будаўніцтве

№ 3 (29)

Сакавік 1931 г.

№ 3 (29)

Пытаньне аб перамозе сацыялізму вырашана, перамога сацыялізму ў СССР поўнасьцю забясьпечана.

## Уступная прамова тав. Чарвякова

(на X Усебеларускім Зьездзе Саветаў).

Пэрыяд ад IX да X Усебеларускага зьезду саветаў зьяўляўся пераломным для савецкага саюзу, а ў тым ліку і для Савецкай Беларусі, як неразрыўнай яго часткі, а таксама і для капиталістичнага съвету.

Для савецкіх рэспублік гэты пералом адзначыўся ўступленнем у пэрыяд сацыялізму з гіганцкім разгортваннем сацыялістычнага будаўніцтва. У капиталістичных краінах гэты пералом адзначыўся ўсё паглыбляючымся рэзкім эканамічным упадкам.

Выконваючы пастановы IX Усебеларускага зьезду саветаў на аснове генэральны лініі партыі, рабочая кляса БССР пад кіраўніцтвам КП(б)Б, вядучы ўсіх працоўных па шляху пераможнага сацыялістычнага будаўніцтва, дабілася надзвычайна вялізарных посьпехаў у справе сацыялістычнай рэканструкцыі народнай гаспадаркі. Яна дамаглася выкананьня і перавыкананьня праграмы перых двух гадоў пяцігодкі, рашучага паводу дасацыялізму мільёных серадняцкіх мас, стварыўшымагчымасць перайсьці ад лёзунгу абмежаваньня і выцісаньня кулацтва да ліквідацыі яго, як клясы, на базе суцэльнай калектывізацыі, яшчэ цяснейшым стала інтэрнацыональнае аб'яднаньне працоўных усіх нацыянальнасцяў у БССР, а таксама аб'яднаньне

працоўных БССР з працоўнымі саюзных рэспублік для барацьбы за сацыялізм.

Пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі савецкі ўрад БССР, прысталай да перамозе з боку Саюзнага ўраду, забясьпечыў магутны размах сацыялістычнай індустрыялізацыі, які саправаджаўся вялізарным уздымам вытворчага энтузіязму рабочых мас, стварыў моцную базу для выкананьня пяцігодкі за чатыры гады.

Посьпехі Савецкай Беларусі ў галіне разгортвання сацыялістычнай прамысловасці характарызуюцца тым, што на працягу апошняга году валавая прадукцыя БССР перавысіла даваенны ўзровень больш чым у трох разах і больш, чым у два разы ўзровень 1927-28 году.

Вялізарны посьпехі індустрыялізацыі стварылі моцную базу для сацыялістычнай рэканструкцыі сельскай гаспадаркі. Колькасць саўгасаў, іх земельная плошча і ўдзельная вага ў валовай прадукцыі сельскай гаспадаркі за апошнія гады значна ўзрасла. Калгасная пяцігодка перавыканана ўжо ў бягучым гаспадарчым годзе. Наперакор панікёрскім заявам правых апартуністаў аб дэградацыі сельскай гаспадаркі, рабочая кляса пад кіраўніцтвам кампартыі, на базе кіруючай ролі сацыялістычнай прамысловасці, аб'яднаючы раз-

дробленыя аднаасобныя сялянскія бядняцка-серадняцкія гаспадаркі ў калгасы, забясьпечыла магчымасць пасьпяховага вырашэнья асноўных сельскагаспадарчых праблем. Зернавая праблема ў Савецкім Саюзе з посьпехам вырашана. У сучасны момант краіна Саветаў разгортвае вялізарную работу па вырашэнні жывёлагадоўчай праблемы, што ўскладае на Савецкую Беларусь асабліва адказныя задачы.

Побач з вырашэннем важнейших гаспадарчых задач у галіне прымесловасці і сельскай гаспадаркі, пралетарыят, калгасынікі і бядняцка-серадняцкія масы Савецкай Беларусі намагалі ўсе свае сілы для ўздыму культурнага ўзроўню гораду і вёскі і для вырашэння задач будаўніцтва культуры, пралетарскай па зымесце і нацыянальнай па форме.

Увядзеніе ўсеагульнага навучанья, арганізацыя работы па завяршэнні ліквідацыі няпісменнасці сярод дарослых у 1931-32 годзе, вялікая работа ў галіне прафтэхнічнага навучанья, шырокое разгортванье вышэйших навучальных установ, якія запаўняюць студэнты з рабочых, батракоў, калгасынікаў і бядняцка-серадняцкіх мас сялянства, для падрыхтоўкі новых пралетарскіх кадраў па ўсіх галінах народнай гаспадаркі,—вось яскравыя прыклады, якія характарызуюць посьпекі Савецкай Беларусі за апошні час у галіне культурнага будаўніцтва.

Гіганцкія тэмпы індустрыйлізацыі краіны значна павялічылі колькасць рабочых на вытворчасці, забясьпечылі ўзыняцце матар'яльнага і культурнага ўзроўню рабочых шляхам павышэння рэальнай заработка платы, пераходу на сямігадзінны рабочы дзень, увядзенія пяцідзённага бесперапыннага тыдня, ліквідацыі ў асноўным беспрацоўя. Усе гэтыя посьпехі Савецкай Беларусі дасягнуты таму, што пад кірауніцтвам кампартыі рабочая кляса, апіраючыся на калгасынікаў і бядняцкія масы вёскі, у саюзе з серадняком, рашуча змагалася за ажыццяўленіе ленінскай нацыянальнай палітыкі, накіраванай на зынішчэнне рэштак эканамічнай і культурнай няроўнасці, на ўзмацненіе інтэрнацыянальнай сувязі ўсіх працоўных

для рашучай барацьбы за перамогу сацыялізму.

КП(б)Б забясьпечыла ўдзел шырокіх рабочых мас у непасрэдным ажыццяўленні беларусізацыі дзяржаўнага, гаспадарчага, кааперацыйнага і прафэсіянальнага апаратаў, у вывучэнні гісторыі, эканомікі Беларусі і г. д. Усё гэта садзейнічала ўзмацненню кіруючай ролі рабочае клясы ў справе ўтварэння беларускай культуры, нацыянальнай па форме і пралетарскай па зымесце.

Важнейшае месца ў вырашэнні нацыянальнай палітыкі займаі ў жыцьці Савецкай Беларусі пытаныні абслугоўвання нацменшасцяў. Каб зынішчыць нацыянальную замкнутасць і абмежаванасць, каб замацаваць інтэрнацыянальную салідарнасць працоўных ўсіх нацыянальнасцяў для агульнай барацьбы за перамогу сацыялізму, камуністычная партыя і ўрад Савецкай Беларусі ўвесе час клапаціліся аб паляпшэнні матар'яльнага і культурнага становішча нацменшасцяў, мабілізавалі рабочыя, батрацка-бядняцкія і серадняцкія масы вёскі для рашучай барацьбы з вялікадзяржавным шавінізмам, як галоўнай небяспекай на даным этапе, з контр-рэвалюцыйным беларускім нацдэмакратызмам і шавінізмам іншых колераў.

Пад кірауніцтвам партыі і ўраду рабочая кляса і працоўныя Савецкай Беларусі з посьпехам перамагаюць ўсе цяжкасці, якія сустракаюцца на шляху сацыялістычнага будаўніцтва, добра ведаючы, што асноўнымі ўмовамі пасьпяховай і хутчэйшай перамогі гэтых цяжкасцяў зьяўляецца ўзмацненне тэмпаў сацыялістычнага будаўніцтва, разгортванье наступлення на капиталістычныя элементы па ўсім фронце.

Посьпехі ў справе індустрыйлізацыі краіны і калектывізацыі сельскай гаспадаркі пашырылі сацыяльную базу апоры партыі і савецкай улады на вёсцы ў асобе калгасыніка.

Ажыццяўленіе задача, пастаўленая Уладзімерам Ільлічом Леніным аб ператварэнні Расіі з нэпманскай у Расію сацыялістычную. Ліквідацыя кулацтва, як клясы, на базе суцэльнай калектывізацыі мае вякізарнае значэнне і азначае „штурм рабочае клясы на апошнюю

апору капиталістычнай эксплóатацыі краіны".

Гэтыя посьпехі рабочае клясы і ўсіх працоўных у справе будаўніцтва сацыялізму ў прамысловасці і сельскай гаспадарцы былі магчымы толькі на базе вялізарнай актыўнасці рабочае клясы і працоўных мас, якія ідуць за ёй, што суправаждалася шырокім разгортваннем сацспаборніцтва, ударніцтва і рашучай перабудовы работы ўсіх органаў пралетарскай дыктатуры ў адпаведнасці з задачамі рэканструкцыінага пeryяду, пад лёзунгам мабілізацыі мас за большавіцкія тэмпы сацыялістычнага будаўніцтва, за перамогу цяжкасцяй, за рашучы паварот усіх пралетарскіх арганізацый да вытворчасці, да калгаснага будаўніцтва.

Паспяховае разгортванне сацыялістычнага будаўніцтва Савецкай Беларусі выклікае жорсткае супраціўленне з боку адкываючых кляс. У сувязі з гэтым сацыялістычнае будаўніцтва Савецкай Беларусі адбываецца ва ўмовах надзвычайна абвостранай клясавай барацьбы. Гэтая барацьба паглыбляецца яшчэ і tym, што ў БССР, як у прымежнай рэспубліцы, у больш рэзкай форме назіраецца ўзаемадачыненне контр-рэвалюцыйных сіл унутры БССР з tymi варожымі сіламі ў буржуазных краінах, якія вядуць падрыхтоўку да ваеннага нападу на Савецкі Саюз.

Капіталістычны съвет перажывае ў сучасны момант надзвычайна глыбокі эканамічны крызіс. Гэты крызіс разбівае тэорыі сацыял-дэмакратаў аб „арганізаваным капіталізме“, тэорыю, якая абаранялася правымі ўхлістымі. Гэты крызіс перарастаючы ў налітычны, ўзьнімае новую хвалю рэвалюцыйнага руху ў капіталістычных краінах. Разам з абвастрэннем усіх супяречасцяў у імперыялістычнай систэме, ўсё больш абвастраюцца супяречнасці паміж Савецкім Саюзам і капіталістычным съветам. Нянявісьць сусьветнай буржуазіі да першай у съвеце дзяржавы дыктатуры пралетарыяту, бацькаўшчыны сусьветнага пралетарыяту—выяўляеца ў шалёнай, хлусълівой кампаніі буржуазіі аб прымусовай працы ў СССР, аб дэмпінгу і накіравана на арганізацыю

эканамічнай блёкады і падрыхтоўкі вайны супроць Савецкага Саюзу.

Спрабы міжнароднай буржуазіі спрэвакаваць Савецкі Саюз на вайну праз Усходня-Кітайскую авантuru сустрэлі руйнуючы адпор.

Наша славная Чырвоная армія прадэманстравала перад усім съветам, што яна захавала сваю баявую моц і цвёрда стаіць на варце савецкіх межаў.

У барацьбе супроць Савецкага Саюзу імперыялісты імкнуцца абаперціся на контр-рэвалюцыйныя элемэнты ўнутры нашае краіны. Гэта сувязь контр-рэвалюцыйных кулацка-нэпманаўскіх элемэнтаў унутры Савецкай Беларусі з інтэрвэнцыянісцкімі групамі буржуазных дзяржаў найбольш яскрава выяўлена пры раскрыцці дзейнасці контр-рэвалюцыйнай групы беларускіх нацыянал-дэмакратаў.

Беларускія нацыянал-дэмакраты ў гады Кастрычніцкай рэвалюцыі—як агэнты буржуазіі, абшарнікаў і кулакоў—праводзілі адкрытую барацьбу з пастаўшым пралетарыятам Савецкай Беларусі. Яны імкнуліся да стварэння буржуазнай беларускай народнай рэспублікі ў саюзе з польскім фашизмам. Пераможнае разгортванне Кастрычніцкай рэвалюцыі прывяло да разгрому контр-рэвалюцыйнай арганізацыі беларускіх нацыянал-дэмакратаў, зълікідаўшы іх дзейнасць на тэрыторыі БССР.

Клясавая сутнасць контр-рэвалюцыйнай беларускай нацыянал-дэмакратычнай групы, якая ставіла стаўку на кулака, нэпмана, выступаючы з лёзунгам „адраджэння“ буржуазнай Беларусі заключаецца ў барацьбе за аднаўленне капіталізму ў нашай краіне, за ператварэнне Беларусі Савецкай—у Беларусь буржуазна-капіталістычную, фашисцкую.

Выкryццё гэтай контр-рэвалюцыйнай групы і яе дзейнасці выклікала надзвычайнае абурэнне самых шырокіх мас рабочых, батрацтва, беднатаў, калгаснікаў і ўсіх працоўных, якія яшчэ больш згуртаваліся вакол кампартыі для барацьбы за абарону сваёй пралетарскай бацькаўшчыны, для выкананьня задач сацыялістычнага будаўніцтва.

Накіроўваючы галоўны агонь супроць вялікадзяржаўнага шавінізму, рабочая

кляса пад кірауніцтвам партыі, вядзе бязылітасную барацьбу з рэшткамі беларускага контр-рэвалюцыйнага нацыянал-дэмакратызму і шавінізмамі іншых колераў.

У змаганьні за няўхільнае ажыцьцяўленыне генэральнае лініі партыі, КП(б)Б і пад яе кірауніцтвам рабочая кляса, разьбіўшы ў свой час контр-рэвалюцыйны трацкізм, вядуць бязылітасную барацьбу супроць галоўнай небясьпекі на даным этапе—правага апартунізму, кулацкай агэнтуры ў радох партыі, супроць права-«лявацкага» блёку і прымірэнцтва да ўхілаў.

Правы правага ўхілу ў КП(б)Б цесна перапляталіся з ухіламі ў бок нацыянал-апартунізму. Нацыянал-апартунізм зьяўляецца агэнтурай нацыянал-дэмакрататаў у радох камуністычнай партыі. КП(б)Б мабілізавала ўсю партыйную арганізацыю, рабочую клясу і ўсіх працоўных на рашучую барацьбу супроць праяў нацыянал-апартунізму, выходячы з того, што погляды нацыянал-апартунізму не сумяшчальны з праываньнем у радох камуністычнай партыі.

У сучасны пэрыяд, Савецкая Беларусь разам з усім Савецкім Саюзам уступіла ў трэці год пяцігодкі—рашаючы год у справе выкананьня пяцігодкі за чатыры гады. Выкананьне задач трэцяга году пяцігодкі забясьпечвае завяршэнне пабудовы фундаманту сацыялістычнай эканомікі ў Савецкім Саюзе.

У адказ на контр-рэвалюцыйную дзейнасць клясавых ворагаў, у адказ на імкненны міжнародны буржуазіі арганізаваць інтэрвэнцыю супроць Савецкага Саюзу і сарваць выкананьне нашай пяцігодкі, рабочая кляса і ўсе працоўныя Савецкай Беларусі павінны яшчэ больш згуртавацца вакол кампартыі і яе ленінскага ЦК для рашучага сацыялістычнага наступлення па ўсім фронце, для бязылітаснага выкарчоўванья рэштак капіталізму, для ўзмацненьня абароназдольнасці краіны Саветаў, для ліквідацыі кулацтва, як клясы, на базе суцэльнай калектывізацыі.

Х Усебеларускі Зыезд Саветаў, абгарварыўшы ўсе пытаныні сацыялістычнага будаўніцтва, сваімі пастановамі павінен яшчэ больш мабілізаваць працоўныя масы пад кірауніцтвам партыі для таго, каб саветы Беларусі былі сапраўднымі барацьбітамі за генэральную лінію партыі, за выкананьне пяцігодкі за чатыры гады, за завяршэнне пабудовы фундамэнту сацыялістычнай эканомікі ў нашай краіне, за ўзмацненьне абароназдольнасці краіны і баяздольнасці Чырвонай арміі, за баявыя бальшавіцкія тэмпы ў работе.

Няхай жыве Савецкі Саюз!

Няхай жыве Камуністычная Партия і яе ленінскі ЦК!

Няхай жыве Х Усебеларускі Зыезд Саветаў!

## ✓ Дзесяты Усебеларускі Зыезд Саветаў.

28-га лютага скончыў сваю працу X Усебеларускі Зыезд Саветаў, які разглядзеў у працягу 8 дзён напружанай работы наступныя важнейшыя пытаныні: сацыялістычнага будаўніцтва, справаўдачу Ураду БССР аб яго дзейнасці, даклад ВСНГ аб прамысловасці, яе становішчы і далейшых пэрспэктывах разьвіцьця, даклад Наркамзема і Калгасцэнтру БССР аб саўгасным будаўніцтве і калектывізацыі, даклад Наркамасветы аб народнай асьвеце.

IX Усебеларускі Зыезд Саветаў вясною 1929 г. разглядзеў і зацвердзіў пяцігадовы плян разьвіцьця народнай

гаспадаркі БССР. X Усебеларускі Зыезд Саветаў пад'агуліў вынікі ажыцьцяўленыя першых двух год пяцігодкі, канстатуючы ня толькі пасьпяховае выкананье плянаў першых двух год пяцігодкі, але і перавыкананье. Заслучаныя даклады якія ілюстрыраваліся лічбамі і фактамі, сапраўды пераконваюць, што лёзунг партыі і широкіх мас працоўных—ажыцьцяўленыне пяцігодкі ў чатыры гады,—будзе пасьпяхова выканан, што ў БССР за минулыя два гады падведзен моцны фундамент пад сацыялістычную эканоміку краіны. Ва ўсіх закранутых на Зыезідзе

Саветаў галінах сацыялістычнага будаўніцтва адзначаны вялізарнейшыя дасягненны. Гэтыя дасягненны становіца яшчэ больш значнымі, калі прыняць пад увагу тыя складаныя ўмовы, у якіх на працягу апошніх двух год адбываецца сацыялістычнае будаўніцтва ня толькі ў БССР, але і ва ўсім Савецкім Саюзе. Напружанае міжнароднае становішча, пераход ад палітыкі абмежавання і выцяснення капіталістычных элемэнтаў да палітыкі ліквідацыя кулацтва, як клясы, на базе суцэльнай калектывізацыі, на падставе прочнага паварота асноўных бядняцка-серадняцкіх мас сялянства ў бок калектывізацыі— вось умовы ажыццяўлення першых двух год пяцігодкі. Апошня два гады прайшли ў нясупыннай барацьбе з клясавым ворагам—кулаком, шкоднікамі, нацдэмакратамі, контр-рэвалюцыянэрамі і апартуністымі, ў барацьбе за генэральную лінію камуністычнай партыі, у барацьбе за высокія тэмпы будаўніцтва сацыялізму.

Зъезд Саветаў канстатаваў па дакладу Ураду, што ўся дзейнасць Ураду за справаўдзачны пэрыяд была цалкам накіравана на пасъпховае разгортанье сацыялістычнага наступу на капіталістычныя элемэнты па ўсяму фронту і на ажыццяўленне сацыялістычнай рэканструкцыі ўсей народнай гаспадаркі. Зъезд канстатаваў, што ў выніку правільнай дзейнасці Ураду дасягнуты вялізарнейшыя посьпехі ў справе індустрыялізацыі рэспублікі і сацыялістычнай рэканструкцыі сельскай гаспадаркі шляхам арганізацыі буйных савецкіх гаспадарак і калектывізацыі бядняцка-серадняцкіх гаспадарак вёскі. З асобным задавальненнем Зъезд канстатаваў значныя посьпехі ў справе ажыццяўлення культурнай рэвалюцыі, пасъпховае ажыццяўленне пляна ўсеагульнага абавязковага навучання, палітэхнізацыі школы, ліквідацыі няпісменнасці, развойці літаратуры, навукова-дасьледчых ізысканій і г. д.

Пасъпховае выкананне пяцігодкі хутка ператварае Беларускую ССР у сапраўды індустрыяльна-агранарную краіну, у краіну буйных сацыялістычных фабрык, саўгасаў, калгасаў, жывёлагодztva і тэхнічных культур. Да часу

Х Усебеларускага Зъезду Саветаў, Беларуская ССР у галіне індустрыялізацыі краіны мае наступныя канкрэтныя дасягненны. Аб'ём валавой прадукцыі прамысловасці БССР пяцігодкай на мячаўся ў суме 2. 313.690 тыс. руб. За першыя два гады пяцігодкі за 1931 г. аб'ём валавой прадукцыі будзе раўняцца 1.573.091 тыс. руб. Такім чынам, за гэтыя трох гады прамысловасць дасыць 68 проц. валавой прадукцыі, прадугледжанай усей пяцігодкай. У адносіне мэталёвай прамысловасці за гэты-жа тэрмін аб'ём прадукцыі будзе выканан на 86 проц., па прамысловасці Наркамснаба пяцігодка будзе выканана на 81,4 % і па мясцовай прамысловасці— 89,1 проц. усяго аб'ёма пяцігодкі. Капітальныя ўкладанні за ўсе пяць год меркаваліся ў суме 247.412 тыс. руб., за першыя-ж два гады пяцігодкі і за 1931 г. будзе ўкладзена ў прамысловасць 178.825 тыс. руб., г. зн. 72,3 проц. усяго пляну пяцігодкі. Становішча выканання пяцігодкі ў адносіне роста рабочых кадраў прамысловасці і палепшання матар'яльнага становішча рабочых наступнае: лік асоб наёмнай працы за апошні год пяцігодкі меркаваўся ў размеры 366,3 тысяч чалавек у канцы-жа 1931 года прырост рабочых і ўсіх асоб наёмнай працы будзе складаць 461,7 тыс. чал. Значыцца, ужо ў 1931 г. у БССР у гэтай галіне пяцігадовы плян будзе перавыканан на 26,1 проц. Колькасць будаўнічых рабочых у 1931 годзе будзе павялічана на 55 проц. больш, чым гэта праектавалася на апошні год пяцігодкі. Гэта сьведчыць аб шпаркім росце пралетарыата рэспублікі, а таксама і аб tym, што ў БССР новае будаўніцтва разгортаеца ў нябываючых для рэспублікі разьмерах. Сярэдняя гадавая плата па ўсёй народнай гаспадарцы БССР вызначалася на апошні год пяцігодкі ў разьмеры 816 руб., а ужо на 1931 г. у БССР кантрольнымі лічбамі ўстаноўлена сярэдняя зарплата ў разьмеры 873 руб. Значыцца, пяцігодка ўжо ў 1931 г. будзе перавыканана на 7 проц. Трэба пры гэтым адзначыць, што будаўнічыя рабочыя і ў адносіне іх заробкай платы значна пераганяюць рабочых іншых галін працы.

На апошні год пяцігодкі фонд заработка платы вызначаўся ў суме 298,7 міл. руб., а ўжо ў 1931 г. фонд заработка платы фактычна павялічваецца да 402,9 міл. руб., г. зн. павялічваецца параўнаўча з апошнім годам пяцігодкі на 34,9 проц.

За час ад IX да X Усебеларускага Зьезду Саветаў у БССР пачалі працаўць шмат новых прадпрыемстваў, вельмі значна павялічыўшы асноўны капітал нашай прамысловасці і колькасць выпрацоўваемай прадукцыі. Пушчаны ў ход такія, напрыклад, прадпрыемствы, як Асінбуд, Гомельскі завод сельскагаспадарчых машын, Бабруйскі дрэваапрацовачны Камбінат, Аршанскі Ільонкамбінат, Магілёўскі мастаў'ёвы завод, Менская швэйная ф-ка і Віцебская, Барысаўская запалкавая ф-ка „Праletарская перамога“, Дрысенскі завод першапачатковай апрацоўкі ільна і Лёзьнянскі, Дубленскі лесазавод, 5 буйных цагельных заводаў, Віцебскі масладзельны завод, Барысаўская макаронная ф-ка, крухмальны завод, Магілёўская ф-ка штучнага валакна, Рэчыцкі завод „Дубітель“.

Да сучаснага моманту разгорнута будаўніцтва Віцебскай панчошна-трыкотажнай ф-кі, Крычаўскага цементнага завода, Быхаўскага ацетовага завода, Магілёўскага косьцемольнага завода, трох заводаў па вырабу будаўнічых матар'ялаў, шчаціна-шчотачнага камбіната, кандзіцерскай фабрыкі, маргарынавага завода і шэраг іншых прадпрыемстваў.

У 1929 г. прамысловая прадукцыя складала 24,5 проц., а сельска-гаспадарчая 75,5 проц.; у 1930 г. прамысловая прадукцыя ў БССР ужо складала 35 проц., а сельска-гаспадарчая 65 проц. У 1931 г. прамысловая прадукцыя будзе складаць 45 проц., а сельска-гаспадарчая 55 проц. Па пяцігодцы ўдзельная вага прамысловай прадукцыі ў 1933 г. павінна была складаць 41—43 проц., а ўдзельная вага прадукцыі сельскай гаспадаркі—59 проц. Такім чынам у гэтай галіне мы пяцігодку ўжо ў 1931 г. перавыканаем на 3—4 проц.

На фоне агульнага росту народнай гаспадаркі Савецкага Саюзу рабочая

кляса БССР у саюзе з асноўнымі масамі сялянства і пад кірауніцтвам Камуністычнай партыі дабілася вялічэзных посьпехаў у галіне сацыялістычнага будаўніцтва. Апошнія два гады зъявіліся гадамі вялікага пералому ў справе сацыялістычнай рэканструкцыі сельскай гаспадаркі. Гэтыя посьпехі былі дасягнуты наперакор правам тых шкодніцкіх элемэнтаў, якія пры складаньні пяцігодкі імкнуліся яе так пабудаваць, каб ня было ніякіх перспектыв для роста саўгаснага і калгаснага будаўніцтва. Беларускія нацыянал-дэмакраты, правыя апартуністыя, прымыя шкоднікі ў свой час ужывалі ўсе заходы да таго, каб павярнуць разьвіцьцё сельскай гаспадаркі ў БССР з шляху калектывізацыі на шлях узмацненьня і разьвіцьця ў вёсцы індывідуальных кулацкіх гаспадарак. Дасягнутыя за справараздачныя два гады посьпехі ў галіне сацыялістычнай рэканструкцыі сельскай гаспадаркі даказваюць правільнасць генэральнай лініі партыі, разбіваюць ідэалёгію і імкненіі правых апартуністых і нацыянал-апартуністичных элемэнтаў.

Пасеўная плошча ў БССР за апошнія два гады павялічылася на 9,5 проц. Калектывізацыяй ахоплена на 18 проц. усіх бядняцка-серадняцкіх гаспадарак БССР. За гэты тэрмін зямельная плошча пад савецкімі гаспадаркамі павялічылася амаль у 3,5 разы,—з 115 тыс. га у 1928 г. да 380 тыс. га да 1 студзеня 1931 г. Сацыялістычны сэктар сельскай гаспадаркі ў сучасны момант дае звыш 30 проц. усей таварнай прадукцыі. Агульная валавая прадукцыя сацыялістычнага сэктара з 15,8 міл. р. у 1928-29 г. узрасла да 144,4 міл. руб. у 1930 г. Адзначаныя посьпехі сталі магчымымі толькі дзякуючы правільнай Ленінскай палітыкі Камуністычнай партыі, накіраванай на індустрыйлізацыю краіны, на ўзмацненне вядучай ролі прамысловасці ва ўсёй народнай гаспадарцы.

У галіне разьвіцьця сельскай гаспадаркі ў БССР узята цвёрдая ўстаноўка на спэцыялізацыю сельскай гаспадаркі. Асноўны напрамак спэцыялізацыі жывёлаводства, тэхнічныя і працаёмкія культуры. У 1931 г. пасеўная плошча будзе больш тэй, якая намечана па пя-

цігадоваму пляну пасеўнай плошчы 1933 г. на 4,2 проц. прычым плошча пад тэхнічнымі культурамі ў адносіне да апошняга году пяцігодкі пераасьце на 25,7 проц., па бульбе і карніплодам на 14,8 проц., па кармавым травам на 301,7 проц., па зернавым культурам пасеўная плошча 1931 г. будзе раўняцца 91,1 проц. апошняга году пяцігодкі.

Жывёлаводства за справаздачны пэрыяд мела даволі значныя зъмены. Калі ўсю колькасць жывёлы, якая мелася ў 1928 г. прыняць за 100, дык ў 1929 г. колькасць жывёлы складала 95,9 проц., у 1930 г.—85 проц., і ў 1931 годзе будзе складаць—94,2 проц. Такое становішча з жывёлаводствам тлумачыцца тым, што ў 1930 г. пры широкім разьвіцці калгаснага руху з боку беднякоў і перадавых сераднякоў вёскі, кулацтва стала на шлях зьнішчэння жывёлы, уцягваючы ў гэту контр-рэвалюцыйную шкодніцкую справу адсталых сераднякоў і нават беднякоў. Кулацкая агітацыя, бязумоўна, мела посьпех сярод маласвядомых і няўстойлівых беднякоў і сераднякоў, у выніку чаго колькасць жывёлы ў БССР значна скарацілася. Для палешанья жывёлаводства, Урад БССР распрацаў і праводзіць у жыццё шэраг энэргічных мерапрыемстваў, якія павінны даць вельмі значны ёфект у самы кароткі час. Возьмем сувінаводства, асноўны спосаб вырашэння мясной проблемы ў БССР. У 1930 г. у спэцыялізаваных саўгасах было 15.700 сувінаматаў, а ў 1931 г. іх будзе пастаўлена 75 тыс. У спэцыялізаваных калгасах у 1930 годзе было 31.500 сувінаматаў, а ў 1931 агульная колькасць сувінаматаў у гэтых калгасах будзе даўедзена да 150 тыс. штук. У неспэцыялізаваных калгасах у мінулым годзе такіх рассаднікаў зусім ня было, а ў 1931 г. у іх будзе 22.500 сувінаматаў. У вытворчых т-вах таксама ня было рассаднікаў, а ў 1931 г. у іх будзе 10.000 сувінаматаў, а ўсяго ва ўсіх гэтих гаспадарках у 1930 г. было 47.200 сувінаматаў, а ў 1931 г. іх будзе 257.500. У 1931 годзе ў сацыялістычным сэктары сельской гаспадаркі будзе сканцэнтравана 50 проц. усей колькасці буйнай рагатай жывёлы.

Адносна валавой прадукцыі сельскай гаспадаркі Беларускай ССР можна адзначыць наступнае. У апошні год пяцігодкі валавая прадукцыя меркавалася ў аб'ёме 1.135,7 міл. руб., у 1930 г. валавая прадукцыя паляводства і жывёлаводства раўняецца 732,9 млн. р., г. зн. 64,5 проц. да апошняга году пяцігодкі. У 1931 г. у БССР валавая прадукцыя ад паляводства і жывёлаводства будзе раўняцца 989,7 міл. руб. альбо 87,1 проц. да апошняга году пяцігодкі. Прыведзеныя лічбы сьведчаць аб tym, што пяцігодка ў адносінах валавой прадукцыі сельскай гаспадаркі ў БССР будзе выканана менш, чым у чатыры гады. Рост валавой прадукцыі сацыялістычнага сэктару харкторызуецца наступнымі дадымі. Па саўгасах валавая прадукцыя ў 1930 г. складала 96,4 проц. пляна апошняга года пяцігодкі, а ў 1931 г. яна пераасьце меркаваныні апошняга году пяцігодкі на 235,4 проц. У калгасах у 1930 г. валавая прадукцыя ў адносінах да апошняга году пяцігодкі складала 89 проц., а ў 1931 г. яна перавысіць меркаваныні апошняга году пяцігодкі на 142,4 проц. Гэтыя факты павораць за тое, што па валавой прадукцыі сацыялістычнага сэктару сельскай гаспадаркі Беларуская ССР пяцігодку выканала ў два гады. Аб падвышэнні таварнасці сельскай гаспадаркі: у 1931 г. заданыні апошняга году пяцігодкі будуць выкананы на 87,4 проц., г. зн. пяцігодка будзе перавыканана ў чатыры гады. Сацыялістычны сэктар у 1931 г. у адносінах таварнай прадукцыі перавыкане заданыні апошняга году пяцігодкі на 40,6 проц. Значыцца, у гэтай галіне пяцігодка будзе выканана ня больш, як у  $3\frac{1}{2}$  г.

У справе рэканструкцыі сельскай гаспадаркі важнейшым мерапрыемствам з'яўляецца трактарызацыя і мэханізацыя. У гэтых галінах трэба адзначыць наступныя посьпехі. У 1928 г. у сельскай гаспадарцы БССР было ўсяго 173 трактара, у 1929 г.—236, у 1930 г.—793 і ў 1931 г. трактароў у БССР будзе 2.360, у выніку чаго, у галіне завоза у БССР трактароў, пяцігодка ўжо ў 1931 г. будзе перавыканана на 2,6 проц. Трактарызацыя сельскай гаспадаркі ўносіць карэнны пералом у мэтады і тэмы

яе работы. Беларуская ССР, як і ас-  
татнія рэспублікі Савецкага саюзу, ста-  
ла на шлях арганізацыі трактарных стан-  
цыі. Такі способ выкарыстаньня трак-  
тароў дае значна больш эфектыўнасці  
у справе сацыялістычнай рэканструкцыі  
сельскай гаспадаркі. Усяго ў БССР у  
1931 г. будзе працаца 25 машынна-  
трактарных станцыі, якія змогуць ап-  
рацаца плошчу каля 500.000 га.

Каляктыўныя гаспадаркі і саўгасы па  
ураджайнасці сваіх палёў значна пера-  
вышаюць індывідуальныя гаспадаркі. У  
1930 г. ураджайнасць у індывідуаль-  
ных гаспадарках раўнялася: па жыту—  
7,5 цэнтнера на га, па аўсу—7,6 цэнтнэ-  
ра, па бульбе—92,7 цэнтнера і г. д. У  
тэй час, як у калгасах ураджайнасць  
характарызавалася наступнымі лічбамі:  
па жыту—8,4 цэнтн., па аўсу—9,2 цэнт-  
нера, па бульбе—98 цэнтнераў, а ў саў-  
гасах—па жыту—10,6 цэнтнераў, па аў-  
су—10,9 цэнтнераў, па бульбе—107 цэнт-  
нераў.

Зъезд Саветаў адзначыў, што цяпе-  
рашнія тэмпы калектывізацыі бядняцка-  
серадняцкіх гаспадарак зьяўляюцца ўсё-ж  
недастатковымі і што, згодна прыве-  
дзеных вышэйданых, ёсьць усе магчы-  
масці тэмпы калектывізацыі ў БССР  
значна паскорыць, нрычым Зъезд даў  
дырэктыву работу па калектывізацыі  
бядняцка-серадняцкіх гаспадарак раз-  
гарнуць вакол арганізацыі арцеляў, як  
асноўнай формы калектывізацыі на да-  
нім этапе. Асноўным і рашающим пы-  
таннем у калгасным будаўніцтве зьяў-  
ляецца правільная арганізацыя працы і  
гаспадаркі ў калгасах, арганізацыя пра-  
вільнага вучота працы і правільнага  
разъмеркаваньня прыбыткаў і ўраджаю,  
чаму Зъезд Саветаў абавязаў усе савец-  
кія і калгасныя органы забясьпечыць  
абавязковы переход усіх калгасаў на  
вучот працы у працднёх, на цвёрдыя  
нормы апрацоўкі, на распаўсюджваньня  
зьдзельшчыны, сацспаборніцтва, удар-  
ніцтва, брыгадных мэтадаў работы,  
зьвярнуў асаблівую ўвагу на падвы-  
шэнне працоўнай дысцыпліны і правя-  
дзеньне рашучай барацьбы з прагуль-  
шчыкамі.

✓ Рэканструкцыйны пэрыяд народнай  
гаспадаркі, пераможнае заканчэнне па-  
будовы фундаманту сацыялізму ў нашай

краіне паставілі задачу шырокага раз-  
гортвання і ажыццяўлення культур-  
най рэвалюцыі, як аднаго з магутных  
сродкаў далучэння шырокіх мільённых  
мас працоўных да актыўнага ўдзелу ў  
сацыялістычным будаўніцтве і да аўла-  
дання ўсімі галінамі навукі і тэхнікі  
для скарыстаньня іх у мэтах ажыццяў-  
лення задач будаўніцтва сацыялізму.

Пераможны наступ сацыялізму, вы-  
карчоўванье рэшткаў капиталістычных  
элемэнтаў, ліквідацыя кулацтва, як кля-  
сы, на базе суцэльнай калектывізацыі,  
выклікалі, зразумела, моцнае і ўпартас-  
тупраціўленне клясавага ворага. Абво-  
страная клясавая барацьба мае свае ад-  
люстраванье ў розных галінах навукі  
літаратуры і мастацтва, а таксама ў лі-  
ніі і практычнай работе мінулага нацдэ-  
маўскага права-апартуністычнага кіраў-  
ніцтва Наркамзема, Наркамасветы, Ака-  
дэміі Навук, Белдзяржвыдавецтва і г. д.  
У выніку гэтага паасобныя вучасткі  
культурнага будаўніцтва апынуліся ў  
руках клясава-варожых нам людзей,  
якія ня толькі не садзейнічалі правяд-  
зенню генэральнаі лініі партыі, але  
наадварот—усялякім чынам шкодзілі  
сацыялістычнаму будаўніцтву. У пры-  
ватнасці, клясава-варожыя элемэнты,  
выкарыстоўваючы паасобныя органы і  
звеніння культурнай работы, імкнуліся  
скарыстаць, як сродак клясавай бараць-  
бы супроць дыктатуры пралетарыяту,  
партыі савецкай улады, правядзенню  
нацыянальнай палітыкі, супроцьстаўля-  
ючы сваю лінію генэральнаі лініі каму-  
ністычнай партыі і мерапрыемствам са-  
вецкай улады. З часу IX Зъезду Саветаў  
БССР было некалькі выпадкаў адчы-  
неных і замаскаваных клясава-варожых  
выступленіяў у галіне культурнага бу-  
даўніцтва з боку вялікарасейскіх шаві-  
ністаў, групы контр-рэвалюцыйных бел-  
арускіх нацыянал-дэмакратаў. Ня гле-  
дзячы, аднак на ўсё гэта, БССР на куль-  
турным фронце мае вялізарнейшыя да-  
сягненыні, дзякуючы правільному кіраў-  
ніцтву камуністычнай партыі, бязылі-  
тасной барацьбе з клясавым ворагам і рэ-  
валюцыйнаму энтузіазму рабочай клясы.

Х Зъезд Саветаў канстатаваў наступ-  
ныя посьпехі БССР у галіне культур-  
нага будаўніцтва. За 1929-30 г. ліквіда-  
вана няпісьменнасць—169,103 чал., што

значна перавышае посьпехі папярэдніх 3-х год разам узятых, калі за 3 гады была ліквідавана няпісменнасць толькі—120.370 чал.

У 1931 г. будзе ліквідавана няпісменнасць сярод вытворчых рабочых, рабочых савецкіх гаспадарак, дапрызыўнікаў і астатняга працоўнага насельніцтва да 40 год. Такія тэмпы работы даюць поўную магчымасць скончыць ліквідацыю няпісменнасці сярод дарослага працоўнага насельніцтва ва ўзроўніе ад 12—45 год да 1932 г.

Плян усеагульнага абавязковага навучанья ў 1929-30 г. выкананы паспяхова (91 проц. ахопу дзяцей 8-гадовага ўзросту), у 1931 г. ахоп дзяцей ва ўзроўніе ад 8-10 год дасягне 97 проц. Ва ўсіх прамысловых цэнтрах БССР ўведзена ўсеагульнае абавязковое навучанье за 5 группу сямігодкі.

Дзякуючы гэтым мерапрыемствам у 1932-33 г. у асноўным будзе вырашана пытанье падвядзення рэальнай базы ў справе падрыхтоўкі кадраў. Значна пашыралася сетка дашкольных установ і ахоп імі дзяцей—410 установ з ахопам 19.000 дзяцей у 1930 г. супроць 124 установ з ахопам 3385 дзяцей у 1929 г.

Павялічылася сетка сярэдніх і вышэйших навучальных установ па падрыхтоўцы кадраў для розных галін гаспадаркі, культуры і савецкага будаўніцтва,—вышэйших навучальных установ у 1930-31 навучальным годзе маецца 13 супроць 4-х у 1928-29 г., 31 рабфак супроць 7, 31 тэхнікум супроць 30, ФЗВ—64 супроць 10. У бягучым годзе значна пашырана работа па падрыхтоўцы навуковых кадраў. Замест некалькіх дзесяткаў асьпірантаў у 1930 г. у 1931 годзе іх налічваецца 260 чал. Адначасова з гэтым значна палепшыўся сацыяльны і партыйны склад асьпірантаў. Маюцца вялізарнейшыя дасягненыні ў галіне палітэхнізацыі школы, прыстасаваньня навучальных плянаў і праграм, а таксама навучальных прылад у адпаведнасці з задачамі палітэхнічнага выхаванья.

За справаздачныя два гады арганізаваны 3 вандроўных тэатра на беларускай, яўрэйскай і польскай мовах і трох тра-ма—новы тып пралетарскага тэатру, ар-

ганізавана опэрная студыя. На працягу гэтага-ж часу выдана у 1929 годзе—331 назвы кніг з агульным тыражом у 2.001 тыс. экз., у 1930 г.—1006 назваў з агульным тыражом—7.863.600 экз. ў 1931 г. праектуеца выданье 2.777 назваў з агульным тыражом—18.521.350 экз. Адначасова з паспяховым гаспадарчым і культурным будаўніцтвам у краіне маюцца значныя дасягненыні ў галіне культурнага абслугоўванья нацыянальных меншасцяў БССР. Уся сетка культурна-асветных установы прыстасавана да забяспечанья абслугоўванья ўсіх нацыянальнасцяў на іх роднай мове. Асабліва за апошнія два гады палепшылася матар'яльнае забяспечанье студэнтаў вышэйших і сярэдніх навучальных установ. У сярэднім 70 проц. студэнтаў вышэйших школ забяспечаны стыпэндыямі замест 50 проц. у 1929-30 годзе пры адначасовым значным павялічэнні размеру стыпэндыі. Значныя палепшаныні маюцца і ў галіне забяспечанья вучняў—дзяцей батракоў, беднаты і нізкааплачваемых рабочых абуткам, віраткай і харчаваньнем—сынеданьнямі. За гэты час значна палепшана матар'яльнае забяспечанье настаўнікаў. Маюцца вялізарныя посьпехі ў галіне капітальнага будаўніцтва вышэйших і сярэдніх школ, якія рыхтуюць кадры спэциялістых: пабудова Універсітэцкага гарадка, клінік, пачатак будаўніцтва Сельска-Гаспадарчай Акадэміі. Беларуская Акадэмія Навук, служыўшая ў значнай частцы сваёй дзейнасці нацыянал-дэмакратам папоўнілася новымі маладымі вучонымі—выхадцамі з рабочых і сялян, замест выключаных з Акадэміі контррэвалюцыйных нацыянал-дэмакратаў, якія вялі ў сьценах Акадэміі работу супроць сацыялістычнага наступу, супроць дыктатуры пралетарыяту.

Вось тыя агромністыя дасягненыні ва ўсіх галінах сацыялістычнага будаўніцтва, якія Беларуская ССР мае за апошнія два гады да X-га Усебеларускага Зьезду Саветаў.

З-ці рашаючы год пяцігодкі павінен будзе скончыць, пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі, пабудову фундаманту сацыялістычнай эканомікі ў краіне. Умовы работы X-га Усебеларускага Зьезду Саветаў і яго пастановы з'яўляюцца

моцным залогам таго, што пляны разаючага З-га года пяцігодкі будуць пасъяхова выкананы, што пяцігодка будзе выканана ў чатыры гады.

Зъезд Саветаў віталі дзесяткі розных дэлегацый фабрык, заводаў, саўгасаў, калгасаў, навуковых устаноў, настаўніцтва, частак Чырвонай Арміі і Флёта, былых партызан, грамадзкіх арганізацый і г. д. На Зъездзе выступалі дзесяткі нізавых работнікаў, сялян-беднякоў і се-раднякоў-адзінаасобнікаў. Агульны тон прывітання, рапартоў і выступленій—палітыка камуністычнай партыі і мерапрыемствы Савецкай улады зьяўляюцца правільнымі, наша краіна ўсту-піла ў пэрыяд сацыялізма і гіганцкімі крокамі ідзе да камунізму; тэмпы сацыялістычнага будаўніцтва зьяўляюцца правільнымі, іх трэба паскорыць, паглыбіць, неабходна ў далейшым яшчэ больш разьвіць сацыялістычнае спаборніцтва, арганізоўваць ударныя мэтады работы, ударныя брыгады і г. д.

Усе дэлегаты, якія выступалі на Зъездзе давалі правільную ацэнку складанаму міжнароднаму і ўнутраному становішчу, заклікаючы да яшчэ больш шырокага разгортання сацыялістычнага будаўніцтва, да ўзмацнення працоўнай дысцыпліны і ў гэты жа час да ўзмацнення абароназдольнасці краіны і баяздольнасці Чырвонай Арміі. Сяляне-адзінаасобнікі, якія выступалі на Зъездзе разгарнулі паміж сабой спаборніцтва на ўступленіе ў калгасы; заклік за заклікам на ўступленіе ў калгасы рабілі адзін за другім з іх боку.

Ад дэлегатаў-сялян Зъезд заслуҳаў не адно ўрачыстае абяданьне, па звароце са Зъезду ў вёску, разгарнуць самую актыўную работу за калектывізацію. Гэты настрой сялян-адзінаасобнікаў, бязумоўна, пераконвае ў tym, што задача калектывізацыі сельскай гаспадаркі Беларускай ССР ня менш як на 30 проц. у надыходзячую бальшавіцкую вясну будзе выканана.

З прычыны таго, што да часу адчынення Зъезду, а таксама і з паасобных выступленій на самым Зъездзе дэлегатаў з месц высьвятлілася, што па некоторых загатавіцельных кампаніях, правадзімых на вёсцы маюці прарывы, Зъезд звярнуўся з адозвай да працоў-

ных мас і асобнай пастановай мабіліза-ваў 25 проц. усіх дэлегатаў Зъезда на ліквідацію прарываў і зараз-жа паслаў іх для практычнай работы на месцы для таго, каб Беларуская ССР зыліквідавала дапушчаныя прарывы да часу VI Усеса-юзнага Зъезду Саветаў і прыйшла на Усесаюзны Зъезд з выкананьнем ўсіх асноўных плянаў заданьняў.

Адзначаючы, што шлях сацыялістычнага будаўніцтва павінен быць ачышчан ад усялякіх перашкод, дэлегаты Зъезду Саветаў патрабавалі ад Ураду БССР ішчэ больш рашучай барацьбы са ўсімі шкоднікамі, кулакамі і іншымі контр-рэвалюцыйнымі элемэнтамі, якія сваей практычнай работай і работай на ідэалёгічным фронце шкодзяць, зрываваюць мерапрыемствы камуністычнай партыі і савецкай улады па сацыялістычнаму будаўніцтву.

Зъезд Саветаў у сваіх пастановах патрабаваў больш энэргічнай работы ад гаспадарнікаў і кіраунікоў паасобных прадпрыемстваў і ўстаноў і па аўла-данню імі тэхнікай, навукай і кіраваньнем. Толькі такі способ зьяўляецца больш верным па ачышчэнню ўстаноў і прадпрыемстваў ад шкоднікаў, якія часам пралазяць туды, толькі гэты способ са-праўды дапаможа папярэдзіць многія памылкі і съвядомае шкодніцтва ў спра-ве сацыялістычнага будаўніцтва.

Амаль ва ўсіх капіталістычных краінах вядзецца энэргічная кампанія супроць Савецкага Саюзу. Для нападу на Савецкі Саюз, для яго эканамічнай ізаляцыі і для падрыхтоўкі інтэрвэнцыі ка-піталістычныя дзяржавы прыводзяць розныя спосабы хлусьні: „СССР ужывае прымусовую працу, ужывае дэмпінг, фактычна ўтварае неравенства паміж паасобнымі нацыянальнасцямі і г. д.“.

На Зъездзе Саветаў з прывітаннямі ад імя ангельскага пралетарыяту высту-паў тав. Арндрт. Яго выступленіе зьяўляецца лепшым разаблечэннем капіта-лістычнай систэмы экспленаціі і сапа-стаўленнем сапраўднага становішча ў капіталістычных дзяржавах з становіш-чам у СССР. „Культурная“ работа ў капіталістых мае наступныя вынікі. У „цывілізаванай“ Англіі, у падпардкаванай ёй Індзіі ёсьць 95 проц. няпісмен-ных індусаў, прычым за патрабаванье

разгортваньня нацыянальнай культуры „рабочы” урад Англіі сажае перадавых працоўных у турмы.

Тое самае мы маем у Амэрыцы, Афрыцы: 12 міл. неграў знаходзяцца ў стаНЕ сапраўдных рабоў. У Польшчы пра-следуюцца сотні тысяч украінцаў, беларусаў, яўрэяў, літоўцаў, немцаў за імкненне к развіццю нацыянальнай культуры.

У той час, як на X Усебеларускім Зьездзе Саветаў адзначана значнае і систэматычнае падвышэнне вытворчасці працы, павялічэнне валавой прадукцыі прамысловасці, вялізарнейшая посьпехі ў справе індустрыялізацыі краіны,—у аднэй толькі Англіі адзначаецца памяншэнне вытворчасці працы больш чым на 25 проц. У аднэй толькі Англіі маеца 3 міл. беспрацоўных, у той час, як у Савецкім Саюзе беспрацоўе ў асноўным ліквідавана. Капіталістыя імкнуцца да систэматычнага павялічэння рабочага дня ў той час, як у СССР усе прадпрыемствы паступова пераводзяцца на 7 гадзінны рабочы дзень.

Посьпехі сацыялістычнага будаўніцтва СССР у капиталістычных краінах выклікаюць траўлю Савецкага Саюзу з боку буржуазіі, фашыстаў, якія рыхтуюць рабочай клясе вайну.

На заслуханых дакладах Зьезд Саветаў даў цвёрдыя дырэктывы Ураду БССР аб яшчэ большым узмацненні сацыялістычнага будаўніцтва, павялічэнні яго тэмпаў, падтрыманні творчай ініцыятывы працоўных мас, рацыональнага скарыстанні іх працоўнага энтузіязму.

X Зьезд Саветаў па заслуханых пытаньнях, аб тэмпах яго работы і патых умовах, у якіх працаваў, зьяўляеца, як казалі дэлегаты, сапраўдны ўдарным Зьездам Саветаў.

X Зьезд Саветаў яшчэ лішні раз давёў, што Саветы Беларусі, пралетарская грамадзкасць пад кіраўніцтвам камуністичнай партыі, будуць і надалей паспяхова разгортваць сацылістычнае будаўніцтва, будуць і надалей даваць рапучы адпор усялякім права-„лявацкім“ элемэнтам і апартуністам, усялякім ухілам ад генэральний лініі партыі.

Тое адзінадушша, з якім прымаліся ўсе пастановы X-га Усебеларускага Зьезду Саветаў, ужо гаворыць аб tym, што пляны 3-га рашаючага году пяцігодкі будуць, бязумоўна, выкананы і тэмпы сацыялістычнага будаўніцтва ня будуць паслаблены.

Практычная рэалізацыя ўсіх пастановаў Зьезда Саветаў будзе лепшым адказам на ўсе контр-рэвалюцыйныя выступленні, якія імкнуцца да таго, каб сарваць пляны і тэмпы сацыялістычнага будаўніцтва.

Пастановы X-га Усебеларускага Зьезду Саветаў, як і пастановы VI-га Усесаюзнага Зьезду Саветаў павінны быць самым шырокім чынам папулярызаваны сярод працоўных БССР, каб гэтым самым іх удзел у сацыялістычным будаўніцтве зрабіць яшчэ больш съядомым, яшчэ больш актыўным для паспяховага выканання пяцігодкі ў чатыры гады, для вырашэння вялікіх задач перамогі сацыялізму.

А. Хацкевіч.

## Посьпехі БССР у справе ажыццяўлення Ленінскай нацыянальнай палітыкі ад IX да X Усебеларускага Зьезду Саветаў.

Два гады, якія прайшли з часу IX-га Усебеларускага Зьезду Саветаў зьяўляюцца першымі двума гадамі пяцігодкі. За гэты час карэнным чынам перабудован увесь гаспадарчы і культурны твар Савецкае Беларусі.

Наша прамысловасць ня толькі гіганцкі вырасла колькасна, але яна ўся рэарганізавана на зусім новых падставах. У выніку шпаркага тэмпу развіцця прамысловасці, яе прадукцыя перавышае даваенню больш чым у трох разы.

Значна павялічыўся лік прамысловых рабочых. Разам з тым вырасла і разьвілася каапэраваная саматужная прамысловасць як у горадзе, так і ў мястэчку і на вёсцы. Зылікі давана ў асноўным беспрацоўе. Побач з ростам пралетарыту БССР ідзе систэматычнае палепшанье яго дабрабыту.

Адначасова з вялізарнымі посьпехамі ў разьвіцьці прамысловасці мы маем і значны рост сацыялістычнага сэктару сельскай гаспадаркі—саўгасаў і калгасаў. Выкрыцьцё і ліквідацыя прышэпашчыны, якая імкнулася перавесьці сельскую гаспадарку БССР на шлях капіталістычнага разьвіцьця і гэтым дапамагчы нацдэмам у іх контр-рэвалюцыйных імкненнях рэстаўраваць уладу буржуазіі і памешчыкаў. Мабілізацыя рабочай клясы і працоўнага сялянства вакол задач сацыялістычнай гаспадаркі—вось магутны вагар пашырэння і ўзмацнення саўгасаў за гэты час і шырокага разгортвання калектывізацыі бядняцка-серадняцкіх гаспадараў. За апошнія паўтара-два гады зямельная плошча пад саўгасамі павялічана больш чым у трох разы, а процэнт калектывізаванай зямельной плошчы дасягае звыш 20-ці. Калі-ж да гэтага дадаць, што рост прамыловасці БССР перавышае рост прамыловасці па Саюзу ССР (169,1 проц. у БССР супроць 124 проц. па Саюзу ССР), дык стане зусім зразумела, што правільнае вырашэнне нацыянальнага пытання, якое заключаецца ў тым, „каб зьнішчыць тую адсталасць (гаспадарчую, палітычную і культурную) нацыянальнасцяй, якую яны атрымалі ў спадчыну ад мінулага, каб даць адсталым народам магчымасць дагнаць цэнтральную Расію ў дзяржаўных, культурных і гаспадарчых адносінах“ (Сталін) — за апошнія гады стала ў нас рэальнай сапраўднасцю.

У Савецкай Беларусі ствараецца грунтоўная гаспадарча-сацыялістычная база для ліквідацыі съядоў эканамічнай няроўнасці, якая засталася нам у спадчыну ад палітыкі царызму і капіталізму.

За апошнія два гады мы маем таксама вялізарнейшае дасягненне ў справе будаўніцтва сацыялістычнай нацыянальнай культуры. Савецкая Беларусь зьяўляеца першай з усіх рэспублік Са-

вецкага Саюзу, якая ўвяла ўсеагульнае абавязковое навучанье. Мы ахапілі школамі каля 95 проц. дзяцей узросту ад 8 да 11 год і лікпунктамі ахоплена за два гады каля 700.000 дарослага працоўнага насельніцтва. Колькасць хат-чытален павялічылася больш чым у два разы (307 у 1927-28 г. і 650 у 1929-30 г.).

Вялізарныя посьпехі мы маем таксама ў справе разьвіцьця самай адсталай у мінульым галіны культурнага будаўніцтва—сярэдній і вышэйшай прафэсіянальнай асветы: замест 30 тэхнікумаў у 1928-29 г. мы на сёньняшні дзень маем 65, замест 10 школ фабзавуча—20 проц. колькасць вышэйших навучальных установ, таксама і рабфакаў вырасла ў трох разы: вышэйших навучальных установ было ў 1928-29 г.—4, а зараз у 1930-31 годзе мы маем 12; рабфакаў у 1928-1929 г. было 8, а зараз мы маем 24.

Мы маем нябывалы рост выдавецкай справы. Адным Белдзяржвыдавецтвам выдадзена ў 1929-30 г. 1815 розных называў кніжак; часопісаў у Савецкай Беларусі маецца 20, газэт цэнтральных—14 і раённых—32.

Нашы дасягненыні ў галіне будаўніцтва культуры нацыянальнай па форме і сацыялістычнай па зъмесце характеристызуюцца не толькі вышэйадзначанымі колькаснымі паказчыкамі, — значныя посьпехі мы маем таксама па лініі якаснага палепшання нашай культурнай справы. Так, напрыклад, значна вырасла рабочая праслойка ва ўсіх наших навучальных установах, асабліва ў рабфаках. Закладзена значная база па падрыхтоўцы пралетарскіх навуковых кадраў: у сучасны момант рознымі навучальнымі і навуковымі установамі падрыхтоўваюцца 260 аспірантаў—выходцаў з рабочых і працоўных сялянскіх мас. Разам з гэтым шырокая мабілізацыя марксыцка-навуковая грамадзкасць на змаганье з уплывамі буржуазных тэорый у розных галінах навукі.

Савецкая Беларусь мае значныя посьпехі ў справе беларусізацыі савецкіх і грамадзкіх установ, і асабліва ў справе беларусізацыі чіжэйшых і сярэдніх школ якія за выключэннем школ, абслугоўваючых нацменшасці, вядуць работу

на беларускай мове. У прафтэхнічных сярэдніх і вышэйшых навучальных устаноўках выкладаньне на белмове вядзеца на процэнтаў 50-60, у пэдтэхнікумах і на пэдфаку БДУ выкладаньне на белмове праводзіцца поўнасцю. Нізавы савецкі апарат і апарат грамадзкіх арганізацый вядзе работу выключна на белмове.

Разам з гэтым за апошнія часы на глядалася недаацэнка справы беларусізацыі паасобнымі зъвеньнямі савецкіх і грамадзкіх устаноў і арганізацый. З прычыны гэтага Каstryчнікаўскі пленум ЦК КП(б)Б паставіў пытаньне аб беларусізацыі ва ўсю шырыню, арыентуючы партарганізацыю і пралетарскую грамадзкасць на ліквідацыю раду прарываў у галіне беларусізацыі. У прыватнасці, на працягу сінегня месяца праводзіўся спэцыяльна месячнік праверкі беларусізацыі і работы сярод нацменшасціяй.

На фоне агульнага росту эканамічнага і культурнага разьвіцця краіны мы маём значныя посьпехі ў справе ўздыму эканамічнага і культурнага дабрабыту нацменшасціяй, якія насяляюць БССР, у справе ўцягненія рабочых і працоўных нацменшасціяй у сацыялістычнае будаўніцтва. У гэтых адносінах трэба з асаблівым задавальненнем адзначыць нашы посьпехі па лініі аздараўленія эканамічнага і бытавога жыцьця працоўнага яўрэйскага насельніцтва. Яшчэ зусім нядаўна мы прымушаны былі канстатаваць, што „колькасна яўрэйская бедната, якая складаецца з беспрацоўных саматужнікаў, беспрацоўных рабочых, былых служачых і г. д. з'яўляеца найбольш шматлікім слоем „мястэчку“; што „широкая працоўная яўрэйскія масы царскай палітыкай загнаны ў эканамічны тупік“ і што „на вырашэніе так званага яўрэйскага пытання неабходна з'яўніць самую сур'ёзную ўвагу“. Зраз мы можам съмела сказаць, што дзякуючы шпаркаму тэмпу разьвіцця нашай прамысловасці і сацыялістычнай перабудовы сельскай гаспадаркі з аднаго боку і з другога асобным мерапрыемствам, ужытым Кампартыяй і Савецкім Урадам па эканамічным упарадкаваньні мястэчак, гэты „тупік“ ў асноў-

ным зьнішчаеца і вострасць „яўрэйскага“ пытання паступова адпадае.

За апошнія часы значная колькасць яўрэйскай працоўнай бедната ўцягнута ў прамысловасць. Каля  $2\frac{1}{2}$  тыс. сямей яўрэйскай бедната ўпарадкавана па сампрамка пэрацыі. Колькасць яўрэйскіх сямей, аб'яднаных у калгасы ў апошнія паўтары гады ўзрасла больш чым у два разы—з 2.145 сямей у сярэдзіне 1929 г. да 4.862 у канцы 1930 г. Большасць некваліфікованай часткі яўрэйскай бедната ўцягнута ў вытворчую работу па лініі шляхбудаўніцтва, лесараспрацовак.

Значнае палепшанье эканамічнага становішча працоўнага яўрэйскага насельніцтва і мяркуемыя Урадам Савецкай Беларусі мерапрыемствы для далейшага аздараўленія даюць нам поўную упэўненасць, што і ў далейшым дырэктывы партыі па вырашэнні местачковай праблемы будуць паспяхова ажыццёўлены.

Вялізарныя дасягненіні мы можам адзначыць таксама і ў справе сацыялістычнай рэканструкцыі сельскай гаспадаркі шляхам калектывізацыі бядняцка-серадняцкіх гаспадараў польскага, латыскага, літоўскага насельніцтва і іншых нацменшасціяй. Колькасць калектывізаваных польскіх гаспадараў за апошнія два гады павялічылася амаль у пятнаццаць разоў—з 150 у 1929 г. да 2.219 у 1930 годзе і складае каля 20 проц. гаспадараў ўсяго польскага вісковага насельніцтва. Бядняцка-серадняцкія гаспадаркі латыскага насельніцтва калектывізаваны ў сярэднім да 30 проц. і літоўскага—да 38 проц. Гаспадараў-жа татарскага насельніцтва ў мясцох кампактнага яго засяленія калектывізавана звыш як на 60 проц. Культурнае разьвіццё нацменшасціяй БССР на роднай мове працягвалася і ў апошнія два гады з німеншымі тэмпамі, чым агульна-культурнае будаўніцтва краіны.

Разам з ростам агульнай сеткі школ сацыяльных значна вырасла таксама сетка яўрэйскіх, польскіх, літоўскіх, латыскіх і ўкраінскіх школ. Павялічылася сетка нацыянальных хат-читален і чырвоных куткоў, арганізаваны яўрэйскае і польскае аддзяленні рабфаку, ўтвораны яўрэйскі і польскі вандроўныя тэатры і яўрэйская дзяржаўная капэла. Асабліва

буйна вырасла выдавецкая справа на нацмовах: за 1930 г. выдана Беларускім аддзяленнем Цэнтрвыдата каля 500.000 экзэмпляраў розных кніг на нацмовах.

У Савецкай Беларусі на працягу гэтых год пасълядоўна праводзілася палітыка інтэрнацыяналізацыі прадпрыемстваў. Нацыянальны склад рабочых цэнзавай прамысловасці ў 1930 г. вызначыўся ў наступным: беларусоў—47,3 пр., яўрэяў—37,6 проц., расійцаў—7,8 проц., палякаў 4,8 проц. і іншых 2,5 проц. Па паасобных галінах прамысловасці нацыянальны склад рабочых хістаеца вельмі рэзка. Напрыклад, у папяровай, дрэваапрацоўчай, мэталургічнай прамысловасці і па апрацоўцы мінералаў пераважную колькасць складаюць беларусы; у паліграфічнай, швейнай, скучанай і абутковай—яўрэі. Праводзімы мерамі інтэрнацыяналізацыі прадпрыемстваў мы дабіліся некаторага павышэння ўдзельнай вагі беларускіх рабочых, дзе пераважную колькасць складалі яўрэі і наадварот—яўрэйскіх рабочых там, дзе пераважную колькасць складалі беларусы, як напрыклад, у органах транспарту, сувязі і г. д.

Мы прыходзім да Х-га Зьезду Саветаў Беларусі з вышэйадзначанымі буйнымі дасягненнямі, дзякуючы ўзмацненню дыктатуры пралетарыяту, дзякуючы правільнай генэральнай лініі нашай партыі на індустрыялізацыю краіны, на сацыялістычную рэканструкцыю сельскай гаспадаркі дзякуючы правільнай ленінскай нацыянальнай палітыкі, накіраванай на зыніччэнне эканамічнай і культурнай няроўнасці народаў.

Разгортаўванье наступлення сацыялізму па ўсім фронце, пасъпяховае правядзенне сацыялістычнае рэканструкцыі сельскай гаспадаркі і ліквідацыя на базе суцэльнай калектывізацыі кулацтва, як клясы, упартая барацьба за завяршэнне пабудовы фундаманту сацыялістычнай эканомікі ў 1931 годзе праходзіць ва ўмовах напружанай клясавай барацьбы.

Рэшткі капіталістычных элемэнтаў і контр-рэвалюцыйнай буржуазнай інтэлігэнцыі, пры дапамозе замежнай імперыялістычнай буржуазіі імкнуліся перашкодзіць ажыццяўленню пяцігодкі ў чатыры гады, імкнуліся распаўсюдзіць

свой уплыў на толькі па эканамічнай лініі, але таксама і на ідэалёгічным фронце ва ўсіх галінах культурнага будаўніцтва.

Вялікадзяржаўныя шавіністы, контррэвалюцыйныя беларускія нацыянал-дэмакраты, нацыяналісты і шавіністы іншых колераў, змагаючыся з дыктатурай пралетарыяту за рэстаўрацыю капіталізму ў БССР, паставілі сваёй задачай перавесьці сельскую гаспадарку на шлях капіталістычнага разьвіцця, а савецкую культуру БССР зрабіць нацыянальна-буржуазнай па зъмесце. Рабочая кляса пад кіраўніцтвам Кампартыі вяла і вядзе бязлітасную барацьбу з вялікадзяржаўным шавінізмам, як галоўнай небясьпекай на даным этапе, выкрыла твар контр-рэвалюцыйнага беларускага нацыянал-дэмакратызму, выкрыла і разబіла буржуазныя тэорыі, якія былі націраваны на змаганні з дыктатурай пралетарыяту за рэстаўрацыю капіталізму праз сувязь з контр-рэвалюцыйнымі элемэнтамі ў нашай краіне і з так званнымі „беларускімі дзеячамі“ буржуазнай фашыстоўскай Польшчы.

На сёньняшні дзень мы можам сказаць, што на шляху правільнага ажыццяўлення ленінскай нацыянальнай палітыкі клясавы вораг разьбіты. Але было-бы вялікай памылкай, калі-бы мы лічылі, што ворагі, перашкаджаючыя правядзенню і ажыццяўленню ленінскай нацыянальнай палітыкі, канчаткова дабіты. Нашы ворагі ў справе правядзення нацыянальнай палітыкі не склалі сваёй зброі. Прадбачачы бліzkую пагібель, яны супраціўляюцца і будуць супраціўляцца з усёй сілай. Але пры максімальным уздыме энтузіазму і рэвалюцыйнай волі рабочых і ўсіх працоўных мас нашай краіны, пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі, мы пераможам клясавага ворага, вядучы непрымірому барацьбу з вялікадзяржаўным шавінізмам як галоўнай небясьпекай, мясцовымі нацыяналізмамі ўсіх колераў, з нацыянал-апартунізмам і прымірэнцтвам да іх—мы забясьпечым у далейшым пасъпяховае ажыццяўленне ленінскай нацыянальнай палітыкі, накіраванай на эканамічны ўздым і широкое разьвіццё савецкай культуры—нацыянальнай па форме і сацыялістычнай па зъмесце.

А. Хацкевіч.

## Саветы на новом этапе сацыялістычнага будаўніцтва.

„Перабудова працы саветаў зможа адбыцца толькі на аснове ўзняцця ролі саветаў, як праваднікоў генэральнай лініі партыі, непрымірима варожай як у адносінах правага, так і у адносінах „левага“ апартунізму. Узняць ролю саветаў у правядзеньні на практыцы ленінскай палітыкі партыі—такая асноўная палітычная задача перавыбарчай кампаніі“.

(з рэзоляцыі студзенскага пленуму ЦК і ЦКК Усे�КП(б).)

Роля саветаў у сучасны новы пэрыяд пралетарскай дыктатуры—**ў пэрыяд сацыялізму**, значна адрозніваецца па напрамку і зъместу работы ад мінулага адбudoўчага пэрыяду. У парадак дню пастаўлена запатрабаванье да ўсяго складу саветаў, карэннай перабудовы сваёй працы на новых сацыяльна-эканамічных падставах. Дасягненіі двух год пяцігодкі дазваляюць ставіць пытаньне аб завяршэнні фундаманту сацыялістычнай эканомікі ў краіне саветаў у 3-м разашающим годзе пяцігодкі. Пытаньне „**хто каго**“ у прымысловасці вырашана ў бок сацыялізму. Наблізілася канчатковае вырашэнне пытаньня ў тым жана-прамку „**хто каго**“ і ў галіне сельскай гаспадаркі. Уступіўшы ў пэрыяд сацыялізму мы павінны канчаткова пакончыць з рэшткамі капіталістычных элемэнтаў і з апошнім аплотам капіталістычнай эксплётатацыі на вёсцы—кулацтвам, ліквідуючы яго, як клясу, на аснове суцэльнай калектывізацыі.

Большы ўдзел працоўнага насельніцтва ў перавыбараах саветаў па БССР у парадунаныні з мінулымі выбарамі (па сельсаветах—на 7,4 проц., па гарсаветах—на 10,79 проц.), павялічэнье якасці складу саветаў за лік рабочых (па сельсаветах—на 1,33 проц. і гарсаветах на 12,95 проц.), умацаванье саветаў за лік калгаснікаў (21,93 проц.), посьпехі ў справе сацыялістычнай рэканструкцыі народнай гаспадаркі, умацаванье пралетарскай дыктатуры, дасягнуты ў бязлітаснай барацьбе на аснове генэральнай лініі партыі з тэарэтычнымі ўстаноўкамі правых апартуністых, „на мірнае ўрастанье кулака ў сацыялізм“ і „затуханье клясавай барацьбы“. Аднак, гэтыя посьпехі не павінны зьні-

маць задач клясавай барацьбы. Шалёнае супраціўленне кулацтва на вёсцы ўсім мерапрыемствам савецкай улады, пераход да тэарэтычных актаў (справа старшыні с.-савету Абліцавай, справа ў Самахвалавіцкім раёне і г. д.), падпалы, перамена кулаком тактыкі пры адзінай мэце, групіроўка вакол сябе пазбаўленцаў розных рангаў, аб'яднанье контррэвалюцыйных сіл у горадзе („Промпартия“, Кандрацьцеўшчына), шкоднітва, падрыхтоўка інтэрвэнцыі і ва ўмовах БССР наяўнасць беларускага контррэвалюцыйнага нацыянал-дэмакратызму на чале з Ластоўскім, Лёсікам, Нэкрашэвічам, Цывікевічам і інш., якія імкнуліся аднавіць стary буржуазны лад і ператварыць сучасную Савецкую Беларусь у калёнію фашистскай Польшчы, ўсё гэта гаворыць аб узмоцненым супраціўленні клясава-варожых элемэнтаў сацыялістычнаму наступленню.

У пэрыяд правядзеньня разгрнутага сацыялістычнага наступлення па ўсяму фронту, пры аўвостранай клясавай барацьбе і капіталістычным абкружэні, знаходзіліся „тэарэтыкі“ (Каўранскі, Рогаў, Львоў), якія спрабавалі аргументаваць пытаньне, што ў сувязі з развіццём калектывізацыі прышоў час адміранья сельскіх саветаў, ліквідацыі іх і перадачы іх абавязкаў калгасам. Тав. Кагановіч у арганізацыйнай спрэваздачы на XVI з'ездзе адзначыў, што высоўванье пытаньня ліквідацыі саветаў ёсьць вынік адміранья большавіцкай ідэалёгіі. Спрабы падмяніць саветы калгасамі альбо аслабіць іх ролю ў сучасны момант пры аўвостранай клясавай барацьбе—гэта нішто іншае, як незразумленыне таго, што дыктатура

пралятарыяту ажыцьцяўляеца ў нас у форме саветаў, і што саветы зьяўляюцца неад'емнаю і вельмі важнаю часткаю ўсёй систэмы дыктатуры пралятарыяту.

ЦВК Саюзу ССР, закранаючы гэтае пытанье ў пастанове ад 21/V-1930 г. адзначыў: „Усе спробы ліквідаваць сельскія саветы, аслабіць або прынізіць іх кіруючу ролю ў сувязі з масавай калектывізацыяй, як у адкрытай, так і ў замаскаванай форме, шляхам перадачы правоў сельскіх саветаў праўлення калгасаў—усе гэтыя спробы зьяўляюцца па сутнасьці антысавецкімі і адлюстроўваюць настроі нашых клясавых ворагаў, якія імкнуцца падарваць дыктатуру пралятарыяту і аслабіць сілу яго органаў. Падобныя ліквідатарскія імкненія павінны атрымліваць рашучы і бязылітасны адпор“.

З гэтага відаць, што рэканструкцыіны пэрыяд патрабуе не ліквідацыі саветаў, а карэннай перабудовы работы іх, якая-б адпавядала запатрабаваныям сучаснага этапу сацыялістычнага будаўніцтва. Саветы, як органы пралятарскай дыктатуры, вырашаючы задачы сацыялістычнага будаўніцтва пад кіраўніцтвам партыі, павінны быць узброеныя як да аўладаньня ўсімі працэсамі таго вялізарнага сацыяльна-палітычнага руху, адбыўшагася ў апошнія гады на вёсцы, так і непасрэднага ўдзелу у будаўніцтве і перебудаўніцтве гаспадарчага ўкладу на новых калектывных падставах.

Значная частка саветаў, на вялікі жаль, яшчэ да гэтага часу не перабудавала працы (Азарыцкі, Сьвіслацкі, Крычаўскі раёны), саветы не павярнуліся тварам да вытворчасці ў горадзе і тварам да калгасаў у вёсцы, а працягваюць заставацца толькі адміністрацыйнай адзінкай у ролі пасыўнага глядча адываючыхся падзеяй.

Членам раённых выканаўчых камітэтаў, інструктарам наркаматаў і цэнтральных устаноў пры выязьдзе ў саветы неабходна, не падмяняючы саветаў, дапамагаць ім падвесці такі грунт пад іх дзейнасць, які-б забясьпечыў поўнае ажыцьцяўленыне мерапрыемстваў савецкай улады, накіраваных на гаспадарчы і культурны ўздым вёскі, на вырашэн-

не задач сучаснага этапу сацыялістычнага будаўніцтва.

Выкананыне саветамі ў вёсцы пяцігадовага плану ў чатыры гады, асабліва трэцяга рашаючага году, у пераважнай большасці тычацца перабудовы сельскай гаспадаркі на новых калектывных падставах. Тав. Сталін у палітычнай справаздачы ЦК Усे�КП(б) XVI партзезду адзначыў: „Да канца пяцігодкі калектывізацыі ў СССР павінна быць у асноўным скончана і засеўная плошчы калгасаў да гэтага тэрміну павінны пакрыць 0,9 усёй засеўнай тэрыторыі СССР, апрацоўваючы ў сучасны момант паасобнымі гаспадаркамі“.

Аб гэтым зазначэныне неабходна памятаць саветам пры ўсіх плянавых меркаванынях і штодзённай практычнай працы. Выконваючы работу ў гэтым напрамку, саветы павінны стаць на чале калгаснага руху, кіраваць гэтым рухам і захоўваючы Ленінскія прынцыпы добратхвотнасці, не дапушчаць шкодных адміністрацыйных посьпехаў, мейшых месца ў мінулым.

Савет у вёсцы ў правядзеніі калектывізацыі павінен быць ініцыятарам і арганізаторам развіцця і ўмацавання сацыялістычнага сэктару і ў адносінах да калгасаў працягвае заставацца асноўным органам пралятарскай дыктатуры, забясьпечваючы ажыцьцяўленыне правільнай палітыкі партыі. Савет павінен сачыць, каб у вытворчых плянах калгасаў улічваліся запатрабаваныі дзяржавы, каб развіцьцё калгасу ішло па лініі далейшай сапраўднай калектывізацыі прыліву батрацка-бядняцкіх, серадняцкіх гаспадарак, далейшага паглыбленьня, абагульненія і падрыхтоўкі пераходу калгасаў на вышэйшую ступень сацыялістычнай гаспадаркі.

Арганізацыя рабочай сілы, разьмеркаваныне ўраджайнасці, спэцыялізацыя калгасаў, плянавае вызначэныне пасеўных плошчаў наогул і засеў іх належнымі культурамі, распрацоўка вытворчых плянаў, узаемаадносіны з адзінай асобнікамі, барацьба з клясава-варожымі элементамі, выкананыне палітычна-гаспадарчых кампаній, правядзеніне выразнай клясавай лініі, арганізацыя працы ў калгасах у напрамку прыкладнасці яе для акаляючага насельніцтва, сацыяль-

на-культурнае абслугоўваньне,—не павінны праходзіць бяз узделу саветаў. Праводзячы працу ў такім напрамку, саветы павінны, гуртуючы вакол сябе савецкую грамадзкасць, вясковы акты, і як „**масавая арганізацыя працоўных, звязваючая партыю з гэтымі апошнімі, раней усяго па лініі дзяржаўнай**“ (Сталін), апіраючыся ў сваёй працы на батрацтва, беднату і калгаснікаў, накіраваць творчую энэргію і энтузіазм працоўных мас на барацьбу за генэральную лінію партыі, за сацыялістычную рэканструкцыю народнай гаспадаркі, за ачышчэнне саветаў ад праваапартуністичных і бюрократычных элемэнтаў.

Пры ажыццяўленыні гэтих задач, трэба памятаць, што клясава-варожыя элемэнты і ў першую чаргу кулак у вёсцы, як галоўны вораг калектывізацыі, будуць актыўна імкнуцца перашкодзіць паспяховасці калгаснага руху, скарыстоўваючы існуючыя ў некаторых раёнах і да гэтага часу каштоўныя для кулака погляды, што кулака няма. Такая арыентацыя супярэчыць рашэнням XVI партыйнага зьезду саветаў, разбрайвае арганізацыю і батрацка-бядняцкія і калгасныя масы і дае магчымасць кулаку з большай паспяховасцю ўмацоўваць свае пазіцыі. XVI партзъезд яскрава адзначыў: „**кулак яшчэ не дабіты і будзе аказваць шалёнае супраціўленне прасоўванню калектывізацыі**“.

На барацьбу з клясавым ворагам—кулацтвам у вёсцы, саветы павінны мабілізаваць батрацка-бядняцкія і калгасныя масы і ў саюзе з серадняком даваць моцны руйнуючы ўдар кулацтву і яго агентуры—правым апартурністым. Роля саветаў, як дзяржаўнага органу пралетарскай дыктатуры, у сацыялістычнай рэканструкцыі народнай гаспадаркі надзвычайна вялікая, і яна вызначаецца ў актыўным улзеле ў справе прыдущэння, выцягненія і ліквідацыі капиталістычных элемэнтаў. Пэрыяд сацыялістычнай рэканструкцыі гэта разгорнулася сацыялістычнае наступленне на капиталістычныя элемэнты па ўсіх фронтах, гэта ліквідацыя кулацтва, як клясы, на аснове суцэльнай калектывізацыі, гэта абавостраная клясавая барацьба супроць ўмацняючагася супраціўлення клясавага ворага.

Практычны ўздел саветаў з канкрэтнымі вынікамі ў вырашэнні гэтих задач не павінен замазвацца, зынішчацца або вынушчацца з поля дзейнасці саветаў, асабліва на сучасным этапе пры выкананыні пяцігодкі ў чатыры гады і трэцяга рашаючага году. Актыўная роля саветаў, як органаў пралетарскай дыктатуры ў рэканструкцыйны пэрыяд навін, быць узянута на належную вышыню я ўмацаваньня сацыялістычнага сэктара для прыдущэння шкодных клясава-режых элемэнтаў.

Гарадзкая саветы, палепшыўшыя якіны склад у апошнюю перавыбарчую кампанію наогул і асабліва за лік рабочых з вытворчасці (7,58 проц.), калгаснікаў (3,12 проц.), паступова памяншаючы лік урачыстых пасяджэнняў і ажыўляючы работу сэкций, павінны ня толькі паставіць на новыя бальшавіцкія рэйкі ўсю працу, але сваёй дзейнасцю забясьпечыць уплыў пралетарскага гораду і яго вядучую ролю на вёсцы. Саветы ў сваёй працы павінны яскрава зразумець, што сацыялістычная рэканструкцыя гэта ня толькі новае будаўніцтва і перабудаўніцтва,—сацыялістычная рэканструкцыя прадугледжвае і развіцьцё новых сацыялістычных форм працы, новыя формы масавага ўзделу рабочых і працоўных у кіраўніцтве народнай гаспадаркі. Гэты абавязак тычицца саветаў у першую чаргу таму, што яны зьяўляюцца самымі шырокімі масавымі арганізацыямі, якія гуртуюць вакол сябе ўсіх працоўных. Ударніцтва, сацспаборніцтва, сустрэчны прамфінплян, рабочыя брыгады, шэфства, грамадзкі буксір,—усё гэта новыя формы, праз якія з аднаго боку ўмацоўваюцца новыя адносіны да працы ў сэнсе добрасумленнасці і пашаны, (прата будзе выконвацца больш зразумела і будзе рабіць выхаваўчы палетарскі ўплыў на рабочыя кадры ўноў уступаючых ў вытворчасць). З другога боку вырашаецца пытаныне большага ўцягнення працоўных у справу сацыялічнага будаўніцтва і больш шпаркага развіцьця тэмпаў сацыялістычнай рэканструкцыі.

У абавязкі саветаў на сучасным этапе ўваходзіць: развіцьцё масавай работы па асноўных пытаннях сацыялістычнай рэканструкцыі, складаныне пля-

наў, сустрэчы прамфінплян, давядзеньне плянаў да варштату, да калгасаў, мабілізацыя рабочай сілы на барацьбу з прарывамі, рацыональнае скарыстаньне працоўнай сілы і г. д.

Будуючы сваю працу саветы павінны выходзіць з неабходнасці поўнага забяспечаньня разьвіцця і ўмацаваньня сацыялістычнага сектару народнай гаспадаркі, для чаго савет праз сваіх сяброў, сэкцыі, старасты, павінен сваечасова правяраць выкананьне прадпрыемствамі плянаў сваіх прац, імкнуща забяспечыць выкананьне іх неабходнымі ўмовамі, аказваць прадпрыемствам усебоковую дапамогу, праяўляць ініцыятыву ў пастаноўцы новых мерапрыемстваў, садзейнічаючых далейшаму разьвіццю і ўмацаванню, клапаціцца аб неабходнай рабочай сіле, рабіць заходы да зынішчэнья адхіленьня ад клясавай палітыкі.

Ажыццяўленыне мерапрыемстваў, на-  
кіраваных на ўзьняццё тэмпаў сацыялістычнага будаўніцтва, выкананьне пяцігодкі ў чатыры гады, а па некаторых галінах у два-тры, з усёй рашучасцю ставіць пытаньне перад саветамі аб поўным павароце іх тварам да вытворчасці, аб перабудове працы, на падставе дырэктыв партыі і тых запатрабаванняў да саветаў, якія высоўваюцца разгорнутым сацыялістичным наступам па ўсяму фронту. Вопыт закончыўшыхся двух год выкананьня пяцігадовага пляну паказаў, што там, дзе саветы бяздзейнічаюць, ня ўключаюць у сваю працу пытаньняў вытворчасці, калектывізацыі, выкананьня палітычна-гаспадар-

чых кампаній, прамфінпляну, мы маєм цэлы шэраг прарываў, шкодна адбываючыхся на выкананьні задач, уносячы гэтым перабоі ў забяспечаньне прадпрыемстваў сыравінай, гаручымі і змазачнымі матар'яламі, рабочай сілай, зыніжаючы якасць прадукцыі і павялічваючы брак (Віцебскі гарсавет).

Пастаноўка працы саветаў у напрамку пасынага глядача адбываючыхся падзеяў на прадпрыемствах і ў вёсцы ў сучасны момант у справе рэканструкцыі—гэта вынік не якіх-небудзь цяжкасцяў або аб'ектыўных умоў, а вынік апартуністычнай тэорыі і апартуністычнай практикі („высьпеваньне сацыялізму, затуханье клясавай барацьбы“). Ня інакш, як толькі пад такім кутом гледжанья і патрэбна ставіць крытыку працы і праверку яе ў адстаючых саветах, ня ўдзельнічаючых у працэсах вытворчасці і калектывізацыі.

Пастаўленыя перад саветамі новыя задачы рэканструкцыінага пэрыяду будуть выкананы з большай пасыплювасцю толькі тады, калі саветы, згуртаваўшы вакол сябе савецкую грамадзкасць, пад кірауніцтвам партыі, будуть працягваць барацьбу з клясававарожымі элементамі—кулаком у вёсцы, ліквідуючы яго, як клясу, на базе суцэльнай калектывізацыі, нэпманам у горадзе, вядучы барацьбу на два фронты—супроць правага ўхілу, як галоўнай небяспекі і супроць „лявацкіх“ загібаю і прымірэнчых адносін да ўхілаў ад генэральнай лініі партыі.

А. Мікуліч.

## Кірауніцтва і сувязь яшчэ кульгае.

Пры ліквідацыі акруг усе правы і абавязкі акруговых выкананых камітэтай передадзены раённым выкананым камітэтам.

Раёны сталі важнейшым месцам, дзе ажыццяўляюцца гаспадарча-палітычныя дырэктивы партыі і савецкай улады. Аб гэтым кожнаму працоўнаму неабходна ведаць і ўявіць усю сутнасць праведзенай рэарганізацыі систэмы на-

шага апарату, якая праведзена з мэтаю ўзмацненія і павялічэнія правоў і абавязкаў нізовых органаў улады і набліжэнія іх да працоўнага насельніцтва. У такім сэнсе шмат разоў гаварылася на старонках нашага друку; аб гэтым пастановы нашага Ураду зазначаюць так: „патрэбна максымальнае набліжэніе органаў улады да насельніцтва і іх (органаў) усімернае ўзмацненіе, па-

шырэньне іх правоў і абавязкаў і ўстанаўленьне непасрэднай сувязі іх з кіраунічымі цэнтральнымі органамі улады".

Праведзенае растлумачэнье сярод працоўнага насельніцтва аб значэніні ліквідацыі акруг даля магчымасць працоўным масам у асноўным зразумець і ўсьвядоміць аб значэніні і ролі нізовых савецкіх органаў пасля ліквідацыі акруг.

Але, на вялікі жаль, яшчэ да гэтых пор некаторыя цэнтральныя ўстановы не ўсьвядомілі, альбо не жадаюць усьвядоміць поўнасцю гэтай сутнасці па кірауніцтву і сувязі з нізавымі органамі Савецкай улады, ня гледзе на яскравую пастанову Ураду СССР, дзе гаворыцца: „устанаўленьне непасрэднай сувязі іх з кіруючымі цэнтральнымі органамі Улады".

Вядомая рэч, сувязь і кірауніцтва з боку цэнтральных установ, над нізавым савецкім органам ёсьць, а калі ўзяць папяровую сувязь і кірауніцтва, дык яна занадта багата і гісторыя канцылярыі райвыканкому гаворыць аб tym, што калі у 1929 г. паступіла ў райвыканком абежнікаў і рознай перапісі ў колькасці 5924 і тэлеграм 278, дык у 1930 г. яны выраслі: абежнікі і розная перапіска да 8518 і тэлеграмы да 581.

Часта такая сувязь і кірауніцтва з боку некаторых установ бывае вельмі фармальна і нават бюрократычна.

Вось некалькі прыкладаў з дзесяткай соцен фактаў: камісія садзейнічаньня па дзяржкрэдитам, якая складаецца з прадстаўнікоў наркаматаў і іншых цэнтральных установ, выклікае на 15/I-1931 г. некалькіх сакратароў РК і старшины РВК, для дакладаў па мабілізацыі сродкаў і нават з тых раёнаў, у якіх пачаліся ў гэты дзень раённыя зьезды саветаў (Буда-Кашалеўскі раён).

Гэта гаворыць аб tym, што некаторыя наркаматы „добра ведаюць" аб раёнах.

Пры наяўнасці у БССР дзвеяноста пяці раёнаў амаль кожны дзень у Менску бываюць прадстаўнікі з раёнаў у наркаматах па службовых справах, але ім вельмі цяжка прыходзіцца дабівацца ў наркаматах пагаварыць ці парайцца з адказнымі работнікамі па tym, ці іншым спрэвам, бо часта здаряюцца

такія выпадкі, калі ў некаторых цэнтральных установах адсутнічаюць усе адказныя работнікі і вось старшины, якога небудзь РВК, альбо іншы адказны работнік з раёну, прыехаўшы ў Менск па важных справах, каб вырашыць справу пры жывой сувязі, нярэдка блукаеца з кутку ў куток па цэнтральных установах і нават застаеца начаваць у Менску без кватэры.

Яшчэ лееш хараکтарызуе „жывую сувязь" з раёнамі факт нявысылкі прадстаўнікоў Ураду на раённыя зьезды саветаў у 7 раёнаў 15 студзеня.

Цяпер некалькі слоў аб папяровым кірауніцтве ў сувязі з боку цэнтральных установ. Па-першае, аб прапановах райвыканкомам: тут здаецца, як кажуць „кому не лень", той і прапануе, а ў пісаніне папер—лодырства не назіраеца. Амаль у кожнай прапанове ўстаўляеца, напрыклад, такая цытата: „Толькі Ваша нежаданьне выканаць дырэктывы, апартуністычныя дэмабілізацыйныя настроі ў кірующим складзе (Вашага) апарату, зьяўляюцца віной невыкананьня" і г. д. А ёсьць і такія вытрымкі: „папярэджаем, што за невыкананьне гэтай дырэктывы аддамо суду і паставім пытаньне аб выключэнні з партыі і прафсаюзу, як за съвядомае ўхіленье ад выкананьня дырэктыўных заданьняў". (Б. К. С.).—Добра, што чыста такія дырэктывы нікім не падпісваюцца і нават ня ставіцца дата, а проста друкуюцца на машынках, альбо на рататарах па колькасці раёнаў і распаўсюджваюцца па раёнах, ня гледзячы на тое ці датычыцца гэта дырэктыва данага раёну ці не. А ў канцы дадаюць радок: „аб атрыманьні гэтай дырэктывы падцвердзіце па тэлеграфу".

Фармальна быццам усё зроблена—Белкапсаюзам, Джярплянам, Наркамгандлем, Беллеспрамгасам, Галоўшостранспартам, наркаматам грашовых спраў, Наркамземляробствам і іншымі. Дырэктывы далі, адвінавацілі ў апартунізьме, дэмабілізацыйных настроях і г. д. і чахаюць адказаў па тэлеграфу, нават ад тых раёнаў, у якіх няма тэлеграфу.

А па сутнасці?... Трэба разабрацца дзе апартунізм.

Пасля ліквідацыі акруг, з пашырэннем правоў і абавязкаў наших сель-

саветаў, прадстаўляеца поўная магчы-  
масць цэнтральным установам спус-  
ніца з некаторай перапіскай да сель-  
саветаў. Гэта дасыць магчымасць па-  
скорыць адказы на тую ў іншую пера-  
піску, разгрузіць раённыя цэнтры ад  
перадатачных інстанцый і непатрэбна  
будзе траціць лішнія гроши на пашто-  
вую маркі. Напрыклад—у большай сваёй  
частцы рабселькораўскія заметкі, заявы  
ад сялян у прыёмную ЦВК, Прокуратуру, РСІ датычыцца па кампэнтэнцыі  
сельсветаў і РВК-мы ніякай фізычнай  
магчымасці ня маюць непасрэдна вы-  
святляць кожную заметку, або заяву на  
месцы ў сельсавецце. Ня гледзячы на  
гэта, усе рабселькораўскія заметкі і  
розныя заявы ад сялян, заўсёды накі-  
роўваюцца цэнтральнымі установамі, ў  
райвыканкомы, а райвыканкомы з сваёй

адносінай—у сельсавет. Апошні па вы-  
кананыні ізноў пасылае райвыканкому,  
а райвыканком у сваю чаргу рэгіструе  
і адпраўляе ў цэнтральную установу.

Ёсьць такія ўстановы (Наркамась-  
веты і іншыя), якія ня вераць пячаткам  
сельсаветаў і, калі дадзена пасъвед-  
чаныне або даведка з пячаткай сель-  
савета, дык патрабуюць съведчаць іх  
пячаткай райвыканкома. Калі пайсьці  
на такой лініі, дык трэба, каб пячатка  
райвыканкомаў съведчалася ЦВК БССР  
і г. д.

Прыведзеныя прыклады гавораць аб  
тым, што яшчэ некаторыя цэнтральныя  
 установы, на сёньняшні дзень ня зусім  
 добра прыстасаваліся да кірауніцтва і  
 дапамогі ў работе нізавым савецкім  
 органам.

Вінаградаў.

## За ўдарныя тэмпы перабудовы савецкага апарату.

У пэрыяд шпаркага разгортання  
культурнага і гаспадарчага будаўніцтва  
пад лёзунгам „пяцігодка ў чатыры гады“,  
у пэрыяд пераходу на суцэльнную ка-  
лектывізацыю сельскае гаспадаркі і на  
базе яе, ліквідацыі кулацтва, як клясы,  
—савецкі апарат, як орган дыктатуры  
праклетырыята, таксама павінен перабу-  
давацца зверху да нізу і прыстасаваць  
сваю работу да момантаў і запатрабо-  
ванняў сёньняшняга дню.

Асабліва гэтую перебудову трэба  
ажыццяўвіць цяпер калі мі перайшлі ад  
акруговай систэмы кірауніцтва на раён-  
ную і калі пытаныне аб узмацненні  
раённага і сельскага апарату стаіць ва-  
ўсю шырыню.

Пры гэтых умовах справе палепшань-  
ня савецкага апарату, спрашчэння яго  
структуры, скарачэння штатаў, пата-  
ненія апарату, вынаходзтва лепшых  
форм і мэтадаў работы самага апарату,  
пристасаваньня яго да лепшага абслу-  
гоўваньня працоўных мас, а таксама  
справе хуткага і правільнага выкананьня  
дырэктыў і рашэнняў вышэйших пар-  
тыйных і савецкіх органаў—патрэбна  
удзяліць надзвычайна вялікую ўвагу.

Т. Ленін пытаныню палепшаньня ра-  
боты дзяржаўнага апарату прыдаваў

вялізарнейшае значэнье. Гэтыя пытаны-  
ні ў яго штодзённай работе займалі  
значнае месца.

Тав. Ленін пры ўсялікім выпадку ра-  
біў заходы да палепшання апарату,  
даючы канкрэтныя паказаныні як і якім  
чынам палепшыць работу апарату і як  
яе прыстасоўваць да запатрабаванняў  
сёньняшняга дню.

Тая ўвага, якая тав. Леніным удзя-  
лялася работе дзяржаўнага апарату, не  
паслабляеца з боку партыі і ўраду і  
да гэтага часу.

Калі зьвернемся да рашэнняў па  
гэтаму пытаныню вышэйших партыйных  
і савецкіх органаў, то ўбачым, што пы-  
таныні аб палепшанні работы дзяржаў-  
нага апарату, пытаныні рэарганізацыі і  
рацыяналізацыі апарату займалі значнае  
месца на XVI партканфэрэнцыі і XVI  
з'ездзе УсекП(б) і на XIII з'ездзе  
КП(б)Б.

На падставе вынесеных рашэнняў  
партз'езду органамі ЦКК РСІ выданы  
належныя практычныя пастановы, якія  
абавязваюць усе савецкія, гаспадарчыя  
і кааперацыйныя ўстановы выканаць ды-  
рэктывы партз'ездаў у напрамку са-  
праўднага ажыццяўлення намечаных  
мерапрыемстваў па палепшанні работы

савецкага апарату, шляхам арганізацыі систэматачнага і сталага правядзенія рацыяналізатарской работы ва ўсіх зьвеньнях савецкага апарату і рэарганізацыі яго ў адпаведнасьці з сучаснымі запатрабаваньнямі.

Усё гэта паказвае, што ўвесь час з боку вышэйших партыйных органаў справе палепшанья апарату ўдзелялася надзвычайна вялікая ўвага.

Але, на справе яшчэ мы ня бачым патрэбнага зруху і імкненія з боку работнікаў савецкага апарату да разгортванья рацыяналізатарскіх мэтаў і форм працы ў сваіх установах. „У большасці савецкіх устаноў БССР дырэктыва партыі аб арганізацыі систэматачнай арганізатарской работы—застаецца не выкананай. Рацыяналізацыя свайго апарату яшчэ не зрабілася абавязковай і штодзённай функцыяй кожнай установы, як гэта патрабуюць рашэнні XVI партканфэрэнцыі. Тэхніка работы савецкага апарату яшчэ ў значнай ступені адстае і не адпавядае агульным тэмпам сацбудаўніцтва БССР“. Так гаворыцца ў пастанове ЦКК РСІ БССР ад 27 верасьня 1930 году.

З гэтага відаць, што справа рацыяналізацыі і самарацыяналізацыі апарату яшчэ ў нашых установах не паставлена на належныя баявыя тэмпы. Яшчэ значная частка нашага апарату не ў дастатковай меры зразумела ўсю важнасць ажыццяўлення рацыяналізатарскіх мэтадаў работы і недастаткова займаецца справай самой рэарганізацыі апарату.

„Рашучая ліквідацыя ўстаноў і форм кіраўніцтва, некрытычна запазычаных з капіталізму“ (з рэзалюцыі XVI Зьезду Усе КП(б) і „перевод на боевое положение тех учреждений, кои приобретают исключительное ударное значение“ (Ленін)—з'яўляецца для нас лёзунгам работы сёньняшняга дню ў справе палепшанья апарату.

Якія жа асноўныя недахопы савецкага апарату патрабуюць такой рэзкай пастановкі пытанья рашучага разгортванья работы па хутчэйшай перабудове савецкага апарату ў мэтах прыстасаванья яго работы ў адпаведнасьці з перажываемым пэрыядам?

Галоўныя недахопы ў рабоце нашага савецкага апарату, па нашай думцы, будуть наступныя:

1. Грамозкасць і нярухомасць структуры апарату і складаных частак яго;
2. Лішняя цэнтралізаванасць аперацыйных функцый ўстановы і побач з гэтым—адсутнічанье функцыянальнага прызнаку пры пабудове саміх частак апарату.
3. Раздутасць штатаў.
4. Паралелізм у рабоце, дубліраванье работы і заграмаджэнне ўстановы работай да яе не належачай.
5. Бюрократызм і цяганіна.
6. Маруднае праходжанье і вырашэнне спраў і пытанняў.
7. Шырока практикуючаяся систэма калегіяльнага і камісыйнага разгляду ў вырашэнні дробных пытанняў.
8. Адсутнічанье сталага кантролю як за выкананьнем пастановы і рашэнні ў вышэйстаячых партыйных і савецкіх органаў, так і за пастановамі калегіяльных органаў самой установы.

9. Адсутнічанье точнай рэгламентациі праў і абавязкаў работнікаў апарату і пазбаўленье іх асабістасці.

10. Несваечасовасць выкананья заданняў, недастатковая працяглівасць пытанняў, перакладанье адказнасці на другія часткі апарату і асоб і г. д.

Вось гэтыя асноўныя недахопы ставяць перад савецкім апаратам безадкладную задачу найхутчэйшай перабудовы яго па такой систэме і прызнаку, якія-б цалкам забясьпечылі правільную работу апарату па ажыццяўленню генэральнай лініі нашай партыі.

Пры падыходзе-же да пытання выбару канкрэтных форм і систэмы, пры якіх мы маглі-бы больш эфектыўна і рацыянальна перабудаваць савецкі апарат, рэарганізаваць яго і прыстасаваць да хутчэйшага і лепшага аблугоўванья працоўных мас і сваечаснага і правільнага выкананья пастановы і рашэнні ў партыйных і савецкіх органах,—мы павінны перабудаваць яго толькі па функцыянальному прызнаку.

Гэта такая форма і систэма работы, якая найбольш уносіць чоткасць у структуру самага апарату і вызначае функцыі яго толькі паасобных частак апарату, але прадугледжае і поўнае выкананье

наступнай ленінскай устаноўкі: „Устанаўленыне самай точнай адказнасці кожнага з находзячыхся на любой савецкай пасадзе асоб за выкананьне вызначальных, ясна і недвумыслена акрэсьленых заданьяў і практычных задач“ (Ленін). Вось гэта адна з галоўных задач нашага савецкага апарату, бо наяўнасць у ім элемэнтаў безадказнасці затрымлівае работу па палепшанью апарату і прывядзеню яго ў адпаведнасць з систэмай народнай гаспадаркі і сацыялістычным будаўніцтвам нашай краіны.

Функцыянальная систэма павінна быць пабудавана па такому прызнаку: кіраўнік установы—аперацыйныя выканаўцы і тэхнічныя выканаўцы.

Структура-жа самай установы з значным лікам аперацыйных выканаўцаў павінна таксама перабудавацца па лініі ператварэння існуючых грамадзкіх падраздзяленняў у часткі-сэктары—пабудаваныя таксама па функцыянальнаму прызнаку (сэктар савецкага будаўніцтва, сэктар кадраў, сэктар контролю, плянаванья, прамысловасці і г. д.), а ва ўстанове з невялікім лікам аперацыйных выканаўцаў—ніякіх структурных падраздзяленняў ня трэба ўтвараць, а ўсю работу ўстановы размеркаваць паміж аперацыйнымі выканаўцамі, якія падпрадкоўваюцца непасрэдна кіраўніку ўстановы.

Пры такой структурнай форме ўстановы, ўсе падраздзялены ўнутры частак (пададзелы, сэкцыі, бюро і г. д.) і ўсе сярэднія (прамежныя) інстанцыі спрашчаюцца і такім чынам застаецца ня больш 2-3 інстанцыі: кіраўнік-сэктар—аперацыйны выканаўца.

Такім чынам ў кіраўніка ўстановы об'яднаюцца выключна функцыі адзінага і адказнага кіраўніцтва данай установы; у асобе аперацыйнага выканаўцы—адказнае і фактычнае выкананьне даручанай яму справы; ў асобе тэхнічнага выканаўцы—тэхнічнае абслугоўванье дзейнасці ўстановы і яе падраздзяленняў. Усе-ж другія грамадзкія часткі ўстановы, а таксама інстанцыі ў асобе загадчыкаў, намеснікаў загадчыкаў „адказных“ камісій, падкамісій пры функцыянальнай систэме, вядома спрашчаюцца.

Такая форма пабудовы савецкага апарату ў нас нажаль праводзіцца толькі некаторымі ўстановамі. У большай жа сваёй колькасці ўстановы працу ў яшчэ па-старому і гэтым зацягваюць выкананьне дырэктую хутчэйшай перабудовы і рэарганізацыі савецкага апарату, тады калі правільна перабудаваны па функцыянальнаму прызнаку савецкі апарат палепшиць работу самой установы, ўнясе чоткасць і размежаванасць функцый, спросіць апарат, наблізіць яго да непасрэднага выканаўца і апошняга прыблізіць да кіраўніка ўстановы, шмат паскорыць тэрмін пражданья і вырашэння спраў, спыніць блытаніну і цяганіну, якая ў нас яшчэ часта назіраецца і ўнясе сапраўдную адказнасць непасрэдніх выканаўцаў за правільнае і сваечаснае выкананьне даручанай ім справы.

Пры гэтай перабудове трэба мець на ўвазе, што пры ўстанаўленні правоў і абавязкаў работнікаў установы, функцыянальная систэма патрабуе:

1. Максимальную разгрузку кіруючага складу ўстановы ад бягучай аперацыйнай працы і ўзмацнення арганізацыйна-палітычнага кіраўніцтва з боку гэтага кіруючага складу ніжэйстаячых інстанций.

2. Ускладаньне ўсей аперацыйнай работы на аперацыйнага выканаўцу.

3. Перанясеніе тэхнічнай працы на тэхнічна абслугоўваючы пэрсанал.

Пры практычным ажыццяўленні такой рэарганізацыі апарату трэба дабіцца, каб у гэтай справе былі зацікаўлены ня толькі кіраўнік установы, але і сама маса—супрацоўнікаў і каб вакол гэтага пытання былі арганізаваны новыя сацыялістычныя мэтады і формы працы—ударніцтва і спаборніцтва, і каб як сама работа, так і ўсялякія новыя пачынаньні ў палепшанні апарату широка асьвятляліся ў друку і каб работнікі, якія ўносяць каштоўныя рацыяналізатарскія прапановы прэміраваліся.

Вось тыя асноўныя моманты, якія па нашаму погляду трэба ажыццяўіць у першую чаргу, калі мы гаворым аб ударных тэмпах перабудовы савецкага апарату.

А. Л. Шышко,

## Увесыці новыя батальёны працоўных жанчын у бой за выкананьне праграмы трэдзяга рашучага году пяцігодкі

### Баявымі тэмпамі ліквідуем прабывы ў справе ўцягненія жанчын у працу саветаў.

Асноўнай задачай саветаў, як органаў дыктатуры пралетарыяту, у сучасны момант зьяўляецца правядзеніе на практыцы генэральнай лініі партыі пад знакам рашучага наступленія сацыялізму на ўсім фронце і ўсямернага ўзмацненія абароназдольнасці краіны саветаў.

Усё гэта патрабуе ад саветаў уцягненія ў барацьбу за сацыялізм кожнага рабочага на фабрыцы, заводзе і шматмільённых мас сялянства.

Адсюль аднай з адказнейшых ролей кожнага савету зьяўляецца арганізацыя і кіраўніцтва барацьбой шматмільённых працоўных мас за правільнае ажыццяўленіе на практыцы генэральнай лініі партыі.

Ажыццяўленіе гэтай ролі магчыма толькі на аснове залучэння ў практычную работу саветаў шырокіх працоўных мас і ў першую чаргу жанчын, як найбольш адсталай часткі працоўнага насельніцтва, для хутчэйшага перавыхаванья іх. Аднай з сапраўдных форм уцягненія ў савецкае будаўніцтва працоўных жанчын і зьяўлялася справа-здачна-перавыбарчая кампанія саветаў. У адозве ЦК КП(б)Б да справа-здачна-перавыбарчай кампаніі саветаў гэтага году ўсе працоўныя масы заклікаліся прыняць актыўны удзел у гэтай кампаніі і высунуць у саветы больш батрачак, бяднячак, калгасыніц і сераднячак, а партыйна-савецкім арганізацыям на мясцох пропанована забясьпечыць павялічэнне ўлзелу працоўных жанчын у гэтай кампаніі.

За ажыццяўленнем гэтых дырэктыў Цэнтральная Выбарчая Камісія пры ЦВК БССР строга сачыла і ўжо 9-га сінегня пры заслугоўванні дакладу аб ходзе перавыбарчай кампаніі за першую пяцідзёнку сінегня канстатавала, што пры недастатковай агульнай яўцы жанчын на выбарчыя сходы маецца неда-

пушчальна нізкі процэнт абранных у новыя склады саветаў жанчын і асабліва на Сарачынскаму сельсавету Вушацкага раёну (18 проц.) і сельсаветам Леднянскага раёну (9 проц.). Той-жа Пленум Цэнтральнай Выбарчай Камісіі папярэдзіў у першую чаргу Вушацкую і Лядненскую і нарэшце ўсе іншыя раённыя выбарчыя камісіі аб tym, што такія адносіны да выкананія дырэктыў вышэйших органаў аб уцягненні ў склад сельсаветаў ня менш 25 проц. жанчын зьяўляецца недапушчальным.

23 сінегня пры заслугоўванні паўторнага дакладу аб выніках праверкі ходу справа-здачна-перавыбарчай кампаніі па Мазырскаму, Сьвіслацкаму і інш. раёнах, Цэнтральная Выбарчая Камісія па справе ўдзелу працоўнага насельніцтва і асабліва жанчын у выбарах вынесла наступную пастанову: „Катэгарычна пропанаваць усім раённым выбарчым камісіям звярнуць асаблівую ўвагу на арганізацыю актыўнасці працоўных мас вакол справа-здачна-перавыбарчай кампаніі, ставячы яе на чале ўсіх бягучых гаспадарча-палітычных кампаній з tym, каб ў правядзеніі яе апірацца на новы масавы актыў ударнікаў рабочых, калгасынікаў, беднякоў і яшчэ больш павялічыць агульную яўку выбарчыкаў і асабліва жанчын і беднатаў на справа-здачна-перавыбарчыя сходы і гэтым самым забясьпечыць поўнае выкананіе дырэктыў па колькасціму ўцягненню ў новыя склады сельсаветаў партыйцаў, камсамольцаў, калгасынікаў і жанчын,—у першую чаргу работніц, батрачак, бяднячак і калгасыніц, асабліва на кіруючыя пасады“.

Як відаць з усяго пералічанага Цэнтральная Выбарчая Камісія сваечасова прыняла адпаведныя меры для забесьпечэння большага ўдзелу працоўных жанчын на справа-здачна-перавыбарчых

сходах, а таксама вылучэнья актыўных работніц, батрачак, бяднячак і калгасніц у новыя склады саветаў і асабліва на кіруючыя пасады.

Аднак, ня гледзячы на ўсё вышэйназданае мы мелі выпадкі ў паасобных раёнах зусім недапушчальных і фармальных адносін да выкананьня гэтых яскравых і надзвычайна важных дырэктыў.

Да такіх раёнаў на 20 сінегня, дзе асабліва быў ніzkі процант удзелу працоўных жанчын на справаздачна-перавыбарчых сходах, трэба аднесці: Грэскі—31,11 проц., Гарадокскі—37,8 проц., Копыльскі—40,10 проц., Сіроцінскі—41,35 проц., Слуцкі—44,83 проц. і Аршанска—46,17 проц.

Такое пагражаючае становішча ў спрэве ўцягнення працоўных жанчын у гэту надзвычайна адказную палітычную кампанію заставіла Цэнтральную Выбарчую Камісію прыняць больш рашучыя меры. 24-га сінегня была апублікавана ў газэце „Савецкая Беларусь“ вышэйпамненая катэгорычная пастанова і ў дадатак да яе па ўсіх райвыканкамах пасланы тэлеграмы наступнага зъмешту: „ня ўпусціце выкананць дырэктыву рашучага павялічэння актыўных жанчын кіруючай работе сельсаветаў, іх презыдыумаў, таксама прыкладна адну жанчыну старшыней 5 сярэднім саветаў. А. Хацкевіч“.

Апрача гэтага ў найгорш адсталыя раёны былі пасланы 6 адказных работнікаў ЦВК для выпраўлення памылак і аказання практичнай дапамогі. Гэта рашучае запатрабаванне ў паасобных раёнах зрабіла некаторы пералом у лепшы бок у сэнсе павялічэння яўкі жанчын на перавыбарчыя сходы. Так напрыклад, у канцы перавыбарчай кампаніі мы мелі па гэтых раёнах наступныя вынікі: па Грэскаму раёну процант удзелу жанчын павялічыўся на 20,41 проц., Сіроцінскому на 12,43 проц. і аброна у склад сельсаветаў 24,14 проц., Гарадокскому—на 3,40 проц. і аброна у склад сельсаветаў 20,95 проц., Слуцкаму—на 2,41 проц. пры 24,25 проц. абронах у склады сельсаветаў, Копыльскому—на 0,5. Што-ж датычыцца вынікаў па Аршанскаму раёну, дык тут мы назіраем ня толькі рост гэтага ўдзелу, але нават і

зьніжэнне на 2,84 проц. хоць і аброна ў склад сельсаветаў 23,84 проц. жанчын.

Гэтыя даныя выразна сьведчаць, што дзе раённыя кіруючыя органы па-сур'ёзнаму аднесціся да ліквідацыі сваіх прарываў на фронце залучэння працоўных жанчын у працу саветаў і падняцца іх палітычнай актыўнасці, там мы мелі значнае павялічэнне ўдзелу жанчын на перавыбарчых сходах (Грэскі і Сіроцінскі раёны), а там, дзе прайўлена недаацэнка важнасці выкананьня гэтых дырэктыў мы мелі ў лепшым выпадку нязначнае павялічэнне ўдзелу жанчын на справаздачна-перавыбарчых сходах (Капыльскі і інш. раёны), а па Аршанскаму раёну маем нават ганебнае паніжэнне.

Сярэдні процант абронах у новыя склады жанчын па БССР складае 23,6 проц. Гэта паказвае, што як быццам у вогуле дырэктывы партыі Цэнтральнай Выбарчай Камісіі і ў пароўнанні з перавыбарамі 1929 году, калі мы мелі толькі 19,87 проц., выкананы здавальняюча. Аднак, калі мы возьмем паасобку раёны, дык у гэтай галіне назіраецца надзвычайнá вялікая стракатасць. З усіх 95 раёнаў выканалі і часткова перавыканалі заданье вышэйших органаў па вылучэнню ў новы склад сельсаветаў працоўных жанчын толькі 34 раёны з якіх вышэйшы процант абронах у саветы жанчын маюць Талочынскі—37,17 проц., Боркавіцкі—30,6 проц., Вушацкі—30,04 проц., Асіпавіцкі—29,67 проц., Крупскі—29,49 проц. Рэштка раёнаў у колькасці 61 гэтага задання ня выканалі. Зусім ганебна адсталі 12 раёнаў, з якіх найбольшыя прарывы ў спрэве вылучэння ў склад сельсаветаў жанчын дапусцілі: Грэскі—13,77 проц., Заслаўскі—14,48 проц., Сеньненскі—14,55 проц., Горацкі—16,99 і Ўваравіцкі—17,20 проц.

Яшчэ горш абстаіць спрэва з выкананнем дырэктыў кіруючых органаў у спрэве вылучэння жанчын на адказную кірующую працу у саветах. З прадстаўленых 80 раёнамі матар'ялаў па 1.041 сельсавету старшынямі гэтых сельсаветаў аброна толькі 45 жанчын, або 4,32 проц. у адносінах да ўсіх старшынь сельсаветаў, па якіх прадстаўлены звесткі.

З гэтых матар'ялаў відаць, што дырэктыву Цэнтральнай Выбарчай Камісіі ў часыці вылучэння на адказнаю працу ў сельсаветы жынчын выканалі толькі Дубровенскі, Бярэзінскі, Глускі, Чырвонапольскі, Старо-Дарожскі і Чачавіцкі райвыканкомы, дзе ў сярэднім на кожныя 5 сельсаветаў вылучана 1 жанчына старшынёю сельсавету.

З паказаных 80 раёнаў 43 зусім ня вылучылі жанчын старшынямі сельсавету. Асабліва недапушчальным гэты факт зъяўляецца для такіх раёнаў, якія маюць больш 15 сельсаветаў і на сваёй тэрыторыі значную пралетарскую праслойку. Да такіх раёнаў у першую чаргу трэба аднесці Віцебскі прыгарадны, Веткаўскі, Гарадокскі, Касцюковіцкі і Шкловскі.

Пры сярэднім процэнту абраных у склад сельсаветаў жанчын 23,69 проц. вылучана ў прэзыдыумы сельсаветаў па 80 раёнах, толькі 17,7 проц.

Прыведзеных фактаў даволі для дачы адпаведнай ацэнкі работы тых райвыканкомаў, якія не дабіліся вылучэння ў старшыні сельсавету ніводнае жанчыны, або ў незначнай ступені выканалі дырэктыву вышэйшых кіруючых органаў. Гэтыя райвыканкомы выбралі шлях найменшага супраціўлення і гэтым самым далі магчымасць кулацкаму элемэнту правесці іх лёзунг: „Справа жанчын не наведваньне сельсавету і не работа ў сельсавете, а хатняя гаспадарка і гадаваньне дзяцей“. У гэтых раёнах як відаць кулацтва і ўся зграя рэлігійных служкаў яшчэ ўзмоцнена ўзьдзейнічае на працоўных жанчын, у значнай частцы каторых яшчэ моцна сядзяць перажыткі мінулага прыгнечанья.

Адсюль мы маём поўнае права заявіць, што ў работе гэтых райвыканкомаў па большаму залучэнню ў працу сельсаветаў працоўных жанчын у час справа-здачна-перавыбарчай кампаніі адчувалася праяўленыне правага ўхілу на практицы, з якім партыя вядзе бязылістную барацьбу.

Пры правядзенні падрыхтоўчае работы да справа-здачна-перавыбарчай кампаніі саветаў, гэтыя райвыканкомы не арганізавалі сацспаборніцтва і грамадзкага буксіру, упусціўшы з свайго погляду тое, што паспяховая перабудова

дробнае вытворчасці ў буйную каляктыўную гаспадарку для ўтварэння ў вёсцы новай вытворчай базы, базы буйнай гаспадаркі магчыма толькі тагды, калі ў гэтую сацыялістычную перабудову будуць ўцягнуты ўсе працоўныя масы жанчын.

У гэтым напрамку ў асабліва выразнай форме даў рашучае паказанье ў сваёй пастанове аб'яднаны сънежанска пленум ЦК і ЦКК Усे�КП(б): „Перавыбары саветаў павінны ўнесці карэнныя палепшаньні ў самы склад саветаў. Першае месца ў саветах павінна належаць лепшым ударнікам—у рабочых цэнтрах, перадавым калгасынікам—у вёсцы, як партыйным, так і беспартыйным. ЦК і ЦКК напамінаюць важнейшыя для саветаў указаны Леніна: „Мы дрэнна праvodзім лёзунг: высоўвайце беспартыйных, правярайце беспартыйнымі работу партыйных“. У час перавыбараў у справе вылучэння ў саветы беспартыйных рабочых і калгасынікаў, а таксама адзіналічнікаў з беднякоў і сераднякоў і асабліва ў справе вылучэння работніц сялянак і моладзі, неабходна дабіцца сур'ёзнага зруху, з тым, каб як у гарсаветах, так райвыканкомах беспартыйным было поўнасьцю забясьпечана адпаведнае месца. Пры гэтым, зразумела, што не павінна быць фактаў выпадковага „вылучэння“ такіх „беспартыйных“ якія ня толькі ня маюць ніякай падтрымкі з боку працоўных мас, але і прама зъяўляюцца сацыяльна-чужымі элемэнтамі—гэта съведчыла-б аб нездавальняючай сувязі з масамі кіруючых партыйных і савецкіх органаў“.

У тых раёнах, якія з самага пачатку па бальшавіцку прыступілі да выканання гэтых дырэктыв мы мелі значныя дасягненыні і ўжо зараз назіраем, што з боку калгасыніц і актывістак батрачак, бяднячак і сераднячак, якія ўцягнуты ў работу саветаў пад сталым кірауніцтвам мясцовых партыйных арганізацый і сельсаветаў даецца рашучы адпор усёй кулацкай агітацыі супроць калектывізацыі і іншых мерапрыемстваў савецкай улады і партыі.

Растлумачальная работа гэтых калгасыніц і актывістак, якая праvodзіцца ў штодзённых гутарках, мясцох гулянак і ў студняў з сваімі суседзямі і асабліва

з сялянкамі-адзінаасобніцамі, дае вялізарнае палітычнае значэнне і ўзмацняе новы масавы прыліў ў калгасы.

Улічваючы вышэйпаказаны недахоп у праведзенай справа здачна-перавыбарчай кампаніі ў сельсаветах, а таксама і тое, што з вылучаных на адказныя кіруючыя пасады ў саветах і выканкомах у час перавыбараў 1929 году пераважная большасць жанчын, дзякуючы адсутнасці дапамогі у іх практычнай работе з боку мясцовых органаў, вымушана была да тэрміну пакінуць займаемыя імі пасады, мы павінны з тым большай пільнасцю падысьці да вырашэння неадкладнай чарговай задачы, якая, будучы цэнтральным пунктам у выбарчым наказе, павінна практычна ажыццяўляцца пасля выбарчай кампаніі. Гаворачы аб гэтым, мы маем на ўвазе лёзунг партыі аб перабудове работы саветаў у адпаведнасці з тэмпамі і запатрабаваннямі сучаснага пэрыяду сацыялістычнай рэканструкцыі.

Мы ўступілі ў З-ці, рашаючы год пяцігодкі, посыпехі якога ў значнай ступені залежаць ад росту съядомасці рабочых, калгасьнікаў, батракоў і сераднякоў, ад ступені іх вытворчай і палітычнай актыўнасці ў справе ажыццяўлення генэральнай лініі нашай партыі на практыцы, а таксама і ад таго, на сколькі правільна будзе паставлена выхаваўчая работа сярод шырокіх працоўных мас і асабліва сярод жанчын.

Адсюль, задача ўсіх райвыканкомаў і саветаў і ў першу чаргу тых, дзе маюцца прарывы ў справе залучэння ў працу саветаў працоўных жанчын—на гэтым фронце работы зрабіць рашучы пералом. У якасці практычных мерапрыемстваў для зыліквідавання гэтых прарываў раім наступнае.

а) Зараз-жа распачаць правядзенне курсаў-нарад жанчын-членаў сельскіх і местачковых саветаў з прыцягненнем на гэтыя курсы дэлегатаў, ударніц калгасьніц і актыўістак бяднячак і сераднячак адзінаасобніц. На гэтыя курсы-нарады адвесці адзін дзень у дэкаду з тым, каб ён быў вызначан у выхадныя дні калгасьніц. У першую дэкаду на курсах прапрацаваць задачы членаў сельсаветаў жанчын, дэлегатаў, ударніц калгасьніц і актыўістак бяднячак і сераднячак у справе падрыхтоўкі

да другое бальшавіцкае вясны і ў сувязі з гэтым арганізацыі новага масавага калгаснага прыліву. У другую дэкаду падагуліць вынікі ўсяе праведзенае кожнаю ўдзельніцаю гэтих курсаў работы, выправіць меўшыя месца памылкі і намеціць мерапрыемствы для работы на далейшы час. У трэцюю дэкаду кожнага месяца азнаёмліваць курсантак з важнейшымі рашэннямі партыі і савецкай улады, якія адбыліся за апошні час і спосабамі практычнага ажыццяўлення іх ва ўмовах сельсавета.

б) Ажыўіць дзейнасць бытавых сэкцый пры саветах і бытавых камітэтаў пры райвыканкомах, накіроўваючы усю работу на перабудову быту вёскі праз адчыненне бытавых установ, уніядрэння ў працоўныя жаночыя масы камуністычнага выхавання і выкаранення дробна-уласціцкіх тэндэнций.

в) Праз кожныя 3 месяцы склікаць жаночыя канфэрэнцыі для абгаварэння пастаноўкі жаночае працы ў саветах, калгасах і саўгасах у напрамку праверкі выканання рашэнняў партыі і савецкай улады.

г) Правесьці раённыя месачныя курсы старшынь сельсаветаў—жанчын і найбольш актыўнейшых членаў прэзыдыума жанчын з мэтаю падвышэння іх кваліфікацыі для вылучэння на адказную кіруючу працу, каб у найкарацейшы тэрмін ліквідаваць дапушчаныя прарывы.

д) Падрыхтаваць лепшых ударніц-старшынь і членаў прэзыдыума сельсавету—жанчын для пасылкі на курсы пры ЦВК і другіх цэнтральных установах для працоўвання іх на больш адказную кіруючу работу ў раённыя і цэнтральныя установы.

е) Пры кожным сельсавеце арганізуваць спэцыяльныя жаночыя гурткі для працоўніц атрымліваемых у сельсавеце завочных курсаў па савецкаму будаўніцтву. Кіраўнікамі гурткоў вылучыць раённых работнікаў і найбольш палітычна і практычна падрыхтаваных настаўнікаў школ.

Бяспрэчна, што пры практычным правядзеніі намечаных намі мерапрыемстваў па падрыхтоўцы жаночых кадраў у савецкае будаўніцтва на мясцох прыдзеца сустрэцца з целым шэрагам пе-

рашкод. Для перамогі гэтых перашкод кожнаму сельсавету і райвыканкаму неабходна ўжыць сацыялістычныя мэтады: сацспаборніцтва, ударніцтва, грамадзкі буксір і інш.

Усё гэта паверне сельсаветы і райвыканкомы тварам да работы сярод

жынчын, што будзе лепшай гарантый у справе забесьпячэння насьпяховае сацыялістычнае перабудовы сельскай гаспадаркі на аснове саўгасаў і калгасаў пры поўнай падтрымцы шматмільённых працоўных жаночых мас.

Б.

## Апартунізм пад левым съягам.

(Супроць няправільнай ацэнкі ролі калгасаў у загатаўках).

За апошні час ў газэце „Звязда“ і органе ЦВК БССР „Саветы Беларусі“ з'явіліся два артыкулы—першы за подпісам Н. Р. і другі за подпісам М. А. Рабцэвіч, у якіх аўтары гэтых артыкулаў выступалі з забаронай як-бы пакрыўджаных у раёнах пры правядзеніі загатовак калгасаў. Па думцы аўтараў гэтых артыкулаў удзел калгасаў у загатаўках надта вялікі і гэта падае дрэнны прыклад адзіналічнікам, аслабляючы масавы прыліў у калгасы. Каб такі момант у сапраўднасці меў месца, дык работнікі такіх раёнаў заслужылі-б са-мага суровага асуджэння. Аднак, ні сапраўднасць, ні лічбы, каторымі аўтары падмацоўвалі свае палажэнні не пацвярджаюць іх думкі, а наадварот сведчаць аб tym, што ў іх маецца правая недаацэнка магчымасцяй калгасаў і скажэння сапраўднага становішча на мясцох.

У артыкуле „Права-апартуністычная практика у збожжазагатоўках“ (Самахвалавіцкі раён), „Звязда“ № 5 ад 6 студзеня, нейкі Н. Р. піша: „Дырэктывы партыі з усей яскравасцю гавораць, што збожжазагатоўкі павінны з'явіцца фактарам новага ўздыму калгасы мільённых бядняцкіх і серадняцкіх гаспадараў. Гытыя дырэктывы ў Самахвалавіцкім раёне не ажыццяўляюцца, раённыя арганізацыі скрыўлі партыйную лінію пры разьмеркаванні заданняў па збожжазагатоўках, гэтыя скрыўленыні заключаюцца ў пераабкладанні калгасаў за лік зъмяншэння заданняў індывідуальному сэктару.“

Агульная пасеўная плошча пад калгасамі складае па раёнах 31 проц. Здавалася-бы, што контрольная лічба збож-

жазагатовак ад калгасаў павінна была адпавядаць удзельнай вазе калгаснага сэктару ў раёне. Між tym, па справе мы маём зусім працілеглае. З 2.850 тон збожжа вызначаных паводле пляну для Самахвалавіцкага раёну, раённыя арганізацыі вызначылі калгасам 1.175 тон, або 41,2 проц., а індывідуальному сэктару 1.675 тон або 58,8 проц. Такім чынам контрольная лічба па збожжазагатоўках павялічана для калгасаў на 10,2 проц. Настолькі-ж паменшана заданне індывідуальному сэктару.

Вось апартуністычная памылка, карэньні якой выходзяць з права-апартуністычнай тэорыі, што калгаснікаў неабходна абкладаць больш, чым індывідуальнікаў, таму, што ў пеўшых больш пасеўнай плошчы“.

У артыкуле правядзеніе гаспадарча-палітычнай кампаніі у Азарыцкім раёне, тав. Рабцэвіч піша: „Вось як у раёне праламляюцца дырэктывы партыі аб хлебанарыхтоўках, якія кажуць, што хлебазагатоўчая кампанія гэтага гэду павінна з'явіцца фактарам новага ўздыму прыліву ў калгасы мільёнаў сялянскіх гаспадараў. Пры наяўнасці ў раёне 14 проц. па удзельнай вазе пасеўнай плошчы пад калгасамі ўдзел калгасаў у хлебазагатоўках даведзен да 32 проц., а ў бульбанарыхтоўках да 39 проц. У выніку нормы здачи па бульбанарыхтоўках ў калгасе складаюцца 23 проц. агульнага збору пры 9 проц. у індывідуальным сэктары, а па хлебазагатоўках 11,5 проц. да агульнага валавога збору 4,5 проц. па індывідуальнім сэктары“.

На першы погляд мы тут маём архірэвалюцыйную абарону калгасаў. На самой жа справе мы маём попыт зъмен-

шыць ролю калгасаў, у сапраўды-жа, у рэзалюцыі Сынежанскага Аб'яднанага Пленуму ЦК і ЦКК Усे�КП(б) мы чытаем: „У калгасах на 1-е сінежня 1930 году, калі лічыць ўсе раёны СССР і усе галіны сельскай гаспадаркі (земляробства, жывёлаводства, рыбалоўства, паляўніцтва), было аб'яднана 24,1 проц. гаспадарак і далей, удзельная вага агромаджанага сектару ў таварнай прадукцыі зярна, сабранага ў 1930 годзе складала каля 50 проц. усей таварнай прадукцыі“.

Аб чым гаворыць гэта пастанова? Яна гаворыць аб тым, што калгасы змогуць даць значна больш таварнай прадукцыі, чымся адзіналічныя гаспадаркі. Так і ставіць партыя пытаньне калі арганізуе будаўніцтва калгасаў. Не разумець гэтага—значыць не разумець сутнасці сацыялістычнай рэканструкцыі сельскай гаспадаркі. Процант таварнай прадукцыі калгасаў перавышае ня толькі процант колькасці гаспадарак аб'яднаных у калгасы, але і процант плошчы, якая ахапліваецца калгасамі. Як вядома, удзельная вага калгасаў у пасеўнай плошчы ўсяго Саюзу складае 34 проц., між іншым як удзел калгасаў у таварнай прадукцыі зярна складае 50 проц., пры чым гэтыя суадносіны павінны ў далейшым павялічацца ў бок калгасаў.

У чым памылка аўтараў вышэйпаказаных артыкулаў? У тым, што яны падыйшли к пытанню павярхоўна, па канцылярскі і не паклапаціся вывучыць цэлы рад момантаў, які вызначае большую здачу таварнай прадукцыі калгасам. Пералічым некаторыя з іх.

Як вядома „адно простае аб'яднаныне адзіналічных гаспадарак дае ужо большы вытворчы эфект“. Вось гэтага ня ўлічылі аўтары. А мы знаем, што:

а) калгасы значна лепш скарыстоўваюць пасеўную плошчу—большасць калгасаў перайшло на шматпольле, што дае значнае павялічэнне прадукцыі;

б) ураджайнасць у калгасах, дзякуючы большаму прымяненню хэмічнага ўгнаення і лепшай апрацоўкі глебы вышэй чым у адзіналічных гаспадарках. Калі з аднаго гектару адзіналічнік па БССР атрымаў у 1930 годзе 7,7 цэнтнера збожжа, дык калгас атрымаў 9,3 цэнтнера;

в) у калгасах менш зернавых прадуктаў выходзіць на корм коням з прычыны того, што ў калгасах больш сеюць канюшыны і розных кармовых траў і больш рацыянальна скарыстоўваюць цягавую сілу і корм;

г) сярэдняя забяспечанасць пахаты на адну гаспадарку у калгасе значна вышэй чым у адзіналічнай гаспадарцы, з прычыны чаго норма лішкаў на кожны га большая.

Мы ужо не гаворым аб тым, што калгасы ўжо зараз значна лепш снабжаны інвэнтаром чым адзіналічнікі. Апрача гэтага неабходна ўлічыць, што ўсякі адзіналічнік імкнецца частку лішнай прадукцыі захаваць ад здачы, у мэтах накаплення запасаў, а часткова, нават і для продажы на прыватным рынке і у той час калгасы, як правіла, здаюць ўсе свае лішкі кааперацыі, што таксама мае большы ўплыў на процант здачы зярна калгасамі.

Даволі ўлічыць гэтыя фактары, каб зразумець поўную магчымасць атрыманія значна больш таварнай прадукцыі ад калгасаў чымся ад адзіналічнікаў без усялякага перааблажэння калгасаў.

Характэрней усяго тое, што для аўтараў вышэйпаказаных артыкулаў зьяўляецца прычынай аслабленне прыліву у калгасы, што для саміх калгасінікаў зьяўляецца прадметам гонару, козырам у агітацыі за калгасы сярод адзіналічнікаў. Даволі паслушаць любую справа здачу калгасу на сходах адзіналічнікаў, каб пераканацца у гэтым. У гэтай справа здачы абавязкова будзе адзначана, што калгас значна больш здаў лішкаў дзяржаве чымся адзіналічнік, ня глядзячы на тое, што і засталося ў яго поўнасцю і нават з лішкай для забесьпечэння сваіх патрэб. Каб пераканацца ў тым, што апошніе правільна аўтарам трэба было-б больш уважліва падыйсьці к лічбам. Праверка палажэння аўтараў, вытвараная пішучым гэтым артыкуул па Бешанковіцкаму раёну, дае напрыклад наступны малюнак: процант калектывізацыі па раёну на 1-е сінежня складаў 7,7 проц. Удзельная вага калгасаў (па заданню) у загатоўках збожжавых прадуктаў вызначана ў 13 проц. Удзельнага вага калгасаў у фактычных загатоўках 16 проц. Калгасы Бешанковіц-

кага раёну заданьне па зярну выканалі да 5 лютага на 144,9 проц. І гэта ў той час, калі загатоўка зернавых прадуктаў па калгасах ішла амаль што самацёкам і калі ў цэлым шэрагу калгасаў збожжа яшчэ да, гэтага часу не абмалочана, гэта значыць, здача яшчэ не закончана. Ні ў водным калгасе Бешанкавіцкага раёну ня было заявы аб tym, што нехапае хлеба. Наадварот, усе калгасынікі зяяўлялі, што яны хлебам забясьпечаны да новага ўраджаю. У Бочыкаўскім сельсавете гэтага раёну калектывізавана 19 проц. гаспадарак, удзел жа ў загатоўках калгасаў роўны каля 40 проц. Між tym калгасы поўнасьцю забясьпечаны хлебам і насенным матар'ялам. У калгасе імя „Сталіна“ таго жа сельсавету даходнасць аднае сям'і ў сярэднім вышэй 600 рублёў.

Такі-ж малюнак мы маём і па бульбе Напрыклад, калгас „Вярхоўе“, Верхаўскага с/савету, Бешанкавіцкага раёну, зьяўляецца адным з найбольш слабых у раёне. Гэты калгас мае 15 сем'яў. Здаўён бульбы 1.300 пудоў. Сабе на насеніне пакінуў 800 пудоў. На кожную сям'ю засталося па 80 пудоў. Некаторыя калгасынікі здалі у кааперацыю на ват і частку сваёй долі бульбы. У той жа час вёска Вярхоўе, аб'яднаючая 17 гаспадарак атрымала заданьне на 800 пуд. бульбы і то ледзь здала іх. Аб чым гата гаворыць? Гэта гаворыць толькі аб tym, што калгас свае лішкі здае, а адзіналічнік іх затрымлівае. Гэта гаворыць аб tym, што ў калгасе больш лішкай, але зусім не гаворыць аб tym, што калгасы переабложаны загатоўкай.

Вось другі калгас Іванова, Пажарышчанская сельсавету таго-жа раёну. У калгасе 7 гаспадарак. Норма здачы па бульбе 23 проц. валавой прадукцыі. Норма здачы хлеба 15 проц. Гэтыя лічбы ня менш тых, якія прывялі у жах тав. Рабцэвіча. Аднак, прыгледзімся бліжэй і да іх. Калгас сабраў 705 пуд. жыта. 105 пуд. ён здаў, 600 пуд. пакінуў для сябе. Бульбы калгас здаў 300 пуд. і 1000 пуд. пакінуў для сябе. Ці ня мала застаўлена? Не, аб гэтым ў калгасе і гутарак няма, а між tym гэтыя калгасы невялікія. Калі такі калгас здае 15-20 проц. сваёй прадукцыі без усялякай цяжкасці для сябе, дык такія кал-

гасы, як напрыклад „Чырвоны Каstryчнік“ таго-ж раёну, маючы на 21 гаспадарку 190 гектараў аднай пахаты можа, вядома, без усялякай цяжкасці здаць 30 проц. і больш сваёй прадукцыі і ў яго усё-ж такі застануцца яшчэ лішкі.

З гэтага, вядома, нельга рабіць вываду, што паасобныя выпадкі перагібаю у адносіне калгасаў немагчымы, але гэта у асноўным рэдкія выпадкі. Іх трэба выяўляць ня толькі па процэнту удзелу у загатоўках, а шляхам вучоту астаткаў прадукцыі ў калгасах у кожным паасобным выпадку.

У чым шкоднасць ўстаноўкі прыведзеных артыкулаў?

Яна шкодна па-першае, tym, што шукае прычыны недастатковага прыліву у калгасы не там, дзе яна знаходзіцца. Замест таго, каб шукаць яе ў слабасці адпору кулацкай агітацыі, у дрэннай арганізацыі працы у калгасах, у няправільнай пастаноўцы аплаты гэтае працы, у недастатковым унядрэнні працдыслыпленія, гэта ўстаноўка арыентуе масы на ня існуючыя прычыны.

Яна шкодна па-другое tym, што ня ўлічвае большых вытворчых магчымасцяў у калгасах, іх ролі ва ўтварэнні таварнай прадукцыі і прыкладае да іх мерку невялікай адзіналічнай гаспадаркі.

Яна шкодна па-трэціх у tym, што арыентыруе калгасыніка на адзіналічніка, замест таго, каб арыентываць адзіналічніка на калгасы. А таксама і тое, што патрэбна браць прыклад з апошняга і, павялічыўшы сваю прадукцыю, павялічыць здачу лішкай дзяржаве.

Аб tym, што ў радзе раёнаў ня было дастатковага нажыму на кулацка-заможныя гаспадаркі ў напрамку ізъяцця ад іх лішкай прадукцыі спрэчак ня можа быць. Гэта бяспрэчны факт, але рабіць з гэтага вывад, як робяць аўтары артыкулаў аб tym, што на калгасы быў нажым і яшчэ больш таго, зьяўляеца праяўленнем апартунізму супрэчашчаму сапраўднаму становішчу на мясцох.

Такія ўстаноўкі нічога апрача шкоднасці ня прыносяць.

А. Вайцок.

## Лінія найменшага супраціўлення пі палітычнай блізарукасць.

(Уадказ на артыкул тав. Вайцока „Апартунізм пад „левым“ флагам“).

Хлебазагатоўчы фронт складаецца з двух шчыльна звязаных паміж сабой вучасткаў барацьбы.

Першы вучастак барацьбы—гэта барацьба пралетарскай дзяржавы за паступленне ў яе распараджэнне найбольшай колькасці таварных лішкай хлеба ад існуючай на даным этапе систэмы вытворчасці зярна.

Другі вучастак—гэта барацьба за пашырэнне зернавой вытворчасці на базе буйнае аграмаджанае сельскае гаспадаркі і ліквідацыі кулацтва, як клясы, на базе суцэльнай калектывізацыі.

Зусім зразумела, што разглядаючы пытанье хлебазагатовак, мы павінны выходзіць з неабходнасці поўнай перамогі на абодвух вучастках барацьбы. Падыходзячы іначай, мы нямінуча зробім памылку і не забясьпечым выкананье вышэйпрыведзеных задач.

Тав. А. Вайцок у сваім артыкуле да вырашэння пытанья хлебазагатовак падыходзіць з пункту погляду забясьпечанья пасыпховай барацьбы на першым вучастку—гэта забясьпечыць загатоўку дзяржавай найбольшай колькасці хлеба. Другі-ж вучастак барацьбы—гэта пашырэнне вытворчасці зярна на базе буйнай аграмаджанай гаспадаркі, ён зусім ня прымае ў разлік.

Вось гэта першая і асноўная яго памылка, якая выклікае і ўсе астатнія.

Тое, што ў калгасах лепшая таварнасць для ўсіх на сёньня зьяўляецца бяспрэчным. Аднак, гэта не азначае, што ўсю цяжкасць хлебазагатовак мы павінны ўскласці на калгасы.

Згодна дырэктыў мы маем пэўныя вызначаныя нормы здачы для калгасаў, якія выходзяць з аднаго боку з магчымасцяй калгасаў, і з другога—правільных судносін удзелу ў хлебазагатоўках калгасаў і адзінаасобнага сэктару. Прычым, згодна дырэктыў, арганізацыя хлебазагатовак павінна праводзіцца такім чынам, каб забясьпечыць продаж адзінаасобнікамі дзяржаве хлеба ў размерах, ў якіх здаюць хлеб з сваёй пасяўной

плошчы калгасы, гэта значыць мы павінны забясьпечыць продаж адзінаасобнікамі дзяржаве хлеба з аднаго га на менш норм здачы, устаноўленых для калгасаў. І гэта зразумела, бо адзінаасобны сэктар на сёньня ў пляне хлебазагатовак адигрывае яшчэ надзвычайна вялікую ролю, даючы дзяржаве значную колькасць хлеба.

Вызначаючы паасобным раёнам контрольныя лічбы хлебазагатовак, мы тым самым у выніку прадапрадзялем наяўнасць у раёне таварных лішкай, як у калгасах, гэтак і ў індывідуальным сектары, і гэтыя таварныя лішкі патрэбна загатовіць у парадку хлебазагатовак. Раённыя арганізацыі ўсю сваю ўвагу накіроўваюць на выкананье дадзеных ім для раёну контрольныя лічбы, а паколькі гэта так, пастольку правільнае разъмеркаванье гэтай контрольнай лічбы паміж паасобнымі сектарамі набывае надзвычайна вялікае значэнне таму, што іменна ў гэтым разъмеркаванні заключаецца далейшае эканамічнае замацаванье і пашырэнне буйнае аграмаджанае гаспадаркі.

Што-ж мы маем у артыкулах, супроць якіх выступіў тав. А. Вайцок, як артыкулаў права-апартуністычных? Калі ўзяць артыкул аб Азарыцкім раёне, у якім па хлебазагатоўках „Пры наяўнасці ў раёне 14 проц. па ўдзельнай вазе пасяўное плошчы пад калгасамі, ўдзел калгасаў у хлебазагатоўках даведзен да 32 проц., а па бульбазагатоўках—да 39 проц. У выніку нормы здачы па бульбазагатоўках у калгасах складаюць 23 проц. агульнага валавога збору пры 9 проц. па індывідуальному сектару, а па хлебазагатоўках 11,5 проц. да агульнага валавога збору збожжа пры 4,5 проц. па індывідуальному сектару“ („Саветы Беларусі“ № 1 за 1931 год).

У былым Самахвалавіцкім раёне, пры наяўнасці 31 проц. калектывізаванай плошчы ў раёне, калгасы ў хлебазагатоўках павінны ўдзельнічаць на 41,2 проц., у выніку чаго нормы здачы збожжа ў

калгасах устаноўлены ў 12 проц., а па індывідуальнаму сэктару, калі нават не лічыць 1.257 бядняцкіх гаспадарак, толькі 8,7 проц.

У газэце „Звязда“ ад 19-XI 1930 г. падобныя факты прыводзіліся па Круглянскаму і яшчэ іншых раёнах.

Правільна ці не прыведзеная вышэй ўстаноўка ў хлебазагатоўках? Бязумоўна, правільная таму, што:

1) Яна, выходзячы з лепшай таварнасьці ў калгасах і большай забясьпечанасці калгасаў пасеўнай плошчай, чаго, бязумоўна, адмаўляць не збіраемся, ігнарыруе дырэктывы партыі і савецкіх органаў, якія кажуць аб tym, што і адзінаасобнікі павінны прадаць дзяржаўве таварныя лішкі ў размежах, роўных нормам, устаноўленым для калгасаў.

2) Яна, выходзячы з таварнасьці ігнарируе дырэктывы Калгасцэнтру і НКЗ СССР, а таксама і Белкалгасцэнтру, якія кажуць, што „Для калгасаў па зазбожжавымі раёнамі ўстанавіць здачу (продаж) таварнага збору з божжам па норме, якая не правышае 1/8 часткі валавога збору збору з божжавых, так і пазазбожжавых раёнах, застаецца ў поўным распараджэнні калгасаў“.

3) Парушэнне суадпаведнасьці паміж паасобнымі сэктарамі ў бок павялічэння заданняў калгасам за кошт памяншэння гэтага задання для індывідуальнага сэктару—ёсьць шлях найменшага супраціўлення, ёсьць пасланье тэмпаў наступу на капіталістычныя элемэнты.

4) Павялічэнне нормаў здачы для калгасаў—ёсьць дача палёгак кулацкім элемэнтам, а таксама серадняку-адзінаасобніку за кошт калгаснага сэктару, а гэта ў свою чаргу вольна ці мімоволі ператварае хлебазагатоўкі ў сродак агітациі супроць калгасаў, і асабліва ў той час, калі мы маём адсутнасць разъмеркавання ўраджаю па цэламу шэрагу калгасаў.

5) Спасылаючыся на тое, што некаторыя калгасы Бешанковіцкага раёну, выкананыя прызначаныя ім пляны загатовак больш як на 100 проц., аднак, па заяве саміх жа калгаснікаў, не засталіся бяз хлеба (яшчэ чаго не хапала), між tym, тав. Вайцок пры гэтым ігнаруе

паасобныя факты другога парадку, якія кажуць аб tym, што тыя калгасы, якім былі дадзены павялічаныя пляны загатовак, засталіся без патрэбнай колькасці фуражу, а пры разъмеркаванні ўраджаю ў гэтых калгасах на працдзён прышлося па 5 фунтаў бульбы (Азарыцкі раён).

Ясная справа, што калгаснікі, дзякуючы лепшай таварнасьці іх гаспадаркі, змогуць прадаць дзяржаве таварных лішкай больш, чым індывідуальная гаспадарка. Аднак, адгэтуль, зусім не выцякае, што мы ўсе таварныя лішкі павінны ізымаць у абавязковым парадку. Усе таварныя лішкі калгасаў, якія ў апошніх застаюцца пасля выканання імі загатоўчых плянаў, згодна ўстаноўленых дырэктывамі норм, застаюцца ў поўным распараджэнні калгасаў, і гэтыя таварныя лішкі павінны прадавацца дзяржаве ўжо не як таварныя лішкі калгасаў у цэлым, і якія прадае калгас у абавязковым парадку, а як таварныя лішкі паасобных калгаснікаў, атрыманыя імі ў выніку разъмеркавання ўраджаю. У іншым жа выпадку, паасобныя калгаснікі будуть пазбаўлены магчымасці прадажы дзяржаве сваіх таварных лішкай, якія ім палежаць па разъмеркаванні ўраджаю, што мы і маём у прыведзеных вышэй раёнах.

Недацэньваць гэты факт—гэта значыць недацэньваць значэння самога разъмеркавання ўраджаю, а тав. Вайцок іменна гэты момант у сваім артыкуле выпушчае.

6. Іменна правыя апартуністыя развіваюць тэорыю аб tym, што калгаснікі павінны здаць больш хлеба чым адзінаасобнікі таму, што пасеўная плошча і ўраджайнасць у іх вышэй. Падобная тэорыя—ёсьць тэорыя ільгот адзінаасобнай гаспадарцы за кошт калгасаў, ёсьць тэорыя, якая ня мае нічога супольнага з Ленінскай лініяй партыі, разылічанай на падтрымку калгаснага сэктару.

Дырэктыва партыі і Ураду аб адзінай норме здачы для калгаснікаў і паасобнікаў павінна быць ажыцьцёўлена, інакш і быць ня можа, бо калгасы і асабліва спэцыялізаваныя, якія атрымалі павялічаныя заданні і, выкананыя іх цалкам, будуць адчуваць потым вялікія цяжкасці ў развіцці сваёй гаспадар-

чай дзейнасці, што, бязумоўна, ускладніць далейшае развіцьцё гэтых калгасаў.

Тав. А. Вайцок, выпушчаючы з пункту погляду ўсе прыведзеныя меркаванні, падыходзіць да разгляду пытання аб хлебазагатоўках вельмі спрошчана, і пад выглядам абароны генэральний лініі партыі ў сваім артыкуле праводзіць права-апартуністычную работу на практицы, няправільна арыентуючы грамадзкасць у справе пасяпховага і поў-

нага выкананьня плянаў хлебазагатовак, далейшага наступу на капиталістичныя элемэнты замацаваньня калгаснага будаўніцтва.

М. А. Рабцэвіч.

**Ад рэдкалегіі:** Адказ на дыскусыйныя артыкулы т. Вайцока „Апартунізм пад левым сцягам“ і т. Рабцэвіча „Лінія найменшага супраціўлення і палітычная блізарукасць“ будзе дан у наступным нумары нашага часопісу.

## Больш увагі сельсудам.

✓ Асноўныя задачы органаў юстыцы, у сучасны пэрыяд разгорнутага сацыялістичнага наступлення на капиталістичныя элемэнты гораду і вёскі і ліквідацыі кулацтва як клясы на базе суцэльнай калектывізацыі, заключаецца ў самым рашучым падаўленні клясавага ворагу, які ўсялякімі заходамі спрабуе нанесьці шкоду сацыялістичнаму будаўніцтву і выхаванню той часткі працоўных, якія па сваёй несвядомасці парушаюць законы і дырэктывы ўраду.

Асабліва-ж гэтыя задачы павінны распаўсюджвацца на сельскія суды, якія у момант аўгастрэння клясавай барацьбы паміж бедняком і кулаком, павінны зьяўляцца зброяй пралетарскай дыктатуры, для рашучага выкарочоўвання карэнніяў капиталізму на вёсцы. Але-ж, на вялікі жаль, дзякуючы палітычнай недаацэнцыі ролі сельскіх судоў з боку некаторай часткі сельсаветаў, РВК, а таксама і раённых органаў юстыцы, як нарсудоў, участковай праکуратуры і г. д., частка сельскіх судоў яшчэ не зьяўляецца сапраўднай зброяй пралетарскай дыктатуры, сапраўдным правадыром рэвалюцыйнай законнасці ў вёсцы, яны амаль што не працуюць. Вось прыклад, Касцюковіцкі раён: Баронькаўскім сельскім судом за гадавы час яго працы было разгледжана 16 спраў, а 12 засталіся неразгледжанымі, пры чым сярод іх можна знайсці заявы з красавіка месяца 1930 году, якія і на сёньняшні дзень валяюцца не разгледжанымі. Селецкаўскім сельсудом разгледжаны толькі 6 спраў, а цэлых дзесяткі не разгледжаны і ніхто імі ня цікавіцца.

Смолькаўскі сельсуд—з чэрвеня месяца зусім спыніў сваю працу, дзякуючы тому, што старшыня сельсуду не пажадаў працаваць.

Што-ж датычыцца перавыбараў сельскіх судоў, дык гэта пытанне ня толькі зімала належную ўвагу з боку вясковых органаў, але нават ім мала зімаліся і райвыканкомы, зачастую абмяжоўваліся толькі паказаньнямі, што перавыбары сельскіх судоў павінны праходзіць з перавыбарамі сельскіх саветаў. Сельсаветы ня толькі не зімаліся мабілізацыяй грамадзкай думкі вакол пытання перавыбараў сельскіх судоў і палітычнай ролі іх ў вёсцы, але нават забывалі абмяркоўваць і кандыдатуры ў сельскія суды, прадстаўляючы гэта пытанне агульнаму сходу саміх сялян—(Варонькаўскі, Смолькаўскі, Слецкаўскі сельсаветы).

Нельга ўпускатці і такіх фактаў, калі жа ў гэтых самых сельсаветах на 20/II-1931 году сельскія суды яшчэ не прыступілі да сваёй працы, да яны і ня ведаюць як прыступіць ім да гэтай працы, бо да гэтага часу ні адкуль яні ніякіх паказаньняў яшчэ не атрымоўвалі.

Мы высоўваем рашучыя запатрабаваныні да саветаў, райвыканкомаў, раённых органаў юстыцы, нарсудоў, участковай праکуратуры і г. д., безадкладна дапамагчы сельсудам у іх практычнай работе выконваць ускладзеная на іх партыяй і савецкай уладай абавязкі і стаць сапраўднымі праваабаронцамі рэвалюцыйнай законнасці на вёсцы.

Смалавік.

## Ператворым дэпутацкія групы ў сапраўдныя ячэйкі масавай савецкай работы на прадпрыемстве.

Асноўныя задачы рэканструкцыйнага пэрыяду — разьвіцьцё прамысловасці, пабудова новых фабрык і заводаў і наогул паспяховае выкананьне пяцігадовага пляну сацыялістычнага будаўніцтва патрабуюць ад органаў пралетарыката гарсаветаў узмацнення іх палітычнай ролі ў справе індустрыялізацыі краіны з тым, каб ў сваёй работе забясьпечыць практичную дапамогу гаспадарчым органам у справе выкананьня прамфінпляну. Гарсаветы павінны павярнуцца тварам да вытворчасці такім чынам, каб кожны член Савету быў бы застрэльшчыкам і ініцыятарам ў справе бесъпербойнага выкананьня прамфінпляна і мог бы сваечасова мабілізаваць вакол гэтага важнейшага палітычнага пытання ўсю рабочую масу з вытворчасці.

З гэтай мэтай гарсаветам неабходна шырэй практикуваць арганізацыю на прадпрыемствах груп з членаў і кандыдатаў гарсавету.

Дэпутацкая група арганізуецца па асобнаму палажэнню, альбо інструкцыі прэзыдыуму гарсавету, прычым на тых прадпрыемствах, дзе маецца ня менш 3-х членаў гарсавету; калі на прадпрыемстве налічваецца менш 3-х дэпутатаў, тады аб'яднаюцца дэпутаты некалькіх прадпрыемстваў і арганізуецца дэпутацкую группу. Для непасрэднага кірауніцтва дэпутатамі на буйных прадпрыемствах павінна абірацца бюро, на прадпрыемствах дзе налічваецца менш 10-ці членаў і кандыдатаў — выбіраецца толькі арганізатор групы.

Дэпутацкая група зьяўлецца першай ячэйкай для непасрэднай сувязі гарсавету з выбаршчыкамі; дэпутацкая група гэта адна з сапраўдных форм масавай работы па ўцягненні шырокіх рабочых мас у работу саветаў, гэта арганізацыя шырокага контролю над работай прадпрыемстваў і адначасова над ажыццяўленнем ўсіх пастаноў пленума і прэзыдыуму савету.

Для таго, каб гарсаветы ў сваёй работе сапраўды апіраліся на новы масавы рабочы актыў ударнікаў фабрык

і заводаў, увесь гэты актыў павінен мабілізавацца вакол дэпутацкай групы саветаў.

Толькі тады гарсаветы змогуць сваечасова выяўляць і аказваць практичную дапамогу прадпрыемствам у ліквідацыі прарываў, весьці баражбу за паспеховае выкананьне вытворчых праграм, за падняцце вытворчай працы, за мабілізацыю ўнутраных рэурсаў і г. д. і г. д.

Толькі тады гарсаветы павернуцца тварам да вытворчасці і перабудуюць сваю работу ў адпаведнасці з запатрабаваннямі і тэмпамі сацыялістычнага будаўніцтва.

Дэпутацкая група павінна стаць на чале кірауніцтва ўдарнымі брыгадамі і сац. спаборніцтвам на прадпрыемствах. Член гарсавету на прадпрыемстве павінен першым паказваць прыклад працоўнага энтузіазму і згуртавання ўсей увагі свайго цэху на павышэнні вытворчасці, палепшаньні якасці прадукцыі, на рацыяналізацыі працы, правільным скарыстаньні абсталявання, бярэжлівых адносінах асобных рабочых да варштатаў, струмэнтаў і г. д.

Аб усіх заўважаных ненармальных зъявішчах на вытворчасці кожны член групы павінен дакладваць бюро групы, а там, дзе яго няма, прэзыдыуму гарсавету.

Нараду з гэтым дэпутацкая група павінна займацца пытаннямі рабочага забясьпечання і наогул палепшаньнем бытавых умоў рабочых і іх сямей; дэпутацкая група павінна сачыць за работай культасветных і лячэбных арганізацый, знаходзячыхся на тэрыторыі прадпрыемства.

Апрача таго кожная дэпутацкая група павінна прымаць актыўны ўдзел ў справе шэфства над вёскай і дапамагай сельскім саветам у кірауніцтве калгасным будаўніцтвам і правядзеніні гаспадарча-палітычных кампаній — шляхам пасылкі рабочых брыгад у падшэфныя саветы. Гэта значыць, што ўсю масавую савецкую работу на прадпрыемствах трэба разгарнуць праз дэпутацкія

групы. Такая пастаноўка работы павысіць аўтарытэт груп, узмоцніць савецкую работу на вытворчасці і будзе паступова выкоўваць новыя кадры кваліфікованых савецкіх працаўнікоў з вытворчасці.

Для пасъняховага выкананьня абавязкаў і задач, ускладаемых гарсаветамі на дэпутацкія группы апошнія павінны звязацца з адміністрацыяй, фабзаўкомамі, партыйнай і камсамольскай ячэйкамі і наогул з усімі грамадзкімі арганізацыямі данага прадпрыемства на аснове ўзаемнай дапамогі ў работе.

Дэпутацкім групам неабходна падтрымліваць самую цесную сувязь з ударнымі брыгадамі і штабамі сацыялістычнага спаборніцтва на прадпрыемстве, прымаючы актыўны удзел у іх работе.

Гарсаветы з свайго боку павінны забясьпечыць кіраўніцтва над дзейнасцю дэпутацкіх груп.

Гарсаветы, іх аддзелы ці сэкцыі, абсьледуючы работу на прадпрыемстве, павінны абавязкова ўцягваць ў гэту работу дэпутацкія группы і пры заслухоўванні на прэзыдыуме гарсавету спраўядлівасць аб работе прадпрыемства неабходна заслухоўваць садаклад дэпутацкай группы данага прадпрыемства.

Толькі тады дэпутацкая группа будзе сыгналізаваць свайму савету аб недахопах на вытворчасці, весьці барацьбу за іх зьнішчэнне, калі сам гарсавет і партыйна-прафэсіянальныя арганізацыі кірзеляць больш увагі работе дэпутацкіх груп і створаць для гэтага спрыяльныя ўмовы.

Між тым мы назіраем зусім адваротныя зьявішчы з боку наших уноў абраных гарсаветаў у якіх маюцца выпадкі, калі не дачакаўшыся паказаньня зьверху, члены гарсаветаў буйнейшых прадпрыемстваў горада Менску: „Полымя Рэвалюцыі“ і „Дрэваапрацоўнік“ ужо арганізавалі дэпутацкія групы.

Аднак, пачынаючы зусім новую справу, у члену Гарсавету няма цвёрдай запэўненасці ў тым, як павінна арганізавацца дэпутацкая група і як яна павінна праводзіць сваю работу тым болей, што з боку гарсавету адсутнічае інструкцыя і практичная дапамога ў гэтым напрамку.

Такое становішча стварае пагрозу, што прайўленая ініцыятыва рабочых ударнікаў застаецца толькі добрым пажаданнем. Мы катэгарычна патрабуем ад усіх гарсаветаў і ў першую чаргу ад Менскага сваю працу па арганізацыі дэпутацкіх груп і па налажванню іх работы пастаўіць так, каб яна стала ў цэнтры ўвагі рабочых кожнага прадпрыемства.

Праведзеная перавыбарчая кампанія, якая дала ў новы склад Гарсаветаў лепшых рабочых — ударнікаў павінна рашуча павярнуць Гарсаветы тварам да вытворчасці шляхам пераводу дэпутацкіх груп у магутныя рычагі, якія будуць дапамагаць паднімаць барацьбу за паспяхове і поўнае выкананьне праграмы III рашаючага году пяцігодкі.

Элецтух.

## Закінуты вучастак.

Дарожнае будаўніцтва належыць да такіх мерапрыемстваў, па якому найменш здавальняюча выканана праграма мінулага году.

Вольным вучасткам па дарожнаму будаўніцтву ўсё яшчэ застаецца плянаваньне. Найбольш балючым месцам у апошнім зьяўляецца міжраённае плянаваньне.

Кожны райвыканком па свайму пляніне, а ўвязкі паміж гэтым плянаваньнем ніхто ня робіць, з прычыны чаго эфекту, які павінен быў бы атрымацца

аб пабудовы таго ці іншага вучастку дарогі, мы атрымліваем ня ў кожным месцы. Каб ня быць галаслоўным прывядом факты. У 1930 годзе Плешчаніцкі, Лагойскі і Бягомльскі райвыканкомы затрацілі шмат працы і дабіліся значных посьпехаў у дарожным будаўніцтве, але гэта будаўніцтва раскідана невялікімі кавалкамі па гэтих трох раёнах і амаль зусім не палепшыла сувязі з больш моцнымі эканамічнымі цэнтрамі.

Плешчаніцкі райвыканком праводзіў капитальны рамонт дарогі ў напрамку

Плешчаніцы-Крэмень-Лагойск і другую магістраль — Плешчаніцы-Амнішава-Бягомль. Гэтыя магістралі Плешчаніцкім РВК закончаны пры надзвычайна напружанай працы і фінансавых сродкаў, але канчатковага эфекту атрымаць не ўдалося за тым, што на стыку Лагойскага і Плешчаніцкага раёну гэта магістраль на працягу каля 6 кіламетраў Лагойскім райвыканкомам не адрамантавана, а на другой магістралі таксама неадрамантаваны кавалак дарогі Бягомльскім РВК на працягу каля 7 кіламетраў.

Гэтыя магістралі звязваюць усе гэтыя раённыя цэнтры з г. Менскам, адкуль яны атрымліваюць розныя прамтавары і здаюць хлебныя лішкі.

Часта вясною і восеніню, праезджаючы па гэтым дарогам у дажджлівую пагоду, можна пачуць справядлівую нареканыні працоўнага насельніцтва на нерациональнае скарыстоўванье рабочае сілы і сродкаў у справе дарожнага будаўніцтва. Такое становішча назіраецца амаль на ўсіх раёнах і надалей цяр-

піма быць ня можа. Нашы запатрабаваныні да Белгалоўдартрансу да пачатку вясны зрабіць увязку дарожнага будаўніцтва ў міжраённым маштабе нават і тых дарог, сельскага значэння, якія рамантуюцца або будуюцца самімі райвыканкомамі і сельсаветамі. Другім балючым месцам у дарожным будаўніцтве зьяўляецца няўменыне райвыканкомаў і сельсаветаў выкарыстоўваць рабочую сілу мясцовага насельніцтва, асабліва гэта наглядаецца ў Лагойскім райвыканкоме, які па некалькі разоў выносіў пастановы аб прымацаваныні адных і тых жа сельсаветаў то на загатоўку каменіні для дарожнага будаўніцтва, то адмациўваў гэтыя сельсаветы і прымацоўваў іх да выкананьня лесазагатовак, што ў вогуле дрэнна адбілася на посьпехах загатовак, як па дарожнаму будаўніцтву, так і выкананьня заданьня па лесазагатоўках.

Усе гэтыя недахопы да адчыненія будаўнічага сезона трэба зылікідаваць.

М. С.

## Агляд найбольш важных пастаноў Прэзыдыуму ЦВК БССР.

Аб конкретных мерапрыемствах па выкананыні пастаноў X Усебеларускага Зьезду Саветаў.

28 лютага г. г. скончыў сваю работу X Усебеларускі Зьезд Саветаў, які прыняў шэраг пастаноў у галіне сацыялістычнага будаўніцтва. Новы склад Прэзыдыуму ЦВК на першым сваім пасяджэнні (6-га сакавіка) вызначыў конкретныя мерапрыемствы ў выкананьне гэтых пастаноў. Улічваючы вялізарнае палітычнае і практычнае значэнне работы і пастаноў X Усебеларускага Зьезду Саветаў, Прэзыдыум ЦВК даручыў усім наркаматам і цэнтральным установам, райвыканкомам і саветам, а таксама звязаным з просьбай да ЦСПСБ аб широкай папулярызацыі пастаноў Зьезду, увязаўшы з гэтым работу па мабілізацыі мас на выкананьне прамфінпляну, далейшае разгортваньне суцэльнай калектывізацыі, на выкананьне ўсіх чарговых палітычна-гаспадарчых кампаній,

на арганізацыю сацспаборніцтва, ударніцтва і г. д.

У мэтах широкага скарыстаньня пастановы X Усебеларускага Зьезду Саветаў аб устанаўленыні пераходнага сцягу імя „Х-га Усебеларускага Зьезду Саветаў для ўзнагароды раёну за лепшае правядзеніе другой бальшавіцкай сяўбы і арганізацыю калгасаў“, расправоўкі адпаведных практычных мерапрыемстваў і правядзенія конкурсу створана камісія ў складзе т. т. Рачыцкага (старшыня), Гнілякевіча і Міцькова.

### Новае палажэнне пра райвыканкомы.

Зацверджана новае палажэнне пра раённыя зьезды саветаў і раённыя выканаўчыя камітэты.

Згодна новага палажэння значна пашыраны права раённых выканаўчых камітэтаў як у галіне адміністрацыйнай, арганізацыйнай, так і гаспадарча-культурнага будаўніцтва. Дакладна вызначана кампэтэнцыя райвыканкомаў ва ўсіх га-

лінах кіраўніцтва. Асноўнымі задачамі райвыканкомаў зьяўляюцца: нагляд за ажыццяўленнем рэвалюцыйнай законнасці, змаганье з скрыўленнемі клясавай лініі пры ўжыванні законаў і ва ўсёй практычнай работе савецкіх органаў і грамадзкіх арганізацый; арганізацыя рабочых, калгаснікаў, батракоў, беднатаў і серадняцкага сялянства для выкананні пляну індустрыялізацыі краіны і сацыялістычнай перабудовы сельскай гаспадаркі; няўхільнае правядзенне палітыкі наступлення на капіталістичныя элемэнты і ліквідацыя кулацтва, як клясы, на базе суцэльнай калектывізацыі.

Раённыя выканаўчыя камітэты складаюцца з 30 членаў і 10 кандыдатаў.

Райвыканком мае аддзелы: агульны, земельны, фінансавы, кіраўніцтва міліцыі і крымвышуку, а таксама плянава-стистычнай часткай і раённая рабоча-сялянская інспэкцыя. Апроч гэтага пры РВК маецца: інструктар савецкага будаўніцтва, бытавы камітэт і інспэктары: мясцовай гаспадаркі і дарожнага будаўніцтва; гандлю і снабжэння; народнай асьветы; аховы здароўя; працы і сацыяльнага страхавання; сацыяльнага забяспечання; вайсковых спраў і фізычнае культуры.

#### Пра пашырэнне гарадзкой мяжы гарадоў Менску, Гомелю і Віцебску.

На грунце вялізарных тэмпаў росту сацыялістычнай прымеславасці ідзе бурнае пашырэнне пралетарскіх цэнтраў БССР.

Забяспечанне культурна-бытавых патрэб пралетарыяту патрабуе пашырэння мяжаў гэтых гарадоў. Выходзячы з гэтага ЦВК і СНК БССР прыняты пастановы аб пашырэнні гарадзкой мяжы гарадоў Менску, Гомелю і Віцебску.

У звязку з пашырэннем мяжы паказаных гарадоў ліквідаваны як самастойныя раёны: Самахвалавіцкі, Астрашыцка-Гарадзецкі, Гомельскі і Віцебскі. Сельскае насельніцтва далучаных да гарадоў сельскіх саветаў, утвараючы сельскія саветы на агульных падставах, удзельнічаюць таксама ў выбарах гарадзкіх саветаў. Для далучаных да гарадоў сельскіх саветаў вызначан садова-гародны кірунак сельскай гаспадаркі.

#### Аб правядзеніі самаабкладання і скарыстанні сабраных сродкаў.

Прэзыдыум ЦВК даручыў райвыканкомам арганізаваць ва ўсіх сельскіх саветах спэцыяльныя справаздачныя даклады аб правядзеніі самаабкладання і скарыстанні сабраных у парадку самаабкладання сум. Наркамфіну даручана даць на месцы форму справаздачнасці.

#### Пра ўзмацненне загатовак съвіных скур.

ЦВК і СНК БССР выдалі пастанову пра ўзмацненне загатовак съвіных скур. Згодна гэтай пастановы забаранеца ўсім дзяржаўным і кааперацыйным прадпрыемствам і арганізацыям, а таксама прыватным асобам: а) ашпарванне і асмальванне съвіных туш; б) перапрацоўку съвіных туш для продажу, а таксама і для ўласнага спажывання без папярэдняга зъняцця з іх скур.

#### Пытаныні адміністрацыйна-тэрытарыяльнага падзелу.

Згодна хадайнічанні Мазырскага і Рэчыцкага Райвыканкомаў, Прэзыдыум ЦВК пастановіў перадаць Какуевіцкі сельскі савет у складзе вёсак—Какуевічы, Хутар і Лукі з хутарамі з Мазырскага раёну ў Рэчыцкі.

Каралінскі раён перайменаван у Ельскі раён, у звязку з знаходжаннем цэнтра раёну ў Ельску.

Вёска Радзілавічы, Тураўскага раёну, перайменавана ў Дзяржынск, а Радзілавіцкі сельскі савет—у Дзяржынскі.

Вёска Буразь, Тураўскага раёну, перададзена з Верасьніцкага сельскага савету ў Запясоцкі.

Вёска Малая Грыва, Асіповіцкага раёну, перададзена са Зборскага сельскага савету ў Лапіцкі сельскі савет.

#### Аб дзейнасці таварыскіх і сельскіх судоў.

Прэзыдыум ЦВК заслуҳаў даклад Вярхоўнага Суду БССР пра дзейнасць таварыскіх і сельскіх судоў. Сельскія суды арганізавана пры 1236 сельскіх саветах і таварыскіх судоў арганізавана 1057. Вопыт увядзення сельскіх і таварыскіх судоў зусім сябе апраўдаў. Па-

ступленыне спраў у сельскія і таварыскія суды складае амаль што 30% быў падсуднасці нарсудоў. Разгледжаны сельскімі судамі галоўным чынам за першае паўгодзьдзе 1930 году наступныя катэгорыі спраў: аб правапарушэннях 37,8 проц., аб ісках грамадзянскага зъместу—27,76 проц. Па таварыскіх судах справы аб парушэннях складаюць 51 проц. і па грамадзкіх ісках 25 проц. Значная частка таварыскіх судоў не працуе з прычыны адсутнічання спраў.

Прэзыдыум ЦВК па заслуханаму дакладу адзначыў, што арганізацыя сельскіх і таварыскіх судоў, ставячы сваёй мэтай набліжэнне судовых органаў да насельніцтва, выхаванье працоўных мас і шырокое ўцягненне іх у непасрэдную работу судовых органаў, цалкам сябе апраўдала. Аднак, сельскія і таварыскія суды яшчэ не разгарнулі належным чынам сваёй работы ў напрамка ўвязкі яе з задачамі рэканструкцыйнага пэрыяду, у напрамку выхоўванья працоўных мас.

Прэзыдыум ЦВК даручыў Вярхсуду ўзмацніць кіраўніцтва работай сельскіх і таварыскіх судоў у напрамку ўвязкі іх работы з задачамі рэканструкцыйнага пэрыяду; РВК і саветам аказваць дапамогу сельскім і таварыскім судам у іх

штодзённай работе; Вярхсуду прыняць заходы да прыстасаваньня таварыскіх і сельскіх судоў да аблугоўваньня нацменшасцяй БССР; Вярхсуду вывучыць пытаныне аб мэтазгоднасці арганізацыі судоў у калгасах і сваю думку дала-жыць Прэзыдыуму ЦВК.

#### Палажэнне пра сельскія і местачковыя суды.

Зацверджана новае палажэнне пра сельскія і местачковыя суды.

Гэтае палажэнне ў асноўным розніца ад ранейшага палажэння (зацверджанага 27/XII-29 г.) у наступным: Раней сельскі суд складаўся з старшыні, яго намесніка і членаў суда, зараз-жа апошняя называюцца народнымі засядацелямі. Выбранныя народныя засядацелі зацвярджаюцца Пленумам сельскага савету.

Старшыня, яго намеснік і народныя засядацелі выбіраюцца на тэрмін поўна моцтваў сельскага савету, пры чым датэрміновы водзы ў іх робіцца на тых-же падставах, якія вызначаны для водзы членаў савету. Справавядзенне ў сельскім судзе не абкладаецца нікім зборамі. Удакладнена катэгорыя спраў, падсудным сельскаму суду.

Лібман.

## Падрыхтоўка да будаўнічага сезону.

(Клічаўскі раён)

Па нашаму раёну ў гэтым годзе якіні ў адным з мінулых гадоў будзе праходзіць будаўніцтва за сродкі мясцовага бюджэту па саўгасах і калгасах. За сродкі па мясцовому бюджэту будзе будавацца 2 двух камплект. школы, народны дом у м. Клічаве і учпункт. Па двух саўгасах будзе будавацца некалькі сувінарнікаў прыблізна на дзве тысячи адкормачных сувіней, шырокое разгортваныне будаўніцтва па спэцыялізаваным калгасам, якія вызначаны з ухілам жывёлагадоўлі.

Поспехі сканчэння будаўніцтва ўсех аб'ектаў будуть залежаць ад того, на сколькі будзе праведзена падрыхтоўка да будаўніцтва і на сколькі ў справу будаўніцтва будзе ўцягнута ўся грамадз-

касьць і ў першую чаргу с/гас. рабочыя і калгасныя.

У справе падрыхтоўкі да будаўніцтва ўжо сёе тое зроблена. Вывезен поўнасцю лес для Нардому, учпункта і адной школы і амаль поўнасцю забясьпечаны лесаматар'яламі для сувінарнікаў калгасы, „Іскра“ і „Наша Праца“, якія ўжо нарыхтавалі і вывезьлі лес на будаўніцтва сувінарнікаў і хлявоў для буйнай рагатай жывёлы.

На працягу ўсей зімы праводзіцца сталалярныя работы і нарыхтавана цэгла, заключаны ўмовы з арцелямі плотнікаў, сталароў і пячнікоў на поўнае заканчэнне гэтых работ, праводзяцца курсы ЦЫТА па падрыхтоўцы кваліфікаванай сілы.

Падрыхтоўка лесаматар'ялаў і іншых будаўнічых матар'ялаў на працягу зімовага часу дасьць большую эканомію ў расходаваныні адпускаемых сродкаў на тое альбо іншае будаўніцтва, дзякуючы таму, што ў зімовы час значна лягчэй найсьці патрэбную рабочую сілу. Гэта падрыхтоўка поўнасцю забясьпечвае заканчэнне распачатага будаўніцтва ў адзін летні сезон.

Сельскія саветы, ў якіх праводзіцца будаўніцтва (Кабылянскі і Наталаўскі)

поўнасцю асазналі важнасць падрыхтоўкі да будаўніцтва і мабілізавалі грамадзкасць на падрыхтоўку і вывазку будаўнічых матар'ялаў.

Прынятые заходы з боку с/саветаў да падрыхтоўкі съведчаць, што намечаныя пляны будуць выкананы поўнасцю. Сельскія саветы з кожным днём усе больш і больш становяцца лепшымі кіраўнікамі гаспадарчай і культурнай спраўы на сваёй тэрыторыі.

Аноцкі.

## Паставова Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту і Савету Народных Камісараў БССР.

### Пра зацверджаныне Палажэння пра раённыя зьезды саветаў і раённыя выканаўчыя камітэты.

Цэнтральны Выканаўчы Камітэт і Савет Народных Камісараў БССР пастаўляюць:

- I. Зацвердзіць новае палажэнне пра раённыя зьезды саветаў і раённыя выканаўчыя камітэты.
- II. Скасаваць наступныя пастановы:
  1. Аб уядзеніні ў дзейнасць новага палажэння аб раённых зьездах саветаў, іх выканаўчых камітэтах і сельскіх саветах (З. З. БССР 1925 г., № 31, арт. 289).
  2. Палажэнне аб раённых зьездах саветаў і іх выканаўчых камітэтах (З. З. БССР 1925 г., № 31, арт. 290 і 1927 г., № 6, арт. 25).
  3. Аб правах раённых выканаўчых камітэтаў прымаць на сябе абавязанасць і ўваходзіць у гаспадарчыя даговорныя адносіны (З. З. БССР 1926 г., № 9, арт. 39).
  4. Пра склад акруговых і раённых выканаўчых камітэтаў і іх презыдыумаў (З. З. БССР 1929 г., № 8, арт. 34).
  5. Арт. I-шы пастановы „Аб зацверджаныне палажэння аб раённых рэвізійных камісіях і рэвізійных камісіях пры сельскіх і местачковых саветах (З. З. БССР 1926 г., № 6, арт. 20).
  6. У пастанове „Пра пашырэнне праў раённых рэвізійных камісій пры сельскіх і местачковых саветах“ (З. З. БССР 1928 г., № 32, арт. 299) ва ўступнай частцы слова: „і раённых выканаўчых камітэтаў“, у арт. I-м слова: „надаць права раённым рэвізійным камісіям правяраць выкананыне раённымі выканаўчымі камітэтамі пастановой раённага зьезду саветаў і“, скасаваць.
  7. Аб уядзеніні ў дзейнасць палажэння пра акруговыя і раённыя зьезды саветаў, іх выканаўчыя камітэты і пра сельскія саветы (З. З. БССР 1924 г., № 13, арт. 113).
  8. Палажэнне пра акруговыя зьезды саветаў і іх выканаўчыя камітэты (З. З. БССР 1924 г., № 13, арт. 114; 1925 г., № 9 арт. 76 і 1927 г., № 10, арт. 32).

9. Пра мясцовыя органы Народнага Камісарыяту Гандлю БССР (З. З. БССР 1924 г., № 21, арт. 186).

10. Пра зацверджаныне палажэння пра акруговыя адзелы камунальнай гаспадаркі (З. З. БССР 1925 г., № 21, арт. 192).

11. Пра зацверджаныне палажэння пра сакратарыяты акруговых выканаўчых камітэтаў (З. З. БССР 1925 г., № 21, арт. 193).

12. Аб падцверджаныне палажэння пра сакратарыяты акруговых выканаўчых камітэтаў (З. З. БССР 1925 г., № 30, арт. 285).

13. Палажэнне пра сакратарыяты акруговых плянавых камісіяў (З. З. БССР 1925 г., № 34, арт. 310).

14. Палажэнне пра сакратарыяты акруговых выканаўчых камітэтаў (З. З. БССР 1926 г., № 50, арт. 188).

15. Палажэнне пра сакратарыяты акруговых выканаўчых камітэтаў (З. З. БССР 1927 г., № 43, арт. 229 і 1928 г., № 16, арт. 143).

16. Пра арганізацыю адзелаў рабоча-сялянскіх інспекцый акруговых выканаўчых камітэтаў (З. З. БССР 1929 г., № 9, паст. 48).

Старшыня Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту БССР А. Чарвякоў.

Старшыня Савету Народных Камісараў БССР М. Галадзед.

Сакратар Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту БССР А. Хацкевіч.

15 лютага 1931 г.

г. Менск,

## Палажэньне пра раённыя зьезды саветаў і раённыя выкананчыя камітэты.

### РАЗДЗЕЛ I.

#### Раённыя зьезды саветаў.

##### A. Арганізацыя раённых зьездаў саветаў.

1. Раённыя зьезды саветаў складаюцца з прадстаўнікоў усіх сельскіх і местачковых саветаў раёну з разылку адзін дэлегат на 500 жыхароў, а таксама з прадстаўнікоў гарадзкіх саветаў, падпрадкаваных раённаму выкананчаму камітэту, фабрык і заводаў, якія знаходзяцца не ў гарадах і савецкіх гаспадарак — з разылку адзін дэлегат на 100 выбаршчыкаў.

Гэтыя нормы црадстаўніцтва ў адпаведнасці з мясцовымі ўмовамі могуць змяніцца Прэзыдыумам Цэнтральнага Выкананчага Камітэту БССР.

2. Раённыя зьезды саветаў бываюць чарговыя і надзвычайныя. Чарговыя раённыя зьезды саветаў склікаюцца раённымі выкананчымі камітэтамі ў тэрміны, якія вызначаюцца Прэзыдыумам Цэнтральнага Выкананчага Камітэту БССР.

Надзвычайныя раённыя зьезды саветаў склікаюцца: а) па прапанове Прэзыдыуму Цэнтральнага Выкананчага Камітэту БССР, б) па ініцыятыве раённага выкананчага камітэту, в) па патрабаванні аднай трашны агульнага ліку саветаў (сельскіх, местачковых, гарадзкіх), фабрык, заводоў і савецкіх гаспадарак, якія пасылаюць сваіх прадстаўнікоў на раённы зьезд саветаў.

3. Аб дні раённага зьезду саветаў і аб пытаннях, пастаўленых на вырашэнне зьезду, презыдыумы раённых выкананчых камітэтаў сваечасова, не пазней як за 10 дзён, абвяшчаюць усім саветам, фабрыкам, заводам і савецкім гаспадаркам.

4. Раённыя зьезды саветаў выбіраюць презыдыумы зьездаў для кіравання работамі зьездаў і мандатныя камісіі для праверкі паўнамоцтваў дэлегатаў. Да выбару презыдыуму зьезду работамі зьезду кіруе презыдыум раённага выкананчага камітэту.

У склад презыдыумаў раённых зьездаў саветаў могуць выбірацца і тыя асобы, якія не зьяўляюцца дэлегатамі зьездаў, незалежна ад месца іх пражывання і работы.

5. Усе пасяджэнні раённых зьездаў саветаў павінны быць адкрытымі і на іх могуць прысутнічыць шырокія колы працоўных.

6. Усе пытанні на раённых зьездах саветаў вырашаюцца адкрытым галасаваннем і большасцю галасоў дэлегатаў, якія прысутнічаюць на зьездах.

7. Абавязкі дэлегатаў раённых зьездаў саветаў выконваюцца бясплатна. Утрыманьне дэлегатаў раённых зьездаў саветаў у час зьезду і дарожныя выдаткі дэлегатаў зьездаў аплачваюцца ў парадку, вызначаным спэцыяльным законам.

##### B. Кампетэнцыя раённых зьездаў саветаў.

8. Раённы зезд саветаў ёсьць вышэйшы орган улады на тэрыторыі раёну, які яднае усё працоўнае насельніцтва раёну для ўдзелу у дзяржаўным кіраванні і савецкім будаўніцтве.

9. У кампетэнцыю раённага зьезду саветаў уваходзіць:

а) зацверджанье, у адпаведнасці з дырэктывамі вышэйшых органаў улады, гаспадарчых і сацыяльна-культурных плянаў раёну, раённага бюджэту і раённага зводу мясцовых бюджэтаў, а таксама разгляд справаў з выкананьні гэтых плянаў і бюджэтаў;

б) устанаўленне, у адпаведнасці з чынным заканадаўствам, мясцовых падаткаў, запцверджанье размеркаванія даходаў і выдаткаў паміж раённым, гарадзкім, сельскім і местачковымі бюджэтамі, а таксама размеркаванье маесасці на маесасць раённага, гарадзкога, сельскага і местачковага значэння;

в) разгляд і абмеркаванье справаў з дзеянасці дзяржаўных устаноў, прадпрыемстваў, калектарацыйных і іншых грамадзкіх арганізацый, якія знаходзяцца на тэрыторыі раёну;

г) разгляд і абмеркаванье справаў з рабоче раённага выкананчага камітэту;

д) абмеркаванье пытанняў агульнасаюзнага і рэспубліканскага значэння;

е) вырашэнье іншых пытанняў мясцовага значэння і дача раённаму выкананчаму камітэту кіруючых паказаніяў і заданіяў;

ж) выбары раённых выкананчых камітэтаў;

з) выбары дэлегатаў ад раённага зьезду саветаў на Ўсебеларускі Зыезд Саветаў.

10. Пастановы раённага зьезду саветаў могуць быць скасаваны, зменены або прыпынены Цэнтральным Выкананчым Камітэтам БССР альбо яго Прэзыдыумам.

### РАЗДЗЕЛ II.

#### Раённыя выкананчыя камітэты.

##### A. Агульныя палажэнні.

11. Вышэйшым органам савецкай улады на тэрыторыі раёну ў пэрыяд паміж раённымі зьездамі саветаў зьяўляецца раённы выкананчы камітэт.

12. Раённы выкананчы камітэт выбіраецца раённым зьездам саветаў у ліку 30 членоў і 10 кандыдатаў да іх. Лік членоў і кандыдатаў для пасабных раённай можа зьяўляцца па пастанове Прэзыдыуму Цэнтральнага Выкананчага Камітэту БССР.

13. Чарговыя пасяджэнні раённага выкананчага камітэту склікаюцца яго Прэзыдыумам у раённыя цэнтры або ў іншых паселішчах раёну не менш аднаго разу ў 2 месяцы.

Надзвычайныя пасяджэнні раённага выкананчага камітэту склікаюцца яго Прэзыдыумам па сваіх ініцыятыве або па прапанове двух трашных агульных ліку членоў раённага выкананчага камітэту, а таксама па прапанове Прэзыдыуму Цэнтральнага Выкананчага Камітэту або Савету Народных Камісараў БССР.

14. Пасяджэнні раённага выкананчага камітэту павінны быць адкрытымі.

15. На пасяджэннях раённага выкананчага камітэту права пастаноўчага голасу маюць толькі члены раённага выкананчага камітэту і кандыдаты ў члены, калі яны замяняюць членаў раённага выкананчага камітэту.

З правам дарадчага голасу на пасяджэніях раённага выканаўчага камітэту павінны ўдзельнічаць кандыдаты ў члены раённага выканаўчага камітэту і могуць ўдзельнічаць прадстаўнікі сельскіх, местачковых і гарадзкіх саветаў раёну, загадчыкі аддзелаў, інспектары і інструктары раённага выканаўчага камітэту; прадстаўнікі прокуратуры і суда, прадстаўнікі народных камісарыятаў, члены Савету Народных Камісараў Саюзу ССР і БССР, члены і кандыдаты ў члены ЦВК Саюзу ССР і ЦВК БССР, а таксама іншыя асобы, якія запрашаюцца раённымі выканаўчымі камітэтамі альбо іх президыумамі.

16. Для абмеркавання больш важных пытаньняў мясцовага альбо агульнадзяржаўнага значэння пасяджэніі раённага выканаўчага камітэту па яго пастанове або па пастанове яго презыдыуму могуць быць пашыраны праз запрашэнне на іх прадстаўнікоў прафесійных і іншых грамадзкіх арганізацый, прадстаўнікоў рабочых фабрык, заводаў і савецкіх гаспадарак, прадстаўнікоў калгасаў раёну, прадстаўнікоў мясцовых вайсковых частак, прадстаўнікоў усіх сельскіх, местачковых і гарадзкіх саветаў раёну, навуковых работнікаў раёну і іншых асоб.

17. Для ажыццяўлення сваіх пастаноў і пастаноў і загадаў вышэйшых органаў улады і для кіравання і яднання дзейнасці ўсіх падпарафаваных яму органаў, раённы выканаўчы камітэт выбірае з свайго складу презыдыум з 11 асоб, (старшина, намеснік старшины, сакратар і 8 членаў) і 3-х кандыдатаў да іх.

18. У пэрыяд паміж пасяджэніямі раённага выканаўчага камітэту яго презыдыум мае ўсе права раённага выканаўчага камітэту і дае раённаму выканаўчаму камітэту ня менш двух разоў у год спраўдачы альбо сваёй дзейнасці.

19. Пасяджэніі презыдыуму раённага выканаўчага камітэту склікаюцца ня менш аднаго разу ў дзесяць дзён.

20. У неадкладных выпадках старшина раённага выканаўчага камітэту мае права даваць распараджэніі і ўжываць патрэбныя заходы, якія ўваходзяць у кампэтэнцыю презыдыуму раённага выканаўчага камітэту, з наступным паведамленнем альбо сваіх распараджэніях і ўжытых заходах презыдыуму раённага выканаўчага камітэту на бліжэйшы альбо пасяджэнны.

21. Раённы выканаўчы камітэт мае права юрыдычнай асобы.

#### Б. Асноўныя задачы раённых выканаўчых камітэтаў.

22. На раённыя выканаўчыя камітэты ўскладаецца наступныя асноўныя задачы:

а) нагляд за ажыццяўленнем рэвалюцыйнай законнасці, ажыццяўленне законаў і загадаў савецкай улады і растлумачэнне іх насельніцтву; кантроль у межах раёну за выкананнем законам усімі органамі, арганізацыямі і грамадзянамі; падаўленне ўсякага супротивства законам і мерапрыемствам савецкай улады; змаганье з скрыўленнемі лініі пры ўжыванні законаў і ва ўсёй практичнай работе савецкіх органаў, каператыўных і іншых грамадзкіх арганізацый; абмеркаванье пытаньняў агульнасці і распушліканскага значэння і ўнісеньне ў вышэйшыя органы заканадаўчых пропаноў, аргументаваных на мясцовых практицы і ініцыятыве;

б) арганізацыя рабочых, калгаснікаў, батракоў, беднатаў і серадняцкага сялянства для выканання пляну індустрыялізацыі краіны і сацыялістычнага перабудавання сельской гаспадаркі на аснове калектывізацыі, каапэратывання і будаўніцтва савецкіх гаспадарак;

в) няўхільнае правядзенне палітыкі наступлення на капіталістычныя элемэнты гораду і вёскі і ліквідацыя кулацтва, як клясы, на базе суцэльнай калектывізацыі;

г) залучэнне працоўных мас у беспасрэднае дзяржаўнае кіраўніцтва; вылучэнне ў савецкі апарат рабочых, калгаснікаў, батракоў, беднатаў і сераднякоў; шырокое разгортванне самакрытыкі, сацыялістычнага спаборніцтва і ўдарніцтва; рашучае змаганье з бюрократызмам, цягнінаю і бесгаспадарчасцю; арганізацыя шырокага грамадзкага кантролю за работую ўсіх устаноў, прадпрыемстваў і каапэраций у межах раёну;

д) ажыццяўленне культурнай рэвалюцыі праз правядзенне ўсеагульнага пачатковага навучання, ліквідацыі няпісменнасці і іншых мерапрыемстваў, накіраваных да падвышэння палітычнага і культурнага ўзроўню мас; стварэнне умоў для перабудавання быту працоўных на сацыялістычных падставах;

е) ажыццяўленне нацыянальнай палітыкі савецкай улады, ўжыванне заходаў да падвышэння палітычнага, эканамічнага і культурнага ўзроўню ўсіх нацыянальнасцяў і залучэнне іх у савецкае будаўніцтва;

ж) дапамога будаўніцтву Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі і арганізацыя сіл і сродкаў раёну для падвышэння абароназдольнасці Саюзу ССР.

23. Раённыя выканаўчыя камітэты, ажыццяўляючы паказаны ў арт. 22 задачы, кіруюць дзейнасцю ўсіх раённых устаноў, сельскіх, местачковых і гарадзкіх саветаў раёну, а таксама ажыццяўляючы агульны нагляд і кантроль за дзейнасцю ўстаноў, прадпрыемстваў і арганізацый, якія знаходзяцца на тэрыторыі раёну і не падпарафаваны яго органам, і дапамагаюць ім у іх работе.

Ажыццяўляючы кантроль і рэвізію, раённыя выканаўчыя камітэты не павінны ўмешвацца ў аперацыйную дзейнасць устаноў, прадпрыемстваў і арганізацый. Аб няправільнасцях і недахопах у работе ўстаноў і арганізацый, якія не падпарафаваны раённаму выканаўчаму камітэту, апошні паведамляе адпаведным вышэйшим органам і арганізацыям.

#### В. Кампэтэнцыя раённых выканаўчых камітэтаў.

24. У паасобных галінах кіраўніцтва раённыя выканаўчыя камітэты маюць наступныя права і абавязкі:

##### У галіне арганізацыйнай.

25. У галіне арганізацыйнай на раённыя выканаўчыя камітэты ўскладаецца:

а) арганізацыя раённых выбарчых камісій, назначэнне старшины сельскіх, местачковых і гарадзкіх выбарчых камісій і кіраванне дзейнасцю гэтих камісій;

б) вызначэнне тэрмінаў правядзенне выбараў у сельскія, местачковыя і гарадзкія саветы раёну ў межах тэрмінаў, вызначаных Прэзыдыумам Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту БССР;

в) ажыццяўленыне нагляду за законнасцю правядзенія выбараў саветаў у раёне, скасаваныне выбараў паасобных саветаў і назначэніе новых выбараў саветаў, падпарадкованых раённаму выканаўчаму камітэту, у выпадках, прадугледжаных выбарчым заканадаўствам, а таксама арганізацыяў, гэтых выпадках новых выбарных камісій;

г) датэрміновы роспуск і назначэніе новых датэрміновых выбараў сельскіх, местачковых і гарадзкіх саветаў у раёне ў выпадках поўнай бязьдзейнасці, скрыўленыне клясавай пралетарскай лініі, слабага кіравання сацыялістычным будаўніцтвам, слабай работы па арганізацыі батрацтва і беднатаў і па іншых падобных прычынах;

д) зацверджаныне ў сельскіх мясцовасцях сьпісаў асоб, пазбаўленых выбарчага права і разгляд скаргаў на пазбаўленыне выбарчага права;

е) кіраваныне дзейнасцю сельскіх, местачковых і гарадзкіх саветаў раёну, а таксама дзейнасцю іншых падпарадкованых раённым выканаўчым камітэтам, органаў улады, устаноў, прадпрыемстваў і службовых асоб;

ж) правядзеніе практычных мерапрыемстваў для залучэння рабочых, калгаснікаў, батракоў, беднатаў і сераднякоў у работу саветаў;

з) вывучэніе дзейнасці нізавога савецкага апарату з мэтаю яго ўмацаваныя і арганізацыя мерапрыемстваў для падрыхтоўкі і падвышэння кваліфікацыі работнікаў нізвога савецкага апарату, скліканыне зьездаў і нарад мясцовых работнікаў;

і) распрацоўка па сваёй ініцыятыве праектаў і пропаноўка аб змене чыннага заканадаўства і падача іх на разгляд заканадаўчых органаў, а таксама дача заключэнняў па тых праектах, якія наўкоўваюцца з гэтаю мэтаю заканадаўчымі органамі;

к) падача на папярэдніе абмеркаваныне саветаў праектаў мерапрыемстваў раённага значэння;

л) агульнае кіраваныне дзейнасцю сельскіх рэвізійных камісій і вырашэніе разнагалосіяў паміж рэвізійнымі камісіямі і саветамі;

м) разъмеркаваныне абавязкаў паміж членамі раённага выканаўчага камітэту;

н) вырашэніе пытанняў аб арганізацыі новых сельскіх саветаў, аб далучэнні да сельскіх саветаў новых паселішчаў, аб перанясеніі цэнтраў сельскіх саветаў і падача сваіх пастаноў аб гэтым на зацверджаныне Прэзыдыуму Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту БССР.

#### У галіне адміністрацыйнай.

26. У галіне адміністрацыйнай на раённыя выканаўчыя камітэты ўскладающы:

а) папярэджваныне і змаганыне з контр-рэвалюцыйнымі выступленнямі і іншымі злачынствамі, якія накіраваны супроць савецкага ладу, з ужываннем, у патрэбных выпадках, вайсковай сілы, паводле чыннага заканадаўства; ужываныне захадаў да папярэджвання і спынення ўсялякіх злачынстваў на тэрыторыі раёну, да зынішчэння розных прытулкаў злачыннага элемэнту і азартных гульняў;

б) узняцце пытанняў аб увядзеныні надзвычайных мер аховы рэвалюцыйнага парадку ў раёне і аб зыняцце гэтых мер;

в) выданыне абавязковых пастаноў з устанаўленнем за іх парушэніе адказнасці ў адміні-

страцыйным або судовым парадку, прычым у адміністрацыйным парадку раённы выканаўчы камітэт можа назначаць штраф да 100 руб. або прымусовыя работы да 15 дзён;

г) накладваныне дысциплінарных пакараньняў, паводле чыннага заканадаўства, на раённых, сельскіх, местачковых і гарадзкіх работнікаў;

д) зыняцце або зъмяншэніе з прычыны беднасці карнявога кошту самавольна съсечанага лесу, калі справа аб парубцы была разгледжана адміністрацыйным парадкам;

е) скасаваныне, зъмена або прыпыненіе пастаноў усіх ніжэйших саветаў, а таксама органаў, падпарадкованых раённаму выканаўчаму камітэту;

ж) нагляд за выкананынем правілаў ахове грамадзкай бяспекі і папярэджваныні няшчасных выпадкаў;

з) нагляд за ўсімі відамі гандлю; выдача дазволу на гандаль съпрытусовымі напіткамі, паляўнічай зброяй і прыпасамі да яе, а таксама фатаграфічнымі апаратамі;

і) выдача дазволу на захаваныне і карыстаныне паляўнічай агнястрэльной нарэзной і ненарэзной зброі, а таксама мелкакаліберных спартыўных вінтовак і агняпрыпасаў да іх, паводле чыннага заканадаўства; нагляд за выкананынем правілаў палявання і рыбнай лоўлі;

к) ужываныне заходаў для папярэджвання наўальных бядот (лясных пажараў, разводзьдзяў, масавых шкоднікаў і г. д.) і змаганыне з імі;

л) прыцягненіе насельніцтва да працоўнай і гужавой павіннасці ў выпадках, прадугледжаных чынным заканадаўствам;

м) ахова чыгунак і водных шляхоў, тэлеграфнай і телефоннай сеткі, радыёстановак, электраправоднай сеткі; дапамога ў ажыццяўленні паштовых апярацый і ў сваечасовой дастаўцы пошты на тэрыторыі раёну;

н) нагляд за рэгістрацый актаў грамадзянскага стану сельскімі, местачковымі і гарадзкімі саветамі; дача дазволу на бранье шлюбу асобамі, якім няма 18 гадоў, загадваныне архівам запіс аў актаў грамадзянскага стану;

о) ажыццяўленыне мерапрыемстваў для выканання дэкрэтаў аховы адульчэнні царквы ад дзяржавы і школы ад царквы і дапамога антырэлігійнай пропагандзе; вядзеніе падліку рэлігійных аўяднанняў, заключэніе дагавораў аховы адульчэнні царкоўных будынкаў і культурнай маесці і нагляд за выкананынем гэтых дагавораў;

п) выдача дазволу на рэлігійныя працэсіі, якія наладжваюцца у межах раёну на тэрыторыі некалькіх саветаў або забарона гэтых працэсіі па санітарных і іншых прычынах, пры гэтым хадайніцтва аховы працэсіі падающы ў раённы выканаўчы камітэт праз сельскія і местачковыя саветы не пазней як за 5 дзён да дня працэсіі;

р) зацверджаныне статутаў і рэгістрацый таварыстваў, якія ня маюць на мэце атрыманьня прыбыткаў, калі іх дзейнасць ня выходзіць за межы раёну; рэгістрацый мясцовых аддзяленняў рэспубліканскіх і агульнасаюзных і іншых таварыстваў, якія ня маюць на мэце атрыманьня прыбыткаў, і нагляд за іх дзейнасцю;

с) дача дазволу на скліканыне раённых зьездаў, канферэнций і нарад;

т) нагляд за распаўсюджванынем друкаваных твораў і за гандлем імі;

у) прыманьне ў грамадзянства Беларускай ССР чужаземных працоўных грамадзян у выпадках, прадугледжаных заканадаўствам;

ф) канчатковое зацверджанье межаў мястэчак і гарадоў, падпрадкаваных раённаму выканайчаму камітэту;

х) агульнае кіраванье правядзеніем напраўна-прапоўнай палітыкі ў межах раёну, нагляд за месцамі зняволенія, арганізацыя прымусовых работ у раёне;

ii) змаганье, ба ўстаноўленым законам парадку, з кабальнымі даговорамі і кіраванье ў гэтай справе дзейнасцю сельскіх і местачковых саветаў;

ч) зацверджанье сьпісаў асоб, якія павінны быць залічаны ў тылавое апалчэніе;

ш) выдача дазволаў на выраб пячатак з дзяржаўным гербам.

#### У галіне плянава-статыстычнай работы.

27. У галіне плянава-статыстычнай работы на раённыя выканайчыя камітэты ўскладаецца:

а) распрацоўка, на падставе дырэктыў вышэйших органаў улады, плянаў развязыцца сельскай гаспадаркі, па шляху калектывізацыі, прымисловасці, дарожнага будаўніцтва і іншых галін гаспадаркі і сацыяльна-культурнага будаўніцтва раёну і падача гэтых плянаў у адпаведныя рэспубліканскія ўстановы;

б) дача падпрадкаваным сельскім, местачковым і гарадзкім саветам кантрольных лічбаў і дырэктыў па складаньні іх гаспадарчых плянаў; разгляд і зацверджанье гэтых плянаў;

в) разгляд плянаў бюджетнага фінансаванія і банкаўскага крэдытаванія галін гаспадаркі, падпрадкаваных раённаму выканайчаму камітэту;

г) нагляд за ажыццяўленнем плянаў развязыцца народнай гаспадаркі і сацыяльна-культурнага будаўніцтва раёну;

д) распрацоўка і зацверджанье плянаў і мерапрыемстваў па дасыльданьні вытворчых сіл і вывучэнні народнай гаспадаркі раёну;

е) разгляд плянаў устаноў, прадпрыемстваў і арганізацый агульна-саюзнага і рэспубліканскага значэння ў частцы іх дзейнасці ў межах раёну, дача засячэнняў па гэтых плянах і аказанье дапамогі ў іх выкананьні;

ж) зацверджанье плянаў работ аддзелаў і інспектый раённага выканайчага камітэту, яго сталых камісій, сельскіх, местачковых і гарадзкіх саветаў раёну, а таксама спрэваздач аб выкананьні гэтых плянаў;

з) угварэнне экспертнай камісіі для вызначэння відаў на ўраджай у раёне і ўраджайнасці і падлік ураджайнасці;

и) вядзенне раённой статыстыкі, правядзенне на тэрыторыі раёну перапісаў, кіраванье работою сельскіх упаўнаважаных па статыстыцы; нагляд за правядзеніем у раёне перапісаў, якія праводзяцца цэнтральнымі органамі Саюзу ССР і БССР; нагляд за выкананьнем усімі ўстановамі, арганізацыямі і прадпрыемствамі законаў і пастановаў у галіне статыстыкі.

#### У галіне сельской гаспадаркі.

28. У галіне сельской гаспадаркі на раённыя выканайчыя камітэты ўскладаецца:

а) кіраванье сацыялістычным перабудаваньнем сельской гаспадаркі раёну, агульнае кіраванье работай калгасаў і сельскагаспадарчай капярацыі, усямерная дапамога арганізацыі і будаўніцтву савецкіх гаспадарак і машынатрактарных станцый, калектывізацыі і шырокаму вытворчаму каапераціону бядняцкіх і серадняцкіх гаспадарак і нагляд за работаю савецкіх гаспадарак і машынатрактарных станцый у межах раёну;

б) ужыванье заходаў для павялічэння пасеўных площаў і падвышэння ўраджайнасці; устаноўленне для каляктыўных і індывідуальных гаспадарак мінімуму найбольш простых мерапрыемстваў па падняцы ўраджайнасці (агромінімуму), паводле чыннага заканадаўства;

в) распрацоўка і ажыццяўленне плянаў і мерапрыемстваў па інтэнсіфікацыі сельской гаспадаркі, па пераходзе да каляктыўных форм землякарыстання і гаспадарання; па пераходзе на шматпольныя грамадзкія севазвароты, дапамога развязыцца тэхнічных культур, развязыданню высокагатунковых культур, развязіцца контрактациі;

г) ужыванье заходаў для развязыцца і палепшання жывёлагадоўлі, сывінагадоўлі і птушніцтва; для палепшання кармовай справы праз ажыццяўленне мерапрыемстваў па палепшанні і рэарганізацыі здабывання кармоў праз палепшанне сенажацію і пашаў; сіласаванне кармоў, пашырэнне пасеваў кораньплодаў у савецкіх гаспадарках, калгасах і бядняцкіх-серадняцкіх гаспадарках і нагляд за сельска-гаспадарчым будаўніцтвам;

д) устаноўленне для каляктыўных і індывідуальных гаспадарак мінімуму найбольш простых мерапрыемстваў па палепшанні і жывёлагадоўлі, (зоамінімум) паводле чыннага заканадаўства; рэгістрацыя завознай жывёлы; ужыванье прадугледжаных асобных і мінімумі законамі, мер супроць драпежніцкага забою жывёлы;

е) ужыванье заходаў для развязыцца садавароднай гаспадаркі і іншых спэцыяльных галін сельской гаспадаркі; арганізацыя насенных каляктыўных гаспадарак для масавага размножання гатунковага насення (зборжжа, лугавых траў, кораньплодаў, лекавых расылін і г. д.);

ж) правядзенне пасеўных, уборачных і іншых сельскагаспадарчых кампаній;

з) загадванье зямельнымі фондамі раённага значэння і ўстаноўленне меж паміж зямельнымі і ляснымі фондамі і нагляд за правільным скрыстаннем усіх земель у межах раёну; адшуканье зямельнага фонду для арганізацыі новых, пабуйненьне існуючых савецкіх і каляктыўных гаспадарак;

і) арганізацыя земляўпрадкавання з першачарговым забясьпечаннем патрэб калектывізацыі і інтарэсаў белнатаў; зацверджанье раённых плянаў земляўпрадчых работ і земляўпрадчых праектаў, апроц праектаў міжраённага значэння, вядзенне зямельнай рэгістрацыі;

к) кіраванье арганізацыяю, зборам, падлікам і захаваннем насенных і іншых грамадзкіх фондаў і ў капіталаў на вытворчыя патрэбы;

л) арганізацыя агранамічнай і вэтэрынарнай справы, спробнай і племяннай справы, а таксама змаганье з шкоднікамі і хваробамі сельскагаспадарчых расылін і з эпізоатыямі; устаноўленне абавязковага вэтэрынарнага мінімуму для раёну, паводле чынных законаў; нагляд за перавозкаю і пе-

рагом жывёлы; нагляд за правільным пабудаваннем і ўтрыманьнем жывёлавых магільнікаў;

м) зацверджанье, у адпаведнасці з пастановамі Вышэйшых органаў, раённых плянаў сельскагаспадарчага крэдыту; распрацоўка і ажыццяўленыне мерапрыемстваў для прысягненія ёродкаў насельніцтва на патрэбы сацыялістычнага нерабудавання сельской гаспадаркі;

н) нагляд за ажыццяўленынем законаў аб арэндзе зямлі, у паасобку аб забароне яе ў раёнах сучэльнай калектывізацыі;

о) арганізацыя мэліарацыйных таварыстваў і ўстанаўленыне нагляду за правільным скарыстаньнем гідратэхнічных пабудоў і крыніц вадазабяспечанья, з працаю мэліарацыйна-будаўнічых вучасткаў і мэліарацыйнымі работамі дзяржаўнага і мясцовага значэння; зацверджанье праектаў гідратэхнічных, культуртэхнічных і торпавых работ коштам да 50.000 руб.;

п) ажыццяўленыне мерапрыемстваў для пашырэння сельскагаспадарчых і вэтэрынарных ведаў сярод працоўнага насельніцтва.

#### У галіне лясной гаспадаркі:

29. У галіне лясной гаспадаркі на раённыя выкананчыя камітэты ўскладаецца:

а) ахова лясоў і ажыццяўленыне мерапрыемстваў па лясной гаспадарцы, лясной культуры і лясной мэліарацыі ў лясах мясцовага значэння і данамога правільнай пастановы лясной гаспадаркі ў лясах дзяржаўнага значэння;

б) кіраванье работу разъмежаваньня лясоў мясцовага значэння і дзяржаўнага значэння паводле спэцыяльных законаў;

в) падлік патрэб мясцовага насельніцтва і мясцовых устаноў і арганізацыі у лесаматарыялах і апале, складанье плянаў задавальненія гэтых патрэб, вызначэніе спэцыяльных фондаў з лясоў мясцовага значэння і разъмеркаванье гэтых фондаў;

г) вырашэніе пытанняў аб змене парадку і спосабаў карыстаньня ляснымі вучасткамі мясцовага значэння;

д) арганізацыя грамадзкіх работ для пасадкі лесу;

е) нагляд і кіраванье, паводле чыннага заканадаўства, лясамі мясцовага значэння;

ж) распрацоўка і ажыццяўленыне мерапрыемстваў для змаганьня з лесапарушэннямі, канчатковае вырашэніе спраў аб незаконных парубках у лясах мясцовага і дзяржаўнага значэння і аб няправільным разъмеркаванні драўніны ў гэтых лясах;

з) выдача дазволаў саматужным арцелям і асобным саматужнікам на смалакурэнне, здабыванье гліны, вапны і на іншыя віды набочнага карыстаньня ў лясах мясцовага значэння і вызначэніе ўмоў карыстаньня;

і) зацверджанье сьпісаў і выдача пасьведчанняў асобам, якія па падставе чыннага заканадаўства маюць права на бясплатнае або льготнае атрыманье драўніны і апалу;

к) выдача дазволаў калгасам і бядніцка-серадняцкім гаспадаркам на права часовага сельскагаспадарчага скарыстаньня вольных фондаў лясных площаў і пашы жывёлы ў дзяржаўных лясах.

#### У галіне прамысловасці.

30. У галіне прамысловасці на раённыя выкананчыя камітэты ўскладаецца:

а) распрацоўка і ажыццяўленыне мерапрыемстваў для разъвіцця дзяржаўнай і кааперацыйнай прамысловасці раёну;

б) арганізацыя прамысловых прадпрыемстваў раённага значэння і прамысловых камбінатоў і кіраванье імі;

в) вывучэніе эканомікі раёну і яго мясцовых сыравінных і энергетичных рэсурсаў;

г) атрыманье ад усіх саматужных прадпрыемстваў спрэвадзач, балансаў, контрольных лічбаў, вытворчых, фінансавых, экспартна-імпартных і сыравінных плянаў і заявак, разгляд і ўлічэніе іх пры складаныі зводных плянаў і заявак па раёну.

Разгляд і зацверджанье контрольных лічбаў, вытворча-фінансавых і крэдитных плянаў, плянаў капітальнага будаўніцтва, балансаў, экспартна-імпартных плянаў і заявак на сырвіну і падача іх на зацверджанье ў адпаведныя органы;

д) складанье зводных раённых перспектыўных плянаў разъвіцця мясцовай прамысловасці, зводных контрольных лічбаў, вытворча-фінансавых і крэдитных плянаў, плянаў капітальнага будаўніцтва, балансаў, экспартна-імпартных плянаў і заявак на сырвіну і падача іх на зацверджанье ў адпаведныя органы;

е) плянавае абследванье прадпрыемстваў і контроль за выкананьнем зацверджаных вытворча-фінансавых і крэдитных плянаў і плянаў капітальнага будаўніцтва; складанье гадавых спрэвадзач па мясцовай прамысловасці раёну;

ж) нагляд за работою агульнасасоўных і рэспубліканскіх прадпрыемстваў у межах раёну і аказыянне ім данамогі;

з) ужыванье заходаў для разъвіцця саматужных промыслаў і каапэратаў саматужнікаў і нагляд за дзейнасцю саматужна-промысловай каапераціі; падлік усіх прамыловых прадпрыемстваў у раёне, рэгістрацыя саматужна-промыловых арцеляў і зацверджанье іх статуту;

і) рэгуляванье і кантролюванье прыватнай прамысловасці ў раёне.

#### У галіне гандлю і снабжэння.

31. У галіне гандлю і снабжэння на раённыя выкананчыя камітэты ўскладаецца:

а) правядзеньне гандлёвой палітыкі і кіраванье арганізацыю рынку ў раёне паводле чынных законаў і дырэктыў органаў улады і нагляд за ажыццяўленынем у межах раёну паасобнымі арганізацыямі вызначаных загатоўчых і продажных пэн, набавак і г. д.;

б) складанье раённых плянаў загатовак, снабжэння і разгортванье гандлёвой сеткі і падача іх у вышэйшыя органы;

в) забясьпечанье сваечасовага і поўнага выкананьня дзяржаўных плянаў па загатоўцы збожжа, сырвіны і інш.; нагляд за выкананьнем плянаў контрактаў і выключэннем контрактаўных даравораў, ажыццяўленыне патрэбных мерапрыемстваў для забясьпечанья сваечасовага паступленія закантрактаванай прадукцыі;

г) забясьпечанье правільнага расходванія харчовых і прамыловых тавараў, вызначаных для раёну як фонды спэцыяльнага прызначэння (для загатовак збожжа, лену, контрактаў, экспарту і інш.);

д) нагляд за работою спажывецкай каапераціі і данамога ў палепшаныні яе работы; распрацоўка матарыялаў аб патрэбе раёну ва ўсіх сельскагас-

падарчых і прамысловых таварах для плянавага забясьпечання працоўнага насельніцтва;

е) распрацоўка і ажыццяўленыне мерапрыемстваў для падвышэння ўзроўню рэальнай заробной платы і дапамога ў развіцьці грамадзянскага харчавання;

ж) распрацоўка матарыялаў для складання пляні будаўніцтва прадпрыемстваў у галіне перапрацоўкі сельскагаспадарчых прадуктаў, выпячкі хлеба, грамадзкага харчавання, складаў, пунктаў адкорму жывёлы і птушак, дапамога ў забясьпечанні будаўнічымі матарыяламі і рабочаю сілою будаўніцтва прадпрыемстваў, якасці работы, а таксама выканання будаўніцтва ў вызначаныя тэрміны;

з) ужываныне захадаў для выяўлення і ўзмацнення экспартных рэурсаў раёну; нагляд за выкананнем экспартных загатовак і адгрузак;

і) арганізацыя мясцовага транспарту для перавозкі грузаў, а таксама ўжываныне патрэбных захадаў для арганізацыі складской гаспадаркі;

к) вядзеныне гандлёвага реестру па раёну;

л) рэгуляваныне і контроль за прыватным гандлем,

#### У галіне камунальнай і дарожнай гаспадаркі і сувязі.

32. У галіне камунальнай і дарожнай гаспадаркі і сувязі на раённыя выкананія камітэты ўскладаецца:

а) кіраваныне правядзеніем жыльлёвай палітыкі ў раёне, дапамога развіцьцю жыльлёвай кааперацыі і нагляд за яе дзеянасцю;

б) нагляд за выкананіем будаўнічых правілаў;

в) арганізацыя пажарнай аховы ў раёне і нагляд за становішчам пажарнай аховы прадпрыемстваў і пабудоў, непадпрадкаваных раённаму выкананчаму камітэту; ужываныне захадаў для развіцьця агнітрывалага будаўніцтва;

г) загадваныне дарожнаю справаю па дарогах раённага значэння, будаваныне, утрыманыне ў парадку дарог і дарожных пабудоў раённага і сельскага значэння, і нагляд за становішчам шлаху агульнасаюзнага і рэспубліканскага значэння.

д) складаныне сыпісаў дарог раённага і сельскага значэння, зацверджаныне сыпісаў сельскіх дарог і падача на зацверджаныне ў Галоўнае Кіраўніцтва шосаў, грунтавых дарог і аутамабільнага транспарту сыпісаў дарог раённага значэння; падлік дарог спэцыяльнага значэння;

е) вядзеныне дарожнай тэхнічнай і эканамічнай статыстыкі па дарогах раённага і сельскага значэння;

ж) дапамога ажыццяўленыню дарожнага будаўніцтва па дарогах агульнасаюзнага і рэспубліканскага значэння;

з) кіраваныне дарожным будаўніцтвам сельскага значэння, ужываныне захадаў для арганізацыі самадзейнасці і працоўнага ўдзелу насельніцтва ў дарожным будаўніцтве; прыцягненыне ў вызначаных у чынным заканадаўстве выпадках, насельніцтва да працоўнай дарожнай павіннасці;

і) дапамога развіцьцю аўтамабільнай справы; падлік, плянаваныне і разъмеркованыне аўтамабільнага транспарту; тэхнічны нагляд за яго эксплатацыяю;

к) распрацоўка праекту сеткі ўстаноў сувязі ў раёне;

л) дапамога арганізацыі сувязі ў раёне; кант-

роль над работай устаноў сувязі і ўдзел у фінансаванні будаўніцтва сувязі.

#### У галіне фінансаў.

33. У галіне фінансаў на раённыя выкананія камітэты ўскладаецца:

а) распрацоўка на падставе дырэктыў вышэйшых органаў раённага бюджету і падача яго на зацверджаныне раённага зьезду саветаў разам са зводам мясцовых бюджетаў раёну; калі тэрмін складання бюджету не супадае с тэрмінам складання зьезду, на раённы выкананічы камітэт ускладаецца зацверджаныне бюджету і зводу мясцовых бюджетаў раёну і падача іх у вышэйшыя органы;

б) складаныне, паводле чыннага заканадаўства раённага фінансавага пляну, як зводнага арыентировачнага пляну ўсіх фінансавых сродкаў агромаджанага сектару, якія накіроўваюцца на ўкладаныні ў паасобныя галіны народнай гаспадаркі і на затраты па сацыяльна-культурнаму будаўніцтву і кіраўніцтву; нагляд за выкананнем гэтага пляну;

в) дача падпрадкаваным саветам кантрольных лічбаў для складання бюджетаў і зацверджаныне гэтых бюджетаў;

г) выкананыне раённага бюджету і нагляд за выкананнем сельскіх, местачковых і гарадзкіх бюджетаў раёну;

д) утварэныне раённых фондаў рэгуляваныня;

е) распрацоўка, паводле асобных законаў, праектаў мясцовых падаткаў і падача іх на зацверджаныне раённага зьезду саветаў або на абмеркаваныне ў Народны Камісарыят Фінансаў;

ж) дача льгот па мясцовых падатках і зборах адтэрмінаваныне і растэрмінаваныне выплаты мясцовых падаткаў і збораў непадатковых даходаў, што бяруцца па мясцовых бюджетах без абмежавання сум;

з) зняцьце ў выпадках, паказаных у законе, мясцовых падаткаў і збораў; вызваленыне ад выплаты тae сумы падатковых збораў, якая налічана няправільна і аддача назад гэтай сумы, калі яна ўжо паступіла; сыпісаныне безнадзейных да паступлення падаткаў і збораў;

і) адлічэныне ад дзяржаўных падаткаў і даходаў у раённы бюджет, а таксама ў сельскія, местачковыя і гарадзкія бюджеты раёну, паводле чыннага заканадаўства;

к) разъмеркованыне, у адпаведнасці з чынным заканадаўствам, даходных крыніц і выдаткаў паміж раённымі, сельскімі, местачковымі і гарадзкімі бюджетамі, а таксама разъмеркованыне маемасці па яе значэнні на раённую, сельскую, местачковую і гарадзкую;

л) кіраваныне падлікам аб'ектаў, налічэннем і спагнанынем адзінага сельскагаспадарчага падатку ў раёне;

м) кіраваныне спагнанынем іншых дзяржаўных падаткаў і непадатковых даходаў у раёне;

н) кіраваныне правядзеніем самаабкладання і нагляду за правільным скарыстаньнем сабраных па самаабкладаныне сродкаў;

о) ажыццяўленыне нагляду за дзеянасцю крэдытных устаноў у раёне.

п) ужываныне захадаў для распаўсюджваныня дзяржаўных пазычак і развіцьця ашчаднай справы і безнажойных разылікаў;

р) заключэныне пазычак і дача дазволаў на заключэныне пазычак сельскім, местачковым і гарадз-

кім саветам у межах і ў парадку, вызначаных асобным заканадаўствам;

с) правядзенне дзяржаунага страхаванья ў раёне і размеркаванье съродкаў, якія выдзелены раёну ад прыбыткаў дзяржаўнага страхаванья на папярэджанье і змаганье з пажарамі і іншымі бядотамі.

34. На раённы бюджет адносяща наступныя выдаткі:

а) на скліканье раённага зьезду саветаў;

б) на ўтрыманье апарату раённага выканаўчага камітэту апроц плянава-статыстычных частак, утрыманье якіх адносіца на дзяржаўны бюджет;

в) на ўтрыманье раённых і сельскіх органаў міліцы і крымінальнага вышуку;

г) на ўтрыманье судова-съедчых органаў, апроц прокуратуры і гарадзікіх народных судоў і съедчых;

д) на ўтрыманье сацыяльна-культурных і гаспадарчых устаноў раённага і міжпаселішчнага значэння;

е) на фінансаванье гаспадаркі раёну (прамысловасці, сельскай гаспадаркі, дарожнай гаспадаркі і г. д.);

ж) прадугледжаныя законам выдаткі на задаволеніе патрэб абароны;

з) фонды рэгуляванья сельскіх і гарадзікіх бюджетаў.

Апроц гэтых выдаткаў, па пастанове Савету Народных Камісараў БССР на раённы бюджеты можа быць аднесена будаўніцтва больніц і школ сельскага значэння.

35. У даходную частку раённага бюджету ўключающа наступныя даходы:

а) паступленыі адзінага сельскагаспадарчага падатку, апроц часткі, якая паступае беспасрэдна ў сельскія і гарадзікія бюджеты;

б) паступленыі і адлічэні іншых дзяржаўных падаткаў і непадатковых даходаў, паводле законаў Саюзу ССР і БССР;

в) паступленыі мясцовых падаткаў, якія, ўведзены для ўзмащэння раённага бюджету;

г) даходы ад прадпрыемстваў і маємасці раённага значэння;

д) паступленыі ад агульнасаюзных і рэспубліканскіх устаноў, прадпрыемстваў і арганізацый, паводле асобных законаў;

е) датациі і субвенцыі з рэспубліканскіх сродкаў.

Доля паступлення адзінага сельскагаспадарчага падатку, якая залічаецца беспасрэдна ў сельскія, местачковыя і гарадзікія бюджеты ўстанаўляецца асобным агульнасаюзным законам. З паступленням у раённы бюджет адзінага сельскагаспадарчага падатку частка адлічаецца ў фонд рэгуляванья. Рэзмер гэтай часткі для кожнага раёну ўстанаўляецца Саветам Народных Камісараў БССР.

36. Пад ведама раённых выканаўчых камітэтаў пераходзяць маємасць прадпрыемстваў і ўстановы, якія знаходзяцца ў сельскіх мясцовасцях раёну і знаходзіліся да ліквідацыі акруг пад ведамам акруговых выканаўчых камітэтаў. Выключэніі з гэтага могуць быць зроблены для паасобных буйных прадпрыемстваў, устаноў і маємасці, за якімі будзе прызнана рэспубліканскае значэнне.

У паасобку, пад ведама раённых выканаўчых камітэтаў перадающа тыя прадпрыемстваў, маємасць і ўстановы міжраённага значэння, якія знаходзяцца за горадам.

Маємасць, прадпрыемстваў і ўстановы сельскага або местачковага значэння раённыя выканаўчыя камітэты перадаюць пад ведама сельскіх або местачковых саветаў.

#### У галіне сацыяльна-культурнай.

37. У сацыяльна-культурнай галіне на раённыя выканаўчыя камітэты ўскладаецца:

а) кіраванье справаю народнай асьветы ў раёне, дапамога правядзенню ўсеагульнага пачатковага навучанья і ліквідацыі няпісменнасці, загадванье культурна-асьветнымі установамі раённага значэння;

б) устанаўленыне сеткі сельскіх, местачковых і гарадзікіх культурна-асьветных установ, інструктаванье і контроль іх дзейнасці;

в) назначэніе і звальненіе настаўнікаў раённых, местачковых і сельскіх культурна-асьветных установ;

г) ажыццяўленыне контролю за друкам і відовішчамі;

д) дапамога падбору і камплектаванью вышэйшых школ, якія знаходзяцца ў межах раёну;

е) зацверджанье съпісаў помнікаў культуры і прыроды мясцовага значэння і ахова іх;

ж) агульнае кіраванье і нагляд за дзейнасцю апякунскіх установ раёну;

з) кіраванье аховаю здароўя ў раёне, устанаўленыне сеткі лекава-санітарных установ раёну, загадванье лекава-санітарнымі установамі раённага значэння, інструктаванье і контроляванье сельскіх, местачковых і гарадзікіх лекава-санітарных установ;

і) арганізацыя і кіраванье фізкультурнымі рухам на тэрыторыі раёну;

к) нагляд за санітарным становішчам раёну, ужыванье заходаў для папярэджванья пошасцій і змаганье з імі і арганізацыя змаганьня з сацыяльнымі хваробамі;

л) арганізацыя грамадзікіх лазніяў, пральняў, правядзеніе мерапрыемстваў для палепшанья вадазабесцячэння;

м) змаганье з знахарствам і незаконным лячэннем;

н) кіраванье сацыяльным забясьпечаннем у раёне; арганізацыя дзяржаўнай і грамадзкай дапамогі насељніцтву, якое паярпела ад навальных бядот; арганізацыя змаганьня з бяспрытульнасцю, жабрацтвам і прастытуцыяю;

о) кіраванье дзейнасцю і дапамога ў працы сялянскіх, гарадзікіх і местачковых таварыстваў узаемадапамогі і таварыстваў дапамогі;

п) агульнае кіраванье, нагляд і дапамога арганізацыі каперацыйных аб'яднаніяў інвалідаў і грамадзікіх таварыстваў узаемадацамогі; ужыванье заходаў да навучанья і перакваліфікацыі інвалідаў для грамадзікакарыснай працы;

р) падлік асоб, якім патрэбны пратэзы, устанаўленыне чаргі пратэзованья і размеркаванье пратэзаў;

с) падлік былых чырвоных партызанаў, чырвона-гвардзіцаў, вайскоўцаў і іх сем'яў і ўсіх асоб, якія маюць права на атрыманье льгот і дапамогі ад дзяржавы; выдача былым чырвоным партызанам пасьведчаньяў на права атрыманья імі льгот;

т) агульнае кіраванье, нагляд і дапамога арганізацыі бытавых установ.

## У галіне нацыянальной палітыкі.

38. У галіне нацыянальной палітыкі на раённыя выкананыя камітэты ўскладаеща правядзенне ўсіх мерапрыемстваў для ажыццяўлення ленінскай нацыянальной палітыкі, у паасобку:

а) ужыванье заходаў для далейшага і больш шырокага разьвіцця сацыялістычнай культуры, нацыянальной па форме і пралетарскай па зъместу, правядзенне беларусізацыі апарату ўстаноў, якія знаходзяцца на тэрыторыі раёну, а таксама кіраванье дзеянасцю ў гэтай галіне гарадзкіх, месцавых і сельскіх саветаў;

б) ажыццяўленне ў раёне мерапрыемстваў для падвышэння культуры і палітычнага ўзроўню нацыянальных меншасцяў;

в) забясьпечанье абслугоўваньня нацыянальных меншасцяў на іх роднай мове ў школах, судзе, адміністрацыйных установах і г. д.;

г) ужыванье заходаў да інтэрнацыянальнага выхаваньня працоўных і змаганье з рознымі шавінізмамі;

д) узьняцце пытаньняў аб арганізацыі на тэрыторыі раёну нацыянальных сельскіх і месцавых саветаў і падача сваіх меркаваньняў на разгляд Прэзыдуму ЦВК.

## У галіне працы.

39. У галіне працы на раённыя выкананыя камітэты ўскладаеща;

а) агульны нагляд за выкананьнем дзяржаўнымі, кааперацыйнымі, грамадзкімі і прыватнымі прадпрыемствамі, установамі, арганізацыямі і гаспадаркамі законаў аб працы;

б) выяўленне і падлік вольнай рабочай сілы; складанье плянаў патрэбы ў ёй і разъмеркаванье яе ў межах раёну, а таксама накіраванье па нарадах вышэйшых органаў працы ў іншыя раёны;

в) арганізацыя падрыхтоўкі і перападрыхтоўкі кваліфікаванай рабочай сілы для ўстаноў і прадпрыемстваў раённага значэння;

г) дапамога правільнай арганізацыі працы, устаноўленне працоўнага рэжыму і працоўнай дысцыпліны; дапамога сацыялістычнаму спаборніцтву і ўдарніцтву, падрыхтоўка да пераводу прадпрыемстваў на 7-мігадзінны рабочы дзень і бесъперапынную вытворчасць;

д) ажыццяўленне мерапрыемстваў для рэгуляваньня і аздараўлення ўмоў працы і культурных умоў жыцця рабочых і батракоў; нагляд за правядзеннем санітарна-тэхнічных мерапрыемстваў і праўных норм па ахове працы ў прадпрыемствах, установах і гаспадарках;

е) рэгуляванье заработнай платы паводле чынных норм;

ж) кіраванье сацыяльным страхаваньнем і нагляд за работую страхавых кас ў раёне;

з) арганізацыя ў выпадках, паказаных у законе, прыміральна-пасрэдніцкага разгляду працоўных канфліктў і ажыццяўленне нагляду за законнасцю пастановы па іх.

## У галіне абароны краіны.

40. У галіне абароны краіны на раённыя выкананыя камітэты ўскладаеща:

а) вядзенне ўсіх відаў вайсковага падліку вайскоўцаў і вайсковапавінных, якія жывуць у раёне

конскага складу, павозак, збрui, аўтамабільнага і іншага транспорту;

б) удзел у правядзенныі прызыва і мабілізацыі, а таксама ўсіх відаў збораў вайскоўцаў; кіраванье змаганьнем з ухіленнем ад абавязковай вайсковай службы і з дэзэртырствам; удзел у правядзенныі вайскова-конскай, павозачнай, аўтатранспартнай і іншых павіннасцяў у адпаведнасці з чынным заканадаўствам;

в) дапамога органам мясцовага вайсковага кірауніцтва ў ажыццяўленні мерапрыемстваў, звязанных з арганізацыяю тэрыторыяльных войск;

г) абслугоўванье кватэрным забясьпечаньнем частак і ўстаноў Рабоча-Сялянскай Чырвонай армii ў адпаведнасці з чынным заканадаўствам; арганізацыя, абсталяванье і ўтриманье зборных і здатачных пунктаў;

д) дапамога палепшанью матарыяльнага, палітычнага і культурнага становішча Рабоча-Сялянскай Чырвонай армii;

е) нагляд за сапраўдным ажыццяўленнем ўсіх льгот і пераваг, якія даюцца вайскоўцам Рабоча-Сялянскай Чырвонай армii і іх сем'ям;

ж) дапамога разьвіццю грамадзкіх арганізацый, якія спрыяюць узмацненню абароназдольнасці краіны.

## У галіне судабудаўніцтва і судавядзенія.

41. У галіне судабудаўніцтва і судавядзенія на раённыя выкананыя камітэты ўскладаеща:

а) выбары і адкліканье народных судзьдзяў;

б) дапамога судова-съедчым органам у ажыццяўленні ўскладзеных на іх задач;

в) нагляд за дзеянасцю судовых і натарыяльных органаў у раёне бяз права ўмешванья ў разгляд конкретных спраў і аб зауважаных парушэннях і недахопах паведамлення Вярхоўному суду;

г) арганізацыя юрыдычнай дапамогі насельніцтву;

д) зацверджанье сынісаў народных засядацеляў;

е) выслушоўванье пэрыядычных дакладаў народных судзьдзяў, съедчых і раённых пракурораў аб іх дзеянасці.

## У галіне архіўнай справы.

42. Арганізацыя аховы архіўных матарыялаў нагляд за правільнім іх скарыстаннем.

## Г. Органы раённага выкананія камітэту.

43. Для беспасрэднага загадваньня на тэрыторыі раёну паасобнымі галінамі кірауніцтва, што ўваходзіць у кампэтэнцыю раённага выкананія камітэту, раёны выкананыя камітэт мае наступныя аддзелы:

1) агульны, 2) зямельны, 3) фінансавы, 4) кірауніцтва міліцыі і крымінальнага вышуку, а таксама плянава-статыстычную частку і раённую рабоча-сялянскую інспекцыю.

Апроч гэтага пры кожным раённым выкананічым камітэце ёсьць інструктар па савецкаму будаўніцтву, камітэт па палепшанні працы і быту работніц і сялянак і раённыя інспектары: 1) мясцовай гаспадаркі і дарожнага будаўніцтва; 2) снабжэння; 3) народнай асветы; 4) аховы здароўя; 5) працы і сацыяльнага страхаванія.

6) сацыяльнага забясьпечаныя; 7) вайсковых спраў;  
8) фізычнай культуры.

44. У раёнах са значна разьвітаю мясцоваю пра-  
мысловасцю і значнаю камунальную гаспадаркаю  
з дазволу Прэзыдыуму Цэнтральнага Выканачага  
Камітэту БССР можа быць арганізаваны аддзел  
мясцовой гаспадаркі і дарожнага будаўніцтва.

45. Інспэктар вайсковых спраў падпарадкован  
раённаму выканачаму камітэту на агульных пад-  
ставах і разам з тым падпарадкоўваецца ў сваёй  
дзейнасці раённаму вайсковаму камісарыту.

46. Абавязкі раённага інспэктара аховы зда-  
роўя ў складаеца раённым выканачым камітэтам  
на санітарнага доктара альбо на аднаго з дактароў  
раённай больніцы.

47. Загачыкі аддзелаў і частак, інструктары і  
інспэктары раённага выканачага камітэту назна-  
чаюцца і адклікаюцца раённым выканачым камі-  
тэтам, прычым адпаведны народны камісар мае  
права адводу іх.

48. Загадчыкі аддзелаў раённага выканачага  
камітэту назначаюцца раённым выканачым камі-  
тэтам з ліку членаў яго Прэзыдыуму.

У выключных выпадках загадчыкам аддзелу па  
пастанове раённага выканачага камітэту можа  
быць і не член Прэзыдыуму раённага выканачага  
камітэту.

49. Разъмеркаваныне кампетэнцыі паміж паасоб-  
нымі аддзеламі, часткамі і інспэктарамі ўстанаў-  
ляеца прэзыдыумам раённага выканачага камі-  
тэту.

50. Арганізацыйнымі пытаннямі павінны зай-  
мацца, апроч інструктара савецкага будаўніцтва,  
старшыня, намеснік старшыні і сакратар раённага  
выканачага камітэту.

51. Інструктар савецкага будаўніцтва таксама  
вядзе работу сярод беднатаў і па нацыянальных  
справах.

52. Кіраваныне плянава-статыстычнаю часткаю  
у складаеца на старшину раённага выканачага  
камітэту.

53. Штаты раённага выканачага камітэту вы-  
значаюцца паасобным законам.

54. Пры раённых выканачых камітэтах для вы-  
канання падрыхтоўчай работы, па паасобных га-  
лінах работы раённага выканачага камітэту ўтвараюцца сэкцыі і камісіі, якія існуюць і дзейнічаюць  
на падставе асобнага пра іх палажэння.

### РАЗДЗЕЛ III.

## Узаемаадносіны раённых і вышэйших органаў улады.

55. Раённы выканачы камітэт у сваёй дзей-  
насці беспасрэдна падпарадкоўваецца Прэзыды-  
уму Цэнтральнага Выканачага Камітэту і Савету  
Народных Камісараў БССР, пастановы якіх, а так-  
сама пастановы Цэнтральнага Выканачага Камі-  
тэту і Савету Народных Камісараў Саюзу ССР  
зьяўляюцца абавязковымі для раённага выканачага  
камітэту. Гэтыя органы ўлады маюць права  
прыпыніць, зъмяніць і скасоўваць пастановы ра-  
ённага выканачага камітэту.

56. Агульнасаюзныя народныя камісарыяты Са-  
юзу ССР зносяцца з раённымі органамі ўлады праз  
сваіх упаўнаважаных пры Савеце Народных Камі-  
сараў БССР.

Упаўнаважаныя агульнасаюзных народных ка-  
місарыятаў пры Савеце Народных Камісараў БССР  
зносяцца з раённымі органамі ўлады беспасрэдна.

57. Аб'яднаныя народныя камісарыяты Саюзу  
ССР зносяцца з раённымі органамі ўлады праз  
аднаименныя народныя камісарыяты БССР.

58. Некаторыя народныя камісарыяты СССР  
паводле спэцыяльных пастановаў ЦВК СССР могуць  
беспасрэдна зносяцца з раённымі органамі ўлады.

59. Народныя камісарыяты БССР зносяцца бес-  
пасрэдна з аддзеламі, часткамі і інспэктарамі раён-  
нага выканачага камітэту.

60. Раённы выканачы камітэт мае права ў вы-  
ключных выпадках прыпыніць пастановы і загады  
народных камісарыятаў БССР, калі гэтыя пастановы  
і загады супярэчаць пастановам органаў, якім  
народныя камісарыяты падпарадкованы.

Аб усіх выпадках прыпынення пастановаў і за-  
гадаў народных камісарыятаў БССР апошняյ павінны  
быць паведамлены па тэлеграфу раённым  
выканачым камітэтом. Таксама раённыя выканачы  
камітэты паведамляюць аб гэтым па тэлеграфу  
Прэзыдыум Цэнтральнага Выканачага Камітэту  
або Савету Народных Камісараў БССР па належ-  
насці, якія канчаткова вырашаюць дане пытанье.

61. У вельмі тэрміновых выпадках, раённы вы-  
каначы камітэт можа зносяцца беспасрэдна з народ-  
ным камісарыятамі Саюзу ССР з абавязковым адна-  
часовым паведамленнем аб гэтым адпаведнаму на-  
роднаму камісарыяту БССР або упаўнаважаному  
народнага камісарыяту Саюзу ССР пры Савеце  
Народных Камісараў БССР.

62. Народны Камісарыят БССР мае права пры-  
пыніць, зъмяніць або скасоўваць загады аддзелаў,  
інспэкцый і частак раённага выканачага камітэту.  
Загады аддзелаў, частак і інспэкцый раённага вы-  
каначага камітэту, калі яны выданы на падставе  
пастановы раённага выканачага камітэту, могуць  
быць прыпынены, зъменены або скасаваны Прэзы-  
дыумам Цэнтральнага Выканачага Камітэту або  
Саветам Народных Камісараў БССР.

### РАЗДЗЕЛ IV.

## Правы і абавязкі членаў і кандыдатаў у члены раённага выканачага камітэту

63. Членаў раённага выканачага камітэту па-  
вінны ўдзельнічаць ва ўсіх пасяджэннях раённага  
выканачага камітэту і актыўна ўдзельнічаць у  
абмеркаваныні пытанняў, што вырашаюцца раён-  
ным выканачым камітэтом, выконваць усе заданыні  
і даручэнні раённага выканачага камітэту, а так-  
сама яго Прэзыдыуму і даваць ім справаздачы аб  
выкананыні даручэнняў.

64. Членаў раённага выканачага камітэту ма-  
юць права ўносіць на разгляд Прэзыдыуму раён-  
нага выканачага камітэту, яго аддзелаў, частак і  
інспэкцый усе пытанні, якія ўваходзяць у камп-  
тэнцыю раённага выканачага камітэту.

65. Членаў раённага выканачага камітэту па-  
вінны знаёміць працоўныя масы з усім найбольш  
важнымі мерапрыемствамі і чарговымі задачамі са-  
вецкай улады, з дзейнасцю раённага выканачага  
камітэту, з яго больш важнымі пастановамі і заха-  
дамі да поўнага выканання наказаў выбаршчыкаў,  
а таксама даваць систэматычныя справаздачы аб  
сваіх асабістай дзейнасці ў раённым выканачым  
камітэце, яго камісіях і сэкцыях.

66. Члены раённага выканаўчага камітэту паведамляць прэзыдыуму раённага выканаўчага камітэту аб усіх заўважаных імі правапарушэннях, безгаспадарчасці, цяганине, бюракратызме і г. д. У дзейнасці ўсіх устаноў, арганізацый і прадпрыемстваў раёну, а таксама паасобных службовых асоб, якім умешваючыся беспасрэдна ў аперацыйную дзейнасць гэтых устаноў, арганізацый, прадпрыемстваў і асоб.

67. Члены раённага выканаўчага камітэту могуць удзельнічаць з правам дарадчага голасу ў пасяджэннях і нарадах ўсіх саветаў і дзяржаўных устаноў раёну.

На сакрэтных пасяджэннях і нарадах члены раённага выканаўчага камітэту маюць права прысутнічаць, калі гэта дазваляеца правіламі, устаноўленымі для гэтых пасяджэнняў і нарад.

68. Члены раённага выканаўчага камітэту могуць выступаць ад імя раённага выканаўчага камітэту толькі па спэцыяльных даручэннях раённага выканаўчага камітэту або яго прэзыдыуму.

69. Члены раённага выканаўчага камітэту маюць права ўваходу ва ўсе савецкія ўстановы, якія знаходзяцца на тэрыторыі раёну, а таксама атрымоўваць з паказаных устаноў патрэбныя ім, як членам раённага выканаўчага камітэту, весткі і даведкі. Для атрымання сакрэтных вестак і даведак устаноўліваецца асобны парадак.

70. Члены раённага выканаўчага камітэту могуць прымаць ад грамадзян заявы і скаргі па пытаннях, якія належаць да кампетэнцыі раённага выканаўчага камітэту і перадаюць іх па належнасці прэзыдыуму, часткам і інспектарам раённага выканаўчага камітэту.

71. Члены раённага выканаўчага камітэту свае абавязкі выконваюць бясплатна, калі яны не займаюць штатных пасад у раённым выканаўчым камітэце і калі даручэнны раённага выканаўчага ка-

мітэту не адрываюць іх ад сталых заняткаў. Калі ж даручэнны раённага выканаўчага камітэту адрываюць членаў ад сталых заняткаў, дык члены атрымоўваюць узнагароду ад раённага выканаўчага камітэту за кошт раённага бюджету.

72. Члены раённага выканаўчага камітэту ў межах свайго раёну ня могуць быць арыштаваны без папярэдняга ўзгаднення гэтага пытання з Прэзыдыумам раённага выканаўчага камітэту.

73. Да членаў раённага выканаўчага камітэту могуць быць ужыты дысцыплінарныя пакараныні толькі па пастанове раённага выканаўчага камітэту або яго прэзыдыуму.

74. Кандыдаты ў члены раённага выканаўчага камітэту маюць права пастаноўчага голасу на пасяджэннях раённага выканаўчага камітэту, калі яны замышчаюць членаў раённага выканаўчага камітэту ў парадку чаргі паводле кандыдацкага сьпісу і калі няма адпаведнага ліку членаў раённага выканаўчага камітэту, у іншых выпадках кандыдаты карыстаюцца дарадчым голасам на пасяджэннях раённага выканаўчага камітэту.

75. На кандыдатаў у члены раённага выканаўчага камітэту пашыраюцца права і абавязкі, якія ўстаноўлены гэтым палажэннем для членаў раённага выканаўчага камітэту.

Старшыня Цэнтральнага Выканаўчага  
Камітэту БССР А. Чарвякоў.

Старшыня Савету Народных  
Камісаў БССР М. Галадзед.

Сакратар Цэнтральнага Выканаўчага  
Камітэту БССР А. Хацкевіч.

15 лютага 1931 г.  
г. Менск.

Выданье Прэзыдыуму ЦВК БССР

Рэдактар—рэдкалегія.

Друкарня Кіраўніцтва Спраў СНК і ЭКАНА БССР. Галоўлітбел № 295. Зак. № 183. Тыр. 3000 экз.

1000 copies printed in March 1968 by  
University of Alberta Press

Коды засебнага нумару ююды 20 на.

1964 г.

551